



# ЛІТАРАТУРА І МАСТАЦТВА

29 ЛІСТАПАДА 1996 г.

№ 48 (3872)

Кошт 2 500 руб.

## НАШАМУ ДАІЛЬНАМУ АПАРАТУ КУЛЬТУРА НЕПАТРЭБНА...

**Аляксандр УРБАНОВІЧ:** "Змаганне з відавочнымі прарэхамі ў бюджэце дало б магчымасць нашай згалелай дзяржаве пачаць расплачвацца са сваімі грамадзянамі па ўкладах у Ашчадным банку. Але, мабыць, не ў гэтым нашая згаленая дзяржава бачыць сваю асноўную функцыю. Замест выканання сваіх грашовых абавязацельстваў перад насельніцтвам згалелая дзяржава робіць грандыёзныя з'езды наменклатуршчыкаў усіх узроўняў, рэгулярныя рэферэндумы па пытаннях, якія пад сілу толькі спецыялістам высокай і рэдкай кваліфікацыі..."

5

## ГЭТА НАШ НАЦЫЯНАЛЬНЫ СКАРБ

У "Бліц-крытыцы" абмяркоўваюцца "Дзённікі" **Максіма Танка**

7

## СПАКУШЭННЕ

Апавяданне **Барыса ПЯТРОВІЧА**

8—9, 14—15

## АБ ТВОРЧЫХ САЮЗАХ

Праект Закона Рэспублікі Беларусь, прыняты ў першым чытанні, вынесены Камісіяй Вярхоўнага Савета па адукацыі, навуцы і культуры на абмеркаванне грамадскасці.

13—14

## ЗАСТАЛОСЯ

### ЎСЯГО 2 ДНІ!

Дарагія чытачы, да канца падпісной кампаніі на першае паўгоддзе 1997 года засталася ўсяго 2 дні. Не забыліся на гэта ў сваіх паўсядзённых клопатах? Нагадваем і шчыра раім пабываць на пошце і аформіць падпіску на наш і ваш "ЛіМ". Паспяшайцеся: засталася ж усяго два дні — сённяшні і заўтрашні.

Кошт падпіскі на "ЛіМ" на адзін месяц — 10000 рублёў; на квартал — 30000 рублёў; на паўгоддзе — 60000 рублёў.

Індэкс — ранейшы: 63856.

## КОНКУРС ПРАЙШОЎ. НЯХАЙ ЖЫВЕ НАСТУПНЫ!

Пра першы Міжнародны конкурс піяністаў (афіцыйна: "Фартэпіяна. Мінск-96") згадваць-гаварыць будучь доўга.

Яшчэ не аціхлі святочныя эмоцыі. Яшчэ помняцца спрэчкі ўсхваляваных "балельшчыкаў". І разгублена-здзіўленыя позіркі журы: на праслухоўваннях I тура — поўная зала! І азарт публікі падчас II ды III тураў — у пошуках вольнага лапіка хаця б ля сценкі, дзе можна было б пастаяць, паслухаць.

І ўжо складаюцца прагнозы. Які будзе наплыў канкурсантаў на мінскі фартэпіянны турнір праз тры гады? Ці дададуцца да яго з часам спаборніцтвы маладых музыкантаў па іншых спецыяльнасцях? Калі лаўрэат I прэміі Андрэй Сікорскі пераедзе з Масквы, дзе ён працуе некалькі гадоў пасля заканчэння кансерваторыі, у родны Мінск, дзе ў яго — бацькоўскі дом, родны ліцэй, выдатны педагог — Юры Гльдзюк...

Наш няштатны карэспандэнт пагутарыў з аўтарытэтнымі спецыялістамі, якія працавалі ў складзе міжнароднага журы конкурсу — загадчыцай кафедры спецыяльнага фартэпіяна Беларускай акадэміі музыкі дацэнтам Зояй Качарскай і прафесарам акадэміі Валянцінай Рахленкай — і занатаваў меркаванні ды ўражанні сваіх суразмоўніц.



Лаўрэат I прэміі Андрэй СІКОРСКІ (Расія).



Дыпламант конкурсу Андрэй ШАБАЛА (Украіна).



Лаўрэат II прэміі Іосіф СЯРГЕЙ (Беларусь).

З. К. Пра ўзровень конкурсных патрабаванняў магу сказаць, што піяністычная падрыхтаванасць канкурсантаў да ўдзелу ў I туры мусіла выявіцца ў выкананні двух віртуозных эцюдаў, класічнай ці рамантычнай п'есы і сучаснага твора. "Рознакаляровая" праграма! (Дарэчы, выкананне п'есы кампазітара краіны, якую прадстаўляў канкурсант, было адным з самых яркіх і цікавых момантаў I тура). Яна дазваляла ўявіць сабе ўзровень выканаўцаў як музыкантаў, яна прадстаўляла іх з розных бакоў.

Вольная праграма на II туры характарызаваў густавыя асаблівасці ўдзельнікаў. Некаторыя хаваліся за музыку аднаго стылю, што выглядала крыху аднапланова. Праграму можна скласці вельмі добра і цікава. Па тым, як яна складзена, можна меркаваць пра валоданне рэпертуарам ці, наадварот, пра невалоданне. Кожны мог выконваць тое, што хацеў. Беларускае ўдзельнікі выглядалі вельмі добра, і пры ўсёй агульнасці нашай фартэпіянай выканальніцкай школы кожны з іх захаваў сваю індывідуальнасць.

Лаўрэат I прэміі Андрэй Сікорскі — дарэчы, таксама выхаванец нашай школы. Ён скончыў музычны ліцэй пры Акадэміі музыкі. І таму яго "прафесійныя карані" тут у нас, на Беларусі. І той факт, што ён перамог менавіта на гэтым конкурсе, здаецца мне, вельмі сімвалічна. Вельмі таленавіты, добра прафесійна аснашчаны выканаўца, з ужо сфарміраванымі поглядамі і манерай інтэрпрэтацыі твораў розных кампазітараў.

Лаўрэат II прэміі Іосіф Сяргей, яшчэ не так даўно таксама навучэнец таго ж ліцэя, прыцягнуў да сябе ўвагу як тонкі інтэрпрэтатар музыкі Равэля. Прафесар Каця Колева, якая прадстаўляла ў журы Францыю, з прыемнасцю гэта адзначыла. Яго парывістая і рамантычная манера выканання не магла нікога не ўразіць.

В. Р. А лаўрэат III прэміі Тамара Санікідзе з Грузіі звярнула на сябе ўвагу яшчэ на I туры, бліскуча выканаўшы эцюд "Званочкі" Ферэнца Ліста. Сапраўды, гэта былі менавіта званочкі, а не званы, як даволі часта атрымліваецца. Выкананне Першага канцэрта Чайкоўскага Андрэем Сікорскім вызначылася яркай выразнасцю, а Тамарай Санікідзе — большай лірычнасцю. Экспрэсіўнага Сікорскага параўноўваць з кім-небудзь проста немагчыма. Кожны з эцюдаў выкананых ім твораў меў у сабе зарад экспрэсіі. Самыя складаныя пасажы ён пралускаў праз музычны слых, не пакідаючы іх без кантролю.

Дыпламант конкурсу Вадзім Гацко (Беларусь) — піяніст з вельмі добрымі выканальніцкімі магчымасцямі. Яго цвёрдасць і мужнасць праявіліся ў фінале падчас выканання 3-га канцэрта Рахманінава. Яшчэ адзін наш дыпламант — яркі піяніст віртуознага напрамку Сяргей Я. Смірноў.

(Працяг на стар. 3)

# НА ДАЛЬНЮЮ ДАРОГУ

Лімаўскае "Кола дзён" не першы год звыкла "коціцца" ад пятніцы да пятніцы, запяняючыся на падзеях і фактах найперш грамадска-палітычнага жыцця краіны, якія становяцца намінацыямі нашага тыдня. Само сабою, тыдзень на тыдзень не прыпадае. Адзін — імклівы і бурлівы, другі — сцішаны і марудлівы, і гэтыя адрозненні больш-менш выразна фіксуе, занатоўвае на гэтай балонцы чарговы абарот "Кола".

На схіле ж восені тыдні панесліся наўскапыт, а "тэмпература" падзей і калізій у Беларусі няўхільна падымалася, расла, прытым ужо нават не ад тыдня да тыдня, а — з дня ў дзень. І вось дасягнула сама што ні ёсць "гарачкі". Апошні тыдзень лістапада, слотная, як зазвычай, няўтульная і журботная пара перадзім'я выбухнула такім напалам выкрутлівасці, хлусні, цыннізму, несумленнасці, беспардоннасці і фальшывага, што нармальнаму чалавеку, звычайнаму, так бы мовіць, абывацелю стала непамысна.

Яшчэ б! Візіты высокіх расійскіх гасцей, доўгія начныя перамовы-змовы, ранішняя, а мо яшчэ і начная, бо нацяжку, згода, гвалт і выкручванне рук у парламенце, адмена ўказаў і ўкрыжаванне толькі што нібыта дасягнутай згоды, млявае галасаванне (прынамсі, на выбарчых участках у Мінску) у нядзелю і эйфарыя лічбаў, ажно да 98,5 працэнта, нібы з часоў крывавага Язэпа, у панядзелак і аўторак, расчлянненне Вярхоўнага Савета, амаль па-маякоўскаму, калі "адна палавіна — тут, а другая — там", адкліканне падпісаў з Канстытуцыйнага суда, быццам той подпіс — шкарпэтка, якую можна нацягнуць на нагу і тут жа скінуць, няўцерпае, проста-такі гончае "фармаванне" Палаты прадстаўнікоў, беганіна ў Авальную залу па новых падатлівых — "жыццё застанешся, жыццё даражэй", зацвярджэнне і "урачыстае падпісанне" новай канстытуцыі...

І ўсё гэта — пад бясконцы і паўсюдны лямант пра законнасць, усенародны давер і нечуваную нідзе і ніколі ва ўсім свеце перамогу — Божа, як і сапраўды вырываць гэта "беднаму хрэсцяніну"!

І ўсё гэта — з-за прыхамаці аднаго чалавека, якога ахапіў нясцерпны корць неабмежаванай улады!

"Кола" наша спатынулася, забуксавала. Акрэслівалася адзіная намінацыя на тыдзень — ганьба...

Дзе паратунак? Дзе апірышча, прытулак спакутаванай, збалелай, зняважанай душы?

Вядома ж, у Вялікага Купалы. Толькі ён адзін можа яшчэ ўратаваць нас і вывесці з пустэчы "да сонца, да зор".

Толькі ён. Наш Прарок. Наш Бог. Наш праўдзівы Бацька.

Чытайма Купалу! Ратуёмся Купалам!

Янка КУПАЛА

## ПЕРАД БУДУЧЫНЯЙ

Стаім мы перад будучыняй нашай  
І ўсё варажым, сочым ейны ход...  
Ці ўскрэсем мы, душою ўпаўшы, звяўшы,  
Каб выйсці ў свет, як нейкі здольны род...

Сягоння мы жывём і ўдзень мы блудзім  
Пад маскай, асляпляючаю нас,  
І што скажаць самім сабе і людзям,  
Не ведаем, не можам, хоць і час.

Заціснуты, задушаны, як мышы  
Пад жорсткім венікам з усіх бакоў,  
Шукаем, як сляпыя, не згубіўшы  
Таго свайго, што наша ад вакоў.

Пакрыўленыя колісь нашы душы  
Дагэтуль выпрастаць не ў моцы йшчэ;  
Снуёмся, ў думках зводных затунаўшы,  
А хтось, а штось і мучыць і пячэ.

Цябе чакаем, будучыні нейкай,  
Што прыйдзеш, недзе ўсіх нас павядзеш,  
І гінем марна пад чужой апекай,  
Адбіўшыся ад родных вежаў, меж.

А хтось далёкі ці хтось, можа, блізкі  
Засеў за наш бяседны, сытны стол  
І кідае, як з ласкі, нам агрызкі,  
А мы к зямлі з падзякай гнёмся ўпол.

Нявольніцтва й жабрацтва так нас з'ела  
І так нам высмактала з сэрца сок,  
Што нат у вочы глянуць, плюнуць смела  
Не смеем, стоптаны на пясок.

Там чутна, Беларусь! Там — Незалежнасць!  
А там — "Паўстань пракляцце..." Ну, а мы?  
Мы ў страху... дум кругня... разбежнасць...  
Без толку крыллем лопаем, як цымы.

О, так, як цымы, як спуджаны вароны!..  
І слухаем і нюхаем тут, там:  
Які павеяў вецер на загоны, —  
Заходні, ўсходні, й ці ад нас, ці к нам?

Аграбленыя з гонару й кашулі,  
З свайго прыпынку выгнаныя вон,  
Мы дзякуем, што торбы апраунулі  
На нас ды з нашых нітак-валакон.

З кійком жабрачым так мы, паўналеткі,  
Брыдзём, паўзём у свет — скрозь неўпапад.  
І прысягаем, клічам Бога ў сведкі,  
Што мы — не мы, што нехта вінават...

І так жывём, сябе саміх не знаўшы,  
Учора, сёння лазім між канаў...  
Няўжо ж бы хто і над будучыняй нашай  
Навек залом пракляты заламаў?

Няўжо нас не аб'ясніць розум ясны,  
І не пакінем біцца з кута ў кут?  
Няўжо кліч вечны будзе ў нас напасны —  
Кліч бураломны: вызваленне з пут?!  
1922 г.

Ты за капіталізм ці за сацыялізм? Здавалася б, рытарычнае пытанне, якое батанула ў сённяшніх палітычных баталіях, аднак пэўнага адказу на яго не адбылося за ўсе 10 год "галоснасці" і яе наступстваў. Адны спрабуюць вынайсці гібрид "рынкавага большавізму", другія шукаюць сацыялізм у скандынаўскіх краінах, трэція — абвясняюць савецкі лад крыху скрыўленым, з "дэфармаваным тварам", але сацыялізмам, які ні ў якім разе не перакрэслівае камуністычную дактрыну і магчыма масць новага, больш "чыстага" эксперыменту. Па іх меркаванні з таго вопыту трэба толькі выкінуць некаторых укланістаў-пэрагібшчыкаў (па густу — Гарбачова, Хрушчова, Сталіна), і ўсё пойдзе на лад, а справа Маркса—Леніна—Брэжнева заблішчыць, як новая патэльня. Але калі да "выкідання" падысці прынцыпова, то прыйдзеца або выкінуць усіх, або не чапаць нікога, бо ідэалогія і практыка камунізму — такі непарыўны ланцужок, што кожнае звяно яго лагічна працягвае папярэдняе. Не выключэнне тут і блізнятывы класікі, Маркс з Энгельсам, філасофія якіх у пэўнай меры абумовіла далейшы ход падзей.

Першы памылковы (ці нават заганны) пастулат марксізму — ідэя аб класавай барацьбе як аб галоўным рухавіку прагрэсу і змены гістарычных фармацый. Па логіцы Маркса, рабаўладальніцкі лад павінен былі знішчыць рабы, феадальны — сяляне, а буржуазны — пралетарыі. Але відавочна, што гэта не так. Больш таго — кожная з гэтых сацыяльных пар не можа існаваць без свайго антаганіста, у тым ліку і класічны пралетарыі, які пасля ліквідацыі буржуазіі з "баявога атрада" ператвараецца ў шэрую бяспраўную масу рабоў, што паслухмяна будуць вавілонскую вежу камунізму. Сапраўды ж гістарычны прагрэс адбываецца не ў выніку "перамогі" адной з антаганістычных сіл, а пры нараджэнні новай, трэцяй сілы, якая нясе іншыя ідэі, праблемы, супярэчнасці.

Другая памылка, што выцякае з першай, палягае ў тым, што марксізм прыняў за аксіёму прынцып існавання грамадства як суровай барацьбы, як бязлітаснай вайны на вынішчэнне ворагаў. Ён і не дапускаў магчымасці грамадзянскай згоды, узаемавыгаднага класавога супрацоўніцтва, шляху сацыяльнай эвалюцыі без татальных гістарычных катаклізмаў. Камунізм адпачатку сцвердзіў маральную перавагу адной часткі грамадства (пралетарыяў) над усімі іншымі, загадзя выдаўшы індальгенцыю на знішчэнне ўсіх "эксплуататараў". Гэты сакральны прынцып паднаўляўся і творча пераасэнсоўваўся на працягу ўсяго камуністычнага будаўніцтва. На практыцы аказалася, што знішчыць толькі "буржуаў" недастаткова, туды ж трэба адправіць і чынавенства, і духавенства, і

кулакоў, і былых сяброў-апартуністаў, і шмат іншых "чуждых элементаў". Апафеозам прынцыпу "камуністычнай барацьбы" стаў час, калі ліквідацыі падлягаў кожны, хто думаў не ва ўнісон з "генеральнай лініяй" ці самім "Генеральным Камуністам". Шлях вельмі заканамерны, дыялектычна накіраваны і... тупіковы, бо вядзе да пастаяннага "адсячэння" лепшых, найбольш здольных і рухомых частак грамадства, да росквіту люмпенскай, ураўнілаўскай псіхалогіі і панавання прымітыўных сацыяльных інстыктаў.

Такім чынам, камуністычная дактрына, нават ва ўмовах велізарных людскіх і матэрыяльных рэсурсаў Расійскай імперыі, даказала сваю самаедскую сутнасць, няздольнасць да самаразвіцця і гістарычнага прагрэсу. Відавочна, што любыя спробы ўзнавіць яе (у тым ліку і ў выглядзе калгаснага беларускага аўтарытарызму) асуджаны на провал. Для Беларусі, нягледзячы на цяжар постсавецкай спадчыны і дэфармацыі нацыянальнай свядомасці, патрэбна іншая мадэль развіцця, якую я назваў бы ідэяй салідарнага грамадства.

Любое грамадства будзе жыццёстойкім і эфектыўным, калі яго нешта яднае, салідарызуе. З аднаго боку, гэта могуць быць гістарычныя карані, традыцыі ці міфы, а з другога — магутная вера, футурыстычная ідэя ці нават прыгожая утопія. Як чалавек падобны струне, якая гучыць толькі напятай паміж мінулым і будучым, так і грамадства — ажывае і расце, маючы добрыя падмуркі і ясныя планы.

Першая ўмова "салідарнага грамадства" — пакінуць камуністычную тэрміналогію і большавіцкую сацыяльную практыку. Бо класічны пралетарыі у нас знік у 20-я, сапраўдны селянін — у 30-я гады, і цяпер мы маем большую патрэбу ў праграмістах, менеджэрах і камп'ютэрах, чым у качагарах, даярках і дыктатурах пралетарыяў. Есць немалая патрэба і ў сваіх "капіталістах", бо лепшых арганізатараў эканамічнага прагрэсу, чым бізнесмены, гісторыя пакуль не вынайшла. Старыя ж падзелы на "класы" і "праслойкі", што мелі мэтай стравіць і знішчыць некаторыя з іх, — таксама большавіцкі архаізм. Галоўным сёння мусіць быць падзел на асобнага чалавека, які роўны перад законам незалежна ад паходжання і прафесіі.

Для салідарнага грамадства карысныя і прыдатныя ўсе людзі, але ніхто не мае права ўзвышаць ці абсалютызавать сваю ролю. Як адзінаму арганізму патрэбны ногі і рукі, сэрца і галава, так і грамадству патрэбны сяляне і рабочыя, прадпрыемльнікі і творцы. І не дай бог зноў пачнецца адсячэнне "непатрэбных" ці "чужых" частак. Такое грамадства ніколі не стане ні эфектыўным, ні справядлівым. Бо сапраўдна

справядлівасць не тады, калі "хоць па кроплі, але ўсім", а тады, калі кожнаму як мага больш, хай і не паровну. Гэта становіцца магчымым толькі ў эфектыўнай, дынамічна развітой супольнасці, да якой ніяк не аднясеш закасацелую дагматычную сістэму сацыялізму.

Яшчэ адна якасць "салідарнага грамадства" — жыццёстойкасць. Яна абязпечваецца "вектарам прагрэсу" — сацыяльнай арыентацыяй на больш працавітых, здольных, таленавалага, магчыма не толькі дзякуючы канкурэнцыі, але і "дыфузіі" між рознымі сацыяльнымі групамі, адсутнасці жорсткіх каставых рамак і перашкод. Менавіта сучасныя заходнія мадэлі народаўладдзя бліжэй стаяць да такога ідэалу, а правыя дэмакратычныя краіны дэманструюць эфектыўнасць, жыццёстойкасць і дынамізм.

Вядома, прынцыпы "салідарнага грамадства" здаюцца сёння недасягальнай утопіяй на фоне нашай палітычнай канфрантацыі ды сацыяльнага развалу. На Захадзе, дзе да гэтых прынцыпаў ішлі многія дзесяцігоддзі, і то няма абсалютнай гармоніі (бо "канчаткова" ідэя існуе хіба што ў казках). Аднак там эвалюцыя склаўся так званы "сярэдні клас", які мацуе "салідарызуе" ўсё грамадства, з'яўляецца яго эканамічным і духоўным балансірам, што ўраўнаважвае рэзкія "рэвалюцыйныя" штурхі. У нас жа сацыюм вельмі палярны, бадай, нават аднаполлюсны, бо "сярэдні клас" (не кажучы ўжо пра эліту) у шмат разоў мізэрнейшы за масы "пакрыўджаных і нішчых", і скрануць гэтыю цёмную сілу ў бок стваральнай дзейнасці можна, бадай, толькі ідэалагічнымі сродкамі — праз свабоду інфармацыі, адукацыю, асвету і г. д. Такі, відаць, характар беларусаў, што матэрыяльныя (ці "шкурніцкія") інтарэсы ідуць пасля палітычных, інтэлектуальных, духоўных. Нацыя адвечных рамантыкаў, самотных пазтаў і "буралепных" рэтраградаў. І ўсё ж эканоміка возьме сваё, і менавіта яна будзе вызначальным фактарам у структурызаваным грамадстве. Калі эканоміка застанеца мафіёзна-дзяржаўнай, посткамуністычнай, то і грамадства будзе крымінальна-таталітарным, калі ж яна стане цывілізаванай, рынкавай, то з'явіцца ўмовы для грамадзянскай салідарнасці і згоды. А пакуль мы спрабуем адправіцца ў шлях, не ведаючы мэты свайго плавання, не асвоішы азбукі кіравання і навігацыі. Куды вынесе хваля, да якога берага прыбе'е гэтых небарак-беларусаў — невядома нікому...

Васіль АЎРАМЕНКА

г. Мазілёў

## АД ПАДКАМІТЭТА ПА ДЗЯРЖАЎНЫХ ПРЭМІЯХ РЭСПУБЛІКІ БЕЛАРУСЬ У ГАЛІНЕ ЛІТАРАТУРЫ, МАСТАЦТВА І АРХІТЭКТУРЫ

Прэзідыум Падкамітэта па Дзяржаўных прэміях РБ у галіне літаратуры, мастацтва і архітэктурны паведамляе, што да ўдзелу ў конкурсе на атрыманне Дзяржаўнай прэміі ў галіне літаратуры дадаткова ўключаны творчы калектыв стваральнікаў "Бібліятэкі даццячай літаратуры народаў СССР" у 15 тамах у саставе: Анісковіча У. І., Карызны У. І., Лукшы В. А.

Прадстаўлена выдавецтвам "Юнацтва".

Адказны сакратар ЖУК В. І.

## Пошта

## ПАДБУХТОРШЧЫКІ

15 лістапада гэтага года ў газеце "Знамя юности" быў надрукаваны артыкул "Русскоязычным петь... запрещено" за подпісам: "Зміцер Марозаў". У артыкуле наш ліцэй — адзіную дзяржаўную ўстанову, што дапамагае і спрыяе адраджэнню беларускай мовы, — абвінавацілі ў дыскрымінацыі рускай мовы, быццам бы абапіраючыся на факты і дыктафонныя запісы. Крыўдна было чытаць гэты "праўдзівы" артыкул!

Адзінае, што адпавядае рэчаіснасці, тое, што "товарищ" Марозаў прыходзіў у ліцэй, каб дамовіцца пра выступленне ў нас некалькіх рок-гуртоў. Далей жа — адкрытая хлусня. І не проста хлусня, а — з несмачнымі намікамі. Вось ягоны пасажык, напрыклад, на адрас нашага дырэктара: "Он, в свою очередь, 'забыл' русский язык (хотя и понимая оный)..." У артыкуле нават згадваецца Дэкларацыя правоў чалавека, у другім артыкуле якой напісана, што кожны чалавек павінен мець усе правы і свабоды, што абвешчаны гэтай дэкларацыяй, без якога б там ні было адрознення, пол, напрыклад, у адносінах расы, полу, мовы...

Ці можна гаварыць пра дыскрымінацыю рускай мовы ў сувязі з тым, што ліцэйцы абралі родную беларускую мову сродкам зносін і навування? Увогуле, праблем з мовамі ў ліцэі няма. Ліцэйцы, акрамя беларускай, вывучаюць рускую, іспанскую, польскую, чэшскую, нямецкую, французскую мовы і нават лаціну. Мы проста не хочам, каб знікла наша родная мова. Дык што, за гэта нас трэба ганьбіць і абражаць? А разам з намі і мову? Мне здаецца, ніводная мова не церпіць такіх здзекаў, як беларуская. Ні адзін народ не адмаўляецца ад сваёй мовы, бо менавіта з яе і пачынаецца культура. У якой яшчэ краіне "столькі" рускай мовы, як на Беларусі? (Натуральна, Расію мы не ўлічваем). Так што можна паспрачацца наконт таго, якую мову і дзе дыскрымінауюць.

Ксенія МУРАЧ, навучэнка Беларускага гуманітарнага ліцэя

Р. С. Ліцэй пры БГАКЦ перажывае зараз не лепшыя часы, але мы заўсёды будзем змагацца за сваё добрае імя і годнасць.

К. М.

# КАМУ СПАТРЭБІЎСЯ ГЭТЫ "ВОПЫТ"?

Напярэдадні "гістарычнага дня" — 24 кастрычніка знайшоў у сваёй паштовай скрынцы брашуру на расійскай мове "інфармацыя пра рэфэрэндум у пытаннях і адказах", зробленую, мяркуючы па ўсім, у змяталінскім ведамстве. Не абышлася ў ёй і без гісторыі. Гісторыі з тэндэнцыяй, з выпучваннем адных фактаў і замоўчваннем другіх. Напрыклад, сярод краін, якія маюць "багаты вопыт правядзення рэфэрэндумаў", называецца Германія. Але ні слова аб тым, што пасля вайны немцы адракліся ад гэтага "вопыту", бо ён, набыты падчас праўлення Гітлера, быў надта трагічным як для саміх немцаў, так і для іншых народаў планеты. Менавіта з дапамогай аднаго са сваіх плебісцытаў ашалелы яфрэйтар надаў выгляд законнасці свайму самавольству, якое прывяло да ўзурпацыі ім усёй улады ў краіне. Хоць той рэфэрэндум адбыўся даўным-даўно (у жніўні 1934 года), аднак яго мэты, метады падрыхтоўкі і правядзення можна без нацяжка параўноўваць з галасаваннем, якое толькі што закончылася на Беларусі.

Нашу рэфэрэндумную гарачку ўсе бачылі на свае вочы. А што рабілася ў такіх ж дні 34-га ў Германіі? На жаль, нават 13-томная "Всемирная история" гітлераўскаму плебісцыту ўдзяляе ўсяго некалькі радкоў (дае яму рэзка негатывную ацэнку). Затое ёсць такія сведкі мінулага, як старыя газеты. На працягу двух тыдняў па свежых слядах пісала пра тую падзею "Правда", нумары якой захаваліся ў маёй калекцыі. Пераказваючы яе публікацыі тут не месца, таму абмяжуюся некалькімі характэрнымі цытатамі, у тым ліку і з замежнага друку, шматлікія каментары якога таксама змешчаны на старонках маскоўскай газеты.

У тасаўскай тэлеграме паведамлялася з Берліна: "Усхваляенні Гітлера, шматслоўныя запэўненні пра тое, што хутка настане паляпшэнне, адкрытыя пагрозы на адрас тых, хто мае намер галасаваць супраць Гітлера або ўхіліцца ад галасавання, — вось чым запоўнены ўвесь германскі друк перад маючым адбыццём плебісцытам". Як гэта нагадвае нашы маніпальзаваныя СМІ! Яшчэ задоўга да рэфэрэндуму яны сталі руларам аднаго чалавека, а ў апошнія тыдні былі гатовыя разарвацца на кавалкі, абы дагэдзіць свайму гаспадару, затуманіць вочы простым людзям.

Або вось з'едлівыя пытанні французскай "Фігаро", якія, пасля замены першых слоў, можна было нядаўна па праву задаць прэзідэнту Беларусі і яго бліжэйшаму атачэнню:

"Калі правадары нацыянал-сацыялізму так упэўнены глядзячы на зыход плебісцыту, дык дзеля чаго яны гэтак мітусяцца? Навошта ўсе гэтыя трубы і барабаны, увесь гэты спектакль, усё гэтае тузанне за нітачку?"

Не вельмі адрозніваліся сцэнарый, па якіх у Германіі і ў нас "забяспечваліся" яўка выбаршчыкаў на ўчасткі і іх "правільнае" галасаванне. "Дэмагогія і пагрозы", "Цягнуць да ўрнаў", "Паліцыя гойсае", "Як па нотах", "Плебісцыт — нязграбны манеўр", "У абставінах шпіянажу і тэрору" — гэта газетныя загаловкі, якія добра адлюстроўваюць змест матэрыялаў, надрукаваных у 1934 годзе. Праўда, тады цягнулі да ўрнаў толькі ў дзень плебісцыту, бо ніхто не дадумаўся арганізаваць масавае "датэрміновае" галасаванне, як гэта зрабілі нашы "рацыяналізатары".

Што тычыцца падліку галасоў "за" і "супраць" Гітлера, дык яго праціўнікі ва ўсім свеце не прыдавалі гэтаму ніякага значэння, бо небеспадстаўна меркавалі: неабходныя лічбы былі занатаваны ў запіснай кніжцы Гебельса яшчэ да рэфэрэндума. (Не ўдарылі тварам у грязь і арганізатары "волевыўлення" беларускага народа. Як гаварылі злыя языкі, яны своечасова давалі да ведама вертыкальшчыкаў паказчыкі ў працэнтах, якіх трэба "дасягнуць" у іх абласцях і раёнах падчас галасавання).

"Вынікі фашысцкага плебісцыту, — чытаю падагульняючы артыкул "Правды", — толькі пабольшылі агіды да метадаў нацыянал-сацыялістаў за мяжой. А ўнутры краіны кожны германскі рабочы, кожны працоўны ўсё больш упэўняецца, што праблема ўлады вырашаецца не галасаваннем". Не менш катэгарычным было выказванне ўплывовай у той час французскай газеты "Тан": "У краінах, дзе няма ні свабоды думак, ні свабоды друку, ні свабоды асацыяцыі, ні нейкіх праў, якія гарантавалі б асабістую незалежнасць і чалавечую годнасць, народнае галасаванне не можа мець значэння".

Здаецца, што гэтыя радкі напісаны не толькі пра тагачасную Германію, але і пра сённяшнюю Беларусь. І яшчэ. Што б там ні казалі наваспенчаныя ідэолагі-абвяргацелі, зноў і зноў пацвярджаецца: год таму А. Лукашэнка зусім невыпадкова захапіўся "нямецкім парадкам", сфарміраваным чалавекам, які пасля згаданага плебісцыту аб'явіў сябе "фюрэрам нямецкага народа".

Генадзь ЛАГУНОВІЧ

# НЕ ПЕРАСОХНЕ ШЧЫРАСЦІ КРЫНІЦА...



29 лістапада Купалаўскі тэатр прадстаўляе бенефіс Марыі Захарэвіч, — бенефіс, прымеркаваны да юбілею актрысы. Мяркуючы, што вядомасці акцёраў магутна спрыяе не толькі сцэна: стараецца радзі, дапамагае тэлебачанне... Сярод прафесійнікаў, ходзіць жарт, што і радзі, і тэле так часта запрашаюць Марыю Георгіеўну, дбаючы пра ўласную вядомасць... А тэатр гэтага ўжо і не хавае:

Спектаклю вашых толькі пераліх, заняў бы час, пэўна, паўгадзіны. Марыя Захарэвіч! Светлы ліх Хай не крануць ні елэзы, ні маршчыны.

У нівасельска-мядзельскіх палях Люлялі травы вашае маленства. Адтуль няпросты пачынаўся шлях Да самага высокага майстэрства.

І хоць гадоў віруе хуткабег І за спіной "Парог" і "Навальніца", Хай не старэе ваш чароўны смех, Не перасохне шчырасці крыніца.

Да віншаванняў далучыліся Мікола ШАБОВІЧ і Жана ЛАШКЕВІЧ

## СТВОРАНЫ БЕЛАРУСКІ КАМІТЭТ АБАРОНЫ ДЭМАКРАТЫІ

Пазаўчора, 27 лістапада, у афіцыйных газетах была ўжо надрукаваная прэзідэнцкая канстытуцыя.

У гэты ж дзень у памяшканні Дома літаратара адбыўся Кангрэс у абарону дэмакратыі, у якім удзельнічалі палітычныя партыі — прадстаўнікі "круглага стала". У склад арганізацыйнай рады ўвайшлі дэпутаты Вярхоўнага Савета, якія засталіся на пазіцыях законнасці, сябры прафсаюзаў, партыяў, рухаў і грамадскія дзеячы.

Са словам выступілі Сямён Шарэцкі, Пётр Краўчанка, Юры Хадыка (БНФ), Аляксандр Паўлаў (Аграрная партыя), Станіслаў Багданкевіч

(АГП), Мікола Статкевіч (БСДП "Народная Грамада") і іншыя вядомыя палітыкі.

Падчас працы Кангрэса быў створаны Беларускі камітэт абароны дэмакратыі, старшынёй якога стаў спікер парламента С. Шарэцкі. Намеснікамі старшынёй выбраны А. Дабравольскі, М. Статкевіч, Ю. Хадыка, адно месца было пакінутае прадстаўніку Партыі камуністаў (хутэй за ўсё, віцэ-спікера В. Новікаву).

Галоўная мэта Камітэта абароны дэмакратыі — "захаванне ў поўным аб'ёме на тэрыторыі Рэспублікі Беларусь Канстытуцыі 1994 года. Аляксей ШЭІН

# АСАЦЫЯЦЫ

Паглядаючы на палітычную драму, якая разыгрываецца на нашых вачах, карысна часам пагартваць кнігі па гісторыі. Прыцягнула маю ўвагу адна цікавая гісторыя, якая здарылася з афінскім герцагам Гацье і якую вядомы сярэднявекowy гісторык і пісьменнік Макіявелі апісаў у сваёй "Гісторыі Фларэнцыі".

Герцаг Гацье стаў дзяржаўцам Фларэнцыі — горада-рэспублікі, дзякуючы некаторым фларэнтыйскім сем'ям, якія "забыліся ў пазыхах і не мелі ўжо свайго добра для расплаты, таму разлічалі зараз на чужую маёмасць і на тое, што, аддаўшы ў няволю сваю айчыну, яны пазбавяцца ад няволі, якой пагражалі ім".

Першае, што ён зрабіў — пачаў судовы пераслед тых, каго абвінавачваў у праігрышы адной з войнаў, якую Фларэнцыя вяла з Пісай. Праз гэта ён набыў папулярнасць сярод простага народа, "Калі герцаг праходзіў па вуліцы горада, яго гучна славілі за душэўнае высакародства і кожны публічна заклікаў яго заўсёды такім самым чынам раскрываць злачынствы і караць за іх. Камісія Дваццаці (Кіраўнічы савет Фларэнцыі. — А.Б.) з кожным днём значыла ўсё меней, а ўлада герцага і страх перад ім узмацніліся...

Мяркуючы, што ён можа ўжо без апаскі дабівацца чаго заўгодна, герцаг даў зразумець членам Сеньёрыі, што перакананы ў неабходнасці дзеля добра дзяржавы атрымаць усю паўнату ўлады, і паколькі ўвесь горад з гэтым згодны, ён спадзяецца, што і Сеньёрыя прэрэчыць не будзе".

Аднак сеньёрыі, "выгледзячы на тое, што яны ясна ўспявадалі пагрознаваць для іх небяспеку, адказалі аднадушнай рашучай адмовай, каб не здрадзіць айчыне".

Тады герцаг загадаў прачытаць паўсюль указ аб загадзе народу заўтра сабрацца на плошчы горада. Сеньёрыя ў адказ звярнула да яго з пасланнем: "Мы з'явіліся да вас, сеньёр... з-за вашага ўказа пра ўсенародны збор, бо нам здаецца несумленным, што вы імкняцеся надзвычайнымі мерамі дабіцца таго, чаго мы не хацелі вам даць законным парадкам... Нізы, якім вы зараз давяраеце, мяняюцца пры найменшай змене абставінаў, так што ў любое імгненне ўвесь горад можа пераўтварыцца ў вашага ворага. Ніякіх лекаў ад гэтага бяды няма, таму што засцерагчы сваё панаванне могуць толькі валадары, у якіх мала ворагаў... Але калі нянавісць акаляе цыбе з усіх бакоў, не можа быць аніякай бяспекі, бо не ведаеш, адкуль пагражае ўдар, а баючыся ўсіх, нельга давяраць нікому... Таму ў вас ёсць толькі адзін выбар: ці кіраваць гэтым горадам, ужываючы самыя крайнія сродкі гвалту, для чаго вельмі часта недастаткова бывае замкаў, узброенай варты, знешніх саюзнікаў, ці задаволіцца той уладаю, якую мы надалі вам, да чаго мы вас і заклікаем, нагадваючы, што адзіная трывалая ўлада тая, якую людзі прызнаюць па добрай волі".

Але "гэтая прамова ніколі не кранула ганарлівую душу герцага". Ён адказаў, што "калі Фларэнцыя пад ягонай уладаю вызваліцца ад прыгнёту партыі... гэта не адмые ў яе волю, а верне яе. Не пыха прымушае яго прыняць на сябе гэты цяжар, а мошбы шматлікіх гараджаняў.

Сеньёрыі, бачачы, што нічога яны не даб'юцца, дамовіліся пазаўтра склікаць увесь народ на нараду перад палацам і з яго згоды аддаць герцагу вярхоўную ўладу на адзін год".

(Працяг будзе)

Алесь БЯЛЯЦКІ

### ФРАГМЕНТЫ

## 3 ЧАГО ПАЧЫНАЕЦЦА ПАРАДАК?

"У 1992 годзе ў рэспубліцы было памілавана 55 чалавек, расстраляны адзін. У 1993 годзе — памілавана 149, расстраляна — чатыры. 1994-ы: 134 і 19. У 1995 годзе, адпаведна, 5 і 86. За дзевяць месяцаў 1996 года не памілаваны ніхто, расстраляна ўжо 53 чалавекі і яшчэ 44 чакаюць рашэння па справе".

"Уголовное дело", N 15 за лістапад г.г.

# КОНКУРС ПРАЙШОЎ. НЯХАЙ ЖЫВЕ НАСТУПНЫ!

(Працяг. Пачатак на стар. 1) І трэці дыпламант — піяніст з Украіны Андрэй Шабала, які з аркестрам іграў упершыню, але вельмі надзеяна. Яго выкананне Рапсодыі на тэму Паганіні Рахманінава было даволі пераканаўчае.

З. К. У вылучэнні дыпламантаў маглі існаваць, ды, пэўна, і існавалі, варыянты, але лічы — рэч няўмоўная. Прайшлі ў фінал тры, у каго балаў было больш. З тых, хто па розных прычынах не прайшоў на III тур, мне хацелася б адзначыць Ганну Шыбаеву, Насцю Белан, Аляксея Пятрова — тонкага інтэрпрэтатара Шапана.

Агульны ўзровень удзельнікаў вызначыўся як даволі высокі. За выключэннем некалькіх чалавек, бо не ўсе спаборнікі добра ведалі, якога ўзроўню піянізм на Беларусі. Было шмат не проста добрых выканаўцаў, а менавіта індывідуальнасцяў, што ўрэшце і вызначае ўзровень конкурсу. Шматлікія

удзельнікі, акрамя прафесійна-тэхнічных сродкаў, дэманстравалі свае, індывідуальныя знаходкі. Яркі і запамінальны вобраз, які застаўся ў маёй памяці, стварыла піяністка з Эстоніі Інга Аро, якая, на жаль, не прайшла на II тур: яна прадэманстравала проста выдатнае гучанне раяля. Таксама звярнулі на сябе ўвагу Таццяна Холапава з Расіі — з драматычным, змястоўным, поўным філасофскай глыбіні Экспромтам Шуберта, ды Іна Салдаценка з Украіны — з "жывой", лёгкай пальцавай тэхнікай.

В. Р. Рэгламент конкурсу быў вельмі жорсткі. Журы трэба было праслухаць больш за 80 удзельнікаў за 6 дзён і выдаць вынікі. Гэта было нялёгка. Я лічу, што ў будучым паміж I і II турамі абавязкова трэба зрабіць дзень перапынку. Бо калі хто-небудзь з удзельнікаў, выцягнуўшы на жараб'ёўцы адзін з апошніх нумароў, праходзіў па балах на II тур, то проста не меў магчымасці

пазаймацца, паўтарыць праграму. Адсутнасць часу і неабходнасць выбраць з васьмідзесяці спаборнікаў 18 ператварылі I тур практычна ў самастойны конкурс. Думаю, што пад правядзенне мерапрыемства такога маштабу павінна быць аддадзена болей часу.

З. К. Працу ў журы поўнілі самыя прыемныя ўражанні. Зносіны паміж намі абмяжоўваліся толькі выказваннямі ў прыватнай гаворцы, бо сістэма галасавання не дазваляла, ды і не дапускала ніякага абмеркавання, мы ставілі адпаведную колькасць балаў, і пры канцы кожнага дня праслухоўвання сакратар збіраў аркушы для галасавання, запячатваў іх і замыкаў у сейфе.

Ніякіх праблем з прысуджэннем I прэміі не было. Наогул, як і з вызначэннем усіх лаўрэатаў.

В. Р., З. К. Самы радасны для нас факт, што ў конкурс бралі ўдзел з боку Беларусі не толькі студэнты акадэміі і ліцэя, але ж і навучэнцы

музычных вучылішчаў з Гародні, Маладзечна і Гомеля.

В. Р., З. К. Усе удзельнікі конкурсу вельмі ўдзячныя распарадчаму дырэктару Галіне Вагнер. Усе пытанні, якія ўзніклі на працягу конкурсу, хутка вырашаліся ў спакойных дзелавых абставінах. Амерыканскі прадстаўнік у журы Джозэф Банавец на заключным пасяджэнні адзначыў высокі ўзровень падрыхтоўкі да правядзення такога адказнага мерапрыемства, а сустаршыня журы Віктар Мяржанаў дадаў, што II тур нашага конкурсу змог задаць тон і на якім-небудзь ужо знакамітым спаборніцтве піяністаў.

В. Р. Вельмі задаволена сваёй працай у журы і скажу так: ёсць на Беларусі "канкурэнтаздольная прадукцыя"! Гэты конкурс — добрае пацвярджэнне маім словам.

З Валянцінай РАХЛЕНКАЙ і Зояй КАЧАРСКАЙ гутарыў Георгій САСНОЎСКІ  
Фота А. МАЦЮША

ЯКОЕ СВЯТА БЕЗ... КАПУСНІКА

Цэнтральнай дзіцячай бібліятэцы г. Мінска — 50 гадоў. Сёння яе фонд налічвае каля 150 тысяч экзэмпляраў. Гэтым духоўным багаццем карыстаюцца дзеці больш чым ста школ сталіцы нашай дзяржавы.



Пра высокую папулярнасць у народзе песень Эдуарда Ханка вядома даўно. Пра вынайздзеную ім "тэорыю хвалі" колькі гадоў таму былі спрэчкі ў друку.

Тады на сцэне канцэртнай залы "Мінск" адбыўся аўтарскі вечар кампазітара. Прывячалася ўсё 25-годдзю творчай дзейнасці нашага таленавітага песнікніка.

У той дзень яго віталі добрым словам або проста воплескамі (ці меліся павітаць) не толькі прыхільнікі ды вядомыя творцы, але і афіцыйныя асобы.

У той жа дзень яму было нададзена ганаровае званне народнага артыста Рэспублікі Беларусь.

А саму імпрэзу, якую веў "імяніннік", тым жа вечарам паказвала БТ (такой увагі ў свой час не спадобіўся нават выбітны Міжнародны конкурс "Фартэпіяна. Мінск-96", фактычна праігнараваны тэлебачаннем).

У гэты ж дзень, у той жа зале, атмасфера якой поўнілася знаёмымі вобразамі лірычных, "тэмпавых" і жартоўных шлягераў Э. Ханка, адбылася прэм'ера. "Товарищ Президент,

настанет тот момент..." — акампаваючы сабе, спяваў аўтар. Герой яго новага твора на словы Р. Сакалоўскага, на жаль, так і не змог асабіста папрысутнічаць на канцэрце.

"Момент настал", як вядома. І, нягледзячы на тое, чые і якія песні будуць следам, народны артыст Эдуард Ханок пад апладысменты ўвайшоў у гісторыю і застанецца ў ёй, прынамсі, першым прафесійным кампазітарам, які ад шчырага сэрца і ўласным голасам праспяваў першую песню першаму народнаму прэзідэнту.

Увогуле ў той вечар песні Э. Ханка на вершы беларускія ды рускія прадстаўлялі "Песняры" (з кінаэкрана, у кадрах даўняй стужкі), Надзея Мікуліч, Віктар Вуячыч, Ядзя Паплаўская і Аляксандр Ціхановіч, "Сябры", Алеся, Аляксандр Саладуха, Святлана Ханок... "Тыя моля надзежда", "Вы шуміце, бярозы", "Малітва", "Зіма", "Здравствуй, чужая милая"...

У яго што ні песня — то сваё гісторыя, знак свайго часу. Так што хваліце Ханка і не бойцеся перахваліць, не хвалюйцеся: ён ужо чвэрць веку ў гісторыі, ён сёння — "на кані" і заўжды — "на хвалі"!

На здымку: народны артыст Беларусі Эдуард ХАНОК з дачкой Святланай. Фота Вім. АМІНАВА

50-годдзю бібліятэкі была прысвечана навукова-практычная канферэнцыя "Гісторыя, развіццё і перспектывы бібліятэк Беларусі". У рабоце канферэнцыі прынялі ўдзел прадстаўнікі іншых бібліятэк, выдавецтва "Юнацтва", Нацыянальнай кніжнай палаты, Міністэрства культуры Рэспублікі Беларусь.

Урачыстая ж вечарына адбылася ў памяшканні Дзяржаўнага тэатра музычнай камедыі.

А завяршылася свята на трэці дзень капуснікам бібліятэкараў.

Меркаванне

РЭВАЛЮЦЫЯ ЦІ КАТАСТРОФА?

СНІД НЕ СПІЦЬ...

Чарговы раз 1 снежня адзначаецца Міжнародны дзень барацьбы са СНІДам. І пяты год у сувязі з гэтым Рэспубліканскі цэнтр прафілактыкі СНІДа праводзіць сумесна з Міністэрствам культуры Рэспублікі Беларусь — дабрачынную акцыю "Дзеячы культуры, мастацтва і творчая моладзь супраць СНІДа".

У Рэспубліцы Беларусь 7 лістапада афіцыйна застаецца чырвоным днём календара. Пачатак таму, што мы перажылі і як жывём зараз, быў пакладзены менавіта тым днём, калі 79 гадоў назад да ўлады ў Расіі прыйшлі бальшавікі.

Так, і раней адбываліся рэвалюцыі, і сёння працягваюцца перавароты і рэвалюцыі. Абедзве рэвалюцыі 1917 года, так ці іначай, вытлумачваюцца вайною, рэзрухам, беззямеллем сялян. Але ёсць рэвалюцыя і ёсць катастрофа. Рэвалюцыя вызваляе сілы, неабходныя для развіцця грамадства, а катастрофа знішчае гэтыя сілы альбо перапыняе іх хаду.

А "ПРАМЕНЬ" ... ПРАМЕНЫЦЬ

Як і іншыя, багаты на матэрыялы лістападаўскі нумар штомесячнай газеты беларусаў Латвіі "Прамень". На яе старонках можна пазнаёміцца з рэпартажам С. Качаргі са справядлівага пасаджэння праўлення таварыства беларускай мовы імя Францішка Скарыны "Прамень" — "Не здамося, браты-беларусы!", артыкулам Л. Маленкі "Быт і культура беларусаў Латвіі як праблема этнаграфічнага даследавання", нарысам В. Шаблюка "Свіцязь", пачаткам нарыса С. Цярохіна "Замураваны вынаходца" (пра вынаходніка падводнай лодкі К. Чарноўскага), падборкай "Весткі з Бацькаўшчыны".

У кастрычніку 1917 года многія адмоўныя акалічнасці супалі, і на звычайную нармальную рэвалюцыю (лютаўскую), якая была спароджана сапраўднымі, аб'ектыўнымі прычынамі, наклалася вучыне марксізму-ленінізму, што і надало ёй характар катастрофы.

Гэтую падзею бальшавікі пазней назвалі "вялікай сацыялістычнай рэвалюцыяй". Галоўны яе герой — Ленін — у першы дзень свайго кіравання заявіў: "Жыццё — лепшы настаўнік, і яно пакажа, чыя праўда..." Паглядзім, што ж пра гэта гаворыць "лепшы настаўнік".

Пра ўсялякую падзею мяркуюць па яе выніках. У 1913 годзе Расія займала па розных паказчыках жыццёвага ўзроўню 5—13 месцы. А "ітогі большаго пути" выглядаюць гэтак: па вытворчасці валавога прадукта на душу насельніцтва ў 1985 годзе СССР займаў 68-е месца ў свеце, па ўзроўню асабістага спажывання — 77-ае. У наступныя гады становішча катастрофічна пагоршылася, і мы скаціліся на дзесяткі прыступак ніжэй.

СНЕЖАНЬСКАЯ АФІША ДОМА ЛІТАРАТАРА

Прэм'ера дакументальнага фільма рэжысёра М. Ждановіча "За Кушлянамі — снег" адбудзецца 3 снежня. Вечарына "Пясняр Чыстае красы" — з нагоды 105-х угодкаў з дня нараджэння М. Багдановіча — пройдзе 9 снежня. А вечарына "Стану песняў у народзе", прысвечаная жыццю і творчасцю Цёткі, адбудзецца 17 снежня. 26 снежня можна далучыцца да чароўнага свету музыкі на канцэртнай праграме "Ігар Лучанок і ягоныя вучні".

Галоўнае дасягненне бальшавікоў, якія гвалтам захапілі і ўтрымлівалі ўладу, — гэта, безумоўна, адкультываны "гома саветыкус", ці, прасцей кажучы, савок. Тыповымі прадстаўнікамі гэтага віду з'яўляюцца лідэры сённяшніх камуністаў, тыя, што і сёння абвешчаюць сацыялістычны выбар. Яны ўсё гэтак жа, так нічому і не навучыўшыся, абцяюць нам шчасліваю краіну абноўленага сацыялізму — гэта значыць, новую трагедыю. З той хіба розніцай, што тыя, ранейшыя ідэолагі, і самі падманваліся: не ведалі, што будзе з іх думак, прамоў і артыкулаў.

Логіцы не паддаецца і назва "Кастрычніцкая". Тут цвёрдакаменная марксісты правялі непаслядоўнасць, не перайменаваўшы сваю рэвалюцыю ў сувязі са зменамі ў календары. Так і святкуюць, на здзіўленне ўсяго свету, у слотным і халодным лістападзе сваю кастрычніцкую рэвалюцыю.

У выніку "сацыялістычнай" рэвалюцыі бальшавікі ўмудрыліся пабудоваць такое грамадства, дакладную назву якому самі настойліва шукалі і аніж не маглі знайсці. То наш "сацыялізм" здаваўся ім "сталым", то "развітым". І перамагаў спачатку "поўнасцю", а пасля "канчаткова".

Аднак яго галеча і ўбогасць былі такія відавочныя, што будаўнікі-стваральнікі аніж не ў стане вызначыць, наколькі гэты сацыялізм... сацыялістычны. І што, урэшце, сацыялістычнае ў грамадстве, дзе ўзровень эксплуатацыі амаль у тры разы вышэйшы, чым у любой сярэдне-капіталістычнай краіне.

Насуперак здароваму сэнсу і неабвержным фактам камуністы-дагматыкі з упартасцю, вартай лепшага прымянення, працягваюць нахабна сцвярджаць, што бальшавікі ўратавалі Расію ў 1917 годзе, далі мір народам, зямлю — сялянам, фабрыкі — рабочым і што ў нас быў сацыялізм. Яны "плачуч" па чалавецтве, якое шмат "страціла" са стратай сацыялізму ў СССР.

У якасці прыкладу могуць прыводзіцца арабскія краіны, якія прадаюць сваю нафту і на гэтыя грошы ўтрымліваюць амерыканскія войскі. Але маўчаць пра тое, што на гэтыя грошы яны на месцы пустыні пабудавалі за кароткі час квітнеючыя сучасныя гарады і першакласныя дарогі, што гэтыя ўчарашнія вандроўнікі сёння жывуць у такім сацыялізме, які нам і не сніўся. Войскі ж ім патрэбны для абароны ад заразы бальшавізму — сусветнай камуністычнай рэвалюцыі.

А ці была гэта "рэвалюцыя"? Паглядзім проста ў вочы нашай гісторыі. 24 і 25 кастрычніка (па старым стылі) у Пецярбурзе было спакойна, пра аніякае паўстанне ў газетах не паведамлялася. Толькі ранняй 26 кастрычніка жыхары даведзіліся, што часовы ўрад арыштаваны. Група змоўшчыкаў, натхнёная Леніным і кіруемая Троцкім, здолела падбухторыць частку салдат і захапіць Зіміні палац.

Абаронцы марксізму сцвярджаюць, што тэорыя Маркса была геніяльнай, але яе напярэжня зразумелі. Аднак "Капітал" дае адназначны адказ: прадпрымальнікі — лішніе звяно на вытворчасці і можна абысціся без яго. На самай справе прадпрымальнік працуе: зберагае, памнажае і перамяшчае капітал. Кадры прадпрымальніцкага вырашаюць усё. Якія ж наступствы ажыццяўлення ідэй Маркса, асабліва рэльефна відаць на прыкладзе шматпакутнай краіны — былога СССР.

Спакуса, калі ёй паддацца, вядзе ў пастку. А ў пастцы логікі не шукае. Правіла абыходжання з пасткай адно — не трапіцца ў яе. Цяпер дык мы ведаем аб знішчэнні лепшай часткі сялян. Шмат пішуць аб тым, як знішчалі (у лепшым выпадку — высылалі) філосафаў і ўвесь цвет інтэлігенцыі.

Аднак мала пішуць аб вялікім няшчасці: быў выгнаны ці вынішчаны ўвесь цвет прадпрымальніцтва. Краіна засталася без заводчыкаў (якое добрае слова — заводчык, без тых

надзвычай рэдкіх і таленавітых людзей, якія адны толькі і ўмелі заводзіць і з толкам весці прамысловую работу.

Гэта была грамадская лобатамія. Прамысловы механізм велізарнай краіны застаўся без галавы. Ну і сэканоміла краіна на капіталістах! Дагэтуль сырам у масле качаемяся на гэтыя грошкі! Вось у чым адрозненне капіталізму ад сацыялізму: капіталістычны прадпрымальнік рызыкуе сваімі грошамі, а сацыялістычны — чужымі. Усё астатняе толькі вынік і ў першую чаргу — наша сённяшняе жыццё.

Усе нашы люмпен-капіталісты, якія засядалі ў палітбюро і сакратарыяце, размяркоўвалі народныя грошы па сваім разуменні і анічым не рызыкуючы. Ніхто з іх за жыццё капейкі сам не выгадаў, а іншыя і не зарабілі. Але распараджаліся чужымі мільярдамі, як хацелі. Калі капіталіст, рызыкуючы, памыляецца, дык ягоныя грошы не прападаюць, а пераходзяць да другога. Але ж у народнай гаспадарцы яны застаюцца! А ў нашым прыкладзе сродкі знікалі рэальна, фізічна. Знішчаліся. Ішлі ў ахвяру безгаспадарчасці.

Эканоміка без капіталістаў (прадпрымальнікаў) не працавала. Яе замянілі палітыкай. Але ж палітыкай людзей на накармілі і рот ім не заткнулі. Палітыку замянілі тэорам, знішчыўшы дзесяткі мільёнаў думачых людзей. Усё стала пеклам. Страты трэба было апраўдаць, сумненні — задушыць, і пайшло, пакацілася. Услед за эканомікай — права, за правам — рэлігія, філасофія, літаратура, культура, школа, мараль... Усё скаржылася, перакруцілася, ашалела. І М. Горкі, які пачынаў са слоў: "Гаспадар той, хто працуе", скончыў лютучай фразай: "Калі вораг не здаецца — яго знішчаюць". Тут усё гісторыя сацыялізму.

Усё ў нашай краіне адбывалася і адбываецца так, як толькі і можа адбывацца пасля сацыялістычнай катастрофы. Маркс судзіў і вынес прысуд, Ленін па гэтым прысудзе арыштаваў велізарную краіну, Сталін прысуд прывёў у выкананне.

Цяпер многія адчуваюць сябе, як салдаты-афганцы. Вялікай сумленна, але ці была справядлівай вайна! Уся апошняя гісторыя (сацыялізму) уяўляе сучэльны Афган і Чарнобыль. І няма выйсця з супярэчнасці паміж жудасцю невінаватых ахвяр і кашмарам вынікаў нашага катаржанага сацыялізму. Вось куды нас зноў штурхаюць "сябры народа" з некамуністычнай апырчынны.

А ў сродках масавай інфармацыі замест пакаяння за зробленае некамуністы спрабуюць змацаць колькасць ахвяр рэпрэсій з дзесяткаў мільёнаў да некалькіх тысяч. Далей — болей. "Віну" за "развал" краіны яны ўсклалі на дэмакратыю, якія з часу распаду СССР не мелі і дагэтуль не маюць рэальнай улады ні ў заканадаўчым, ні ў выканаўчым органе, тым больш на мясцовым узроўні. Некамуністы быццам бы спрабуюць палепшыць жыццё людзей, але не маюць паўнаты ўлады. Таму іх галоўная мэта — любым чынам здабыць уладу. Але ж гэта ўжо было, калі бальшавікі пад шырмай лозунга "Уся ўлада Саветам" усталявалі знішчальную дыктатуру свайго партыі.

Ні вялікая, ні кастрычніцкая, ні сацыялістычная, ні рэвалюцыя! Для народаў былога СССР гэта дзень Вялікай Трагедыі альбо Вялікай Катастрофы, якую можна параўнаць хіба што з татарамангольскім ігам. Менавіта такой і пад такой назвай уойдзец гэтая падзея ў гісторыю. Нідзе і ніхто ў свеце не святкуе дзён сваіх трагедый і катастроф, бо гэта амаральна і звыродліва. Памятайце аб гэтым, людзі!

Барыс ЖАГРЫН

г. Мінск

ЯШЧЭ ў СВАІМ універсітэцкім юнацтве я захапляўся прозай чужога рускага пісьменніка Андрэя Бітава. Цяпер мне больш гадоў, чым было гэтаму аўтару падчас напісання ягонай "Кнігі падарожжаў", і я прадбачыў, што цяпер, перачытваючы гэтую кнігу, у мяне паменшае захапленне, што цяпер, маючы нейкі свой індывідуальны досвед і наогул "з вышыні" сучаснага светаадчування тое-сёе здасца мне, можа, не такім значным, можа, сям-там павярхоўным, ці, як кажуць, "не вытрымаўшым выпрабавання часам". І вось, перачытваючы гэтыя радкі, я сёння зведваю нейкае падвойнае, быццам стэрэаскапічнае захапленне. І натуральнае, якое непазбежна ўзнікае пры імклівым — аж дух займае — спуску па крутых віражах глыбокай і нечаканай думкі, выкладзенай проста і адначасна вытанчана, і ад усведамлення таго, калі і гэтыя тэксты былі напісаны, якую яны маюць, так бы мовіць, інварыянтнасць у адносінах да часу, а, магчыма, і да прасторы.

лася вышэй за маральнае, і суцэльная мафія, нашае начальства, усе гэтыя гады думала толькі аб тым, як украсці, як паўней выкарыстаць сваё службовае становішча. Пэўныя перашкоды павінны былі складаць законы, аднак закон ніколі не дзейнічае сам па сабе, закон выконваюць усё тыя ж людзі, якія на першым плане маюць матэрыяльнае, ды і на другім, трэцім, якім хочаце — толькі матэрыяльнае і больш нічога.

Усякую вольніцу такія людзі ўспрымаюць толькі як магчымасць лацвей украсці, больш поўна задаволіць свае разнастайныя матэрыяльныя запатрабаванні. Народ у нас усё бачыць, усё прыкмячае — вось і вырашыў народ абраць народнага прэзідэнта, які б хоць трохі пацясніў гэтага змея-гарыныча — нашае чынавенства.

Аднак такія спадзяванні ад самага пачатку былі марнымі, і справа тут нават не ў асобе чалавека, які быў абраны на небывалы для краіны пост. Колькі б ні пладзіліся размаітыя кантрольныя інстанцыі, вынік заўсёды будзе

А ўся справа заключаецца якраз у культуры. Неабходны пэўны узровень культуры ў грамадстве, каб яго ўсвядоміла даволі складаную для разумення, як аказалася, ісціну: што не правадзіры са сваімі прыхлябцамі кормяць простых людзей і ствараюць ім умовы для жыцця, а наадварот — менавіта простыя людзі кормяць сваіх правадзіроў і іх хеўру за свой кошт і ствараюць ім выдатныя умовы для іх жыцця. Прамаўлялася такое неаднойчы, а вось жа даходзіць слаба. Зрабілі пенсіянерам бясплатны праезд у прыгарадных цягніках, і пляскаюць у ладкі пенсіянеры. Цяжка ж задумацца, адкуль узяліся грошыкі. Можа, які добры дзядзька зарабіў у рудніках ды цяпер раскэшэліўся, ці хто з "вертыкальных" атрымаў дапамогу з Амерыкі? Не, аказваецца, школьнікі ўвесь верасень мусілі ездзіць у цягніках далёкага следавання па дарослым тарыфе, а з кастрычніка школьнікі маюць ільготу толькі па выхадных днях. Аднак, калі пра шчаслівых пенсіянераў можна было даведацца па тэлевізары бадай што


смятаны ці адна чорна-белая фотапленка. У той час, калі кошт паўлітэраў раўняўся кошту трыццаці пяці боханаў хлеба або дваццаці фотапленкаў, расійскі прафесар Вуглоў падлічыў, што на кожны рубель, які дзяржава атрымлівала ад продажу гарэлкі, яна мае пяць рублёў страт ад негатывных паследаў ужывання алкаголю, якія выяўляліся ў самых розных сферах. Якой жа стала гэтая суданосіна цяпер у нашай, так бы мовіць, суверэннай дзяржаве? Колькі заўчасна загінуўшых людзей, колькі людзей працаздольнага ўзросту становяцца няздольнымі да працы ў выніку курсу чынавенства на спойванне грамадства?! Чынавенства ведае — споенае грамадства бяздурна пойдзе за імі туды, куды яны загадаюць, і гэта ім дастаткова. Канечне, справу дэкалгалізацыі ў нашай асобна ўзятай краіне і не вырашыць — дзякуй празрыстым да неадчуальнасці межам.

Ці ўзяць тое ж пытанне з незаконным атрыманнем ільготных крэдытаў на будаўніцтва катэдраў. Добрых кантралёраў вынайшлі з дванаццаці тысяч кантралёраў катэдраў, пабудаваных вакол Мінска, ажно пяцьсот парашальнікаў. Справа нават не ў тым, што ніхто з гэтых пяцісот так нічога і не заплаціць. Магчыма, знойдуць некалькі чалавек, у якіх няма "завязак" нават, і гэтыя бедлагі заплацяць. Аднак ніхто не задумваецца, што такое крэдыт наогул у час трохтысячапрацэнтнай інфляцыі. Бралі некалькі дзесяткаў тысяч долараў, вернуць дзесяткаў пенсаў. Быццам такі крэдыт можа падраздзяляцца на законны і незаконны! Застаўце заплаціць у доларах столькі, колькі хто ўзяў, — вось і ўся праўда. Хай нават без уліку той інфляцыі, без якой не абыходзіцца і сонечная краіна, дзе тыя самыя долары вырабляюцца. Дык не, трэба ж прыстроіць шматлікія родненкія душы ў рознага кшталту кантралюючыя органы.

# НАШАМУ ДАІЛЬНАМУ АПАРАТУ КУЛЬТУРА НЕПАТРЭБНА...

Перапрашаю, што дазволю сабе, можа, завялікую цытату, аднак я не ведаю, як яе можна было б скараціць:

"Калі б мне далі задачу вызначыць у двух словах, што такое культура, не тая культура, якая ёсць вышэйшая адукацыя і аспірантура, бо і адукаваны чалавек можа аказацца хамам, а тая культура, якой бывае надзелены і непісьменны чалавек, я б вызначыў яе як здольнасць да павагі — здольнасць павагі да іншага, здольнасць павагі да таго, чаго не ведаеш, здольнасць павагі да хлеба, зямлі, прыроды, гісторыі і культуры — такім чынам, здольнасць да самапавагі, да разумення ўласнай годнасці. І паколькі і не быў бы задаволены гэтай фармулёўкай, мне б паказалася, што яна няпоўная, я б яшчэ дадаў — здольнасць не нажырацца. Абжыраецца і перанасычаецца заўсёды жабрак, заўсёды раб, незалежна ад знешняга свайго набытку. Абжыраецца на баляванні, абжыраецца каханнем, абжыраецца ў дружбе... Выкідвае хлеб, праганяе жанчыну, адпыхае сябра... Бруд. Пэцканіна. Кароткае дыханне, задышка... Такому прызначана нічога не мець — галадаць, бо толькі галодны ён яшчэ захоўвае чалавечае аблічча і здольны да спачування і разумення. Ён раб. Сыты, ён ванітуе і пагарджае ўсім тым, чым абжэрсся, і помсціць таму, чаго прагнуў, жадаў. Прагнуў і нахлябаўся. Такая ўяўная свабода ад мірскага, калі ўжо сыты, такая быццам бы духоўнасць... Паводзіць мутным позіркам, што б яшчэ адліхнуць, запэцкаць і зламаць. Ён вычарпаў сваё галоднае памкненне да свабоды, калі нажэрсся. І цяпер яго свабода — наступная ступень за сыгасцю — хамства. Таму што ён зноў нічога не меў, нічым не валодаў, дарваўшыся, і цяпер, каб пераканаць сябе ў сваёй свабодзе, ён павінен пляваць на ўсё тое, да чаго ён так ганебна аказаўся не гатовым — да валодання. З дастаткам спраўляецца толькі культура. Некультурны чалавек не можа быць багатым. Багацтва патрабуе культуры. Некультурны заўсёды згалее, а потым будзе даводзіць да галечы іншых".



Фота А. Шаблюка

Гэта — з твора "Урокі Арменіі. Падарожжа ў невялікую краіну". У канцы пазначаны час напісання — 1967-1969. Гэта, мабыць, быў час, калі застай яшчэ ніхто не лічыў застоём, паўсюль красаваліся намаляваныя аптымістычныя лозунгі і твары, і ўсякі тэкст перад публікаваннем патрэбна было ўзгадніць з пільнымі і ўсемагутнымі інстанцыямі.

Аднак маё здзіўленне і захапленне выклікае нават не лёгкасць і артыстызм, які дазваляў Андрэю Георгіевічу прабівацца праз засланы таталітарнага дэбілізму, а тое, як гэтая яго думка праз амаль трыццацігадовую таўшчыню часу тонка і дакладна выкрывае прычыну таго, што адбываецца з нашай краінай сёння.

Семдзсят дзевяць гадоў таталітарызму з невялікай і няпоўнай двух-трохгадовай аддушнай сапраўды сфармавалі пэўны тып чалавека, асабліва чалавека ва ўладзе. Матэрыяльна нават па афіцыйнай дакладзе ставі-

такім самым. Бо адкуль возьмуцца новыя кантралёры, як не ад старой і несмяротнай наменклатуры! Народу карысць толькі адна — карміць за свой кошт усё новыя і новыя адміністрацыйныя структуры.

кожны дзень, то пра школьнікаў — толькі ў чыгуначных касах.

Каб наша чынавенства дбала пра простага чалавека, які яго корміць, то не прадавалася б пляшка гарэлкі за тую ж цану, што кілаграм

назначным нават долараваму мільянеру. У такіх умовах ці не лепш будзе, калі гэтая праграма акажацца толькі чарговым прапагандысцкім манеўрам? Інчай аплываць такую начальскую шчодрасць прыйдзецца каму б вы думалі — канечне ж, зноў нам, сірым.

А ўзяць хаця б нашу міліцыю, ці ўсякія розныя "назы". Напрыклад, у Гомелі гэтых хлопцаў столькі, што калі яны перамяшчаюцца тралейбусамі, дык усе адразу ў адзін не месцяцца, частка пастаянна чакае наступнага. А калі побач з Гомелем, за некалькі метраў ад агароджы хімічнага завода, пачаў гарэць лес, дык ён гарэў два тыдні, і паўгорада было зацягнута дымам ад гэтага пажару, і ніхто не быў пасланы на барацьбу з агнём. Дзякаваць Богу, прайшлі добрыя джыды, і адна стыхія была пераможана другой, так што згарэў, можа, толькі адзін квадратны кіламетр, "драбяз" ў параўнанні з тымі глабальнымі пытаннямі, якія кожны дзень рашае для сябе нашая наменклатура. А ў гэтых раскормленых хлопцаў, мабыць, іншая функцыя, чым барацьба са стыхійнымі бедствамі.


Толькі змаганне з гэтым, відавочным, прарэхамі ў бюджэце дало б магчымасць нашай згалелай дзяржаве пачаць расплачвацца са сваімі грамадзянамі па ўкладах у Ашчадным банку. Але, мабыць, не ў гэтым нашая згалелая дзяржава бачыць сваю асноўную функцыю. Замест выканання сваіх грашовых абавязальстваў перад насельніцтвам згалелая дзяржава робіць грандыёзныя з'езды наменклатуршчыкаў усіх узроўняў, рэгулярныя рэферэндумы па пытаннях, якія пад сілу толькі спецыялістам высокай і рэдкай кваліфікацыі, і збіраецца будаваць дамы па дзвесце сорок тысяч долараў свайму сельскаму электратату.

Карацей, мае рацыю Андрэй Георгіевіч: пакуль мы застаёмся малакультурнай нацыяй, дык выхад з галечы нам не відаць. І таму самыя выгадныя інвестыцыі, якія сапраўды могуць прынесці карысць народу, грамадству, — інвестыцыі ў сферу культуры. Вось толькі ці патрэбна гэта нашаму даільнаму апарату, які спраўна функцыянуе ў нашай краіне хутка ўжо восем дзесяцігоддзяў?

**Аляксандр УРБАНОВІЧ**  
г. Гомель

АПОВЕДЫ  
ПРА ВЕЧНЫ  
ГОРАД

ПОКЛОН ТЕБЕ,



ІЕРУСАЛІМ

Пасольства Ізраіля ў Мінску па ініцыятыве Беларускага Камітэта па святкаванні 3000-годдзя Іерусаліма выдадзена кніжка "Паклон табе, Іерусалім". У ёй сабраныя расказы нашых землякоў — жыхароў Беларусі, якія наведвалі сталіцу трох асноўных рэлігійных канфесій зямлі, Вілікі Горад Іерусалім. Аўтары зборніка апавядаюць пра свае ўражанні ад убачанага ў вершах, нарысах, замалёўках. Сярод аўтараў — народны паэт Беларусі Рыгор Барадулін, народны пісьменнік Беларусі Васіль Быкаў, прафесар Беларускай акадэміі музыкі, галоўны хормайстар Дзяржаўнага тэатра музычнай камедыі Тамара Гуліна, старшыня Камісіі па міжнародных справах Вярхоўнага Савета Рэспублікі Беларусь Пётр Краўчанка, першы сакратар Міністэрства замежных спраў Рэспублікі Беларусь Вадзім Ліпшын, пісьменнік Уладзімір Мехаў, Мітрапаліт Мінскі і Слуцкі, Патрыяршы Экзарх усяе Беларусі Філарэт, галоўны рэдактар газеты "Вячэрні Мінск" Сяргей Свєржкоў.

Пра свае наведванні Іерусаліма раскажавае Елізавета Даленга-Вжозек, якая ездзіла туды атрымліваць прысуджаныя яе маці, Тэрэзе Даленга-Вжозек, Памятную Медаль і дыплом Праведніка Народаў свету за выратаванне яўрэяў у гады вайны. Выказала свае ўражанні ад паездкі і вучаніца сярэдняй школы горада Маладзечна Надзя Смалычкова. Яна заняла першае месца ў сусветным конкурсе "Дзеці свету малююць Іерусалім". Малюнак Надзі, "Іерусалім Нябесны", аздабляе апошнюю старонку вокладкі зборніка.

"Калі я забуду цябе, Іерусалім, няхай адсохне дзясніца мая. Прыліпні язык мой да гартані маёй, калі не буду памятаць цябе, калі не пастаю Іерусаліма на чале вяселля майго..." — гэтую песню-малітву прыводзіць у сваім артыкуле гаўны рэдактар газеты "Minsk Economic News" Міхаіл Валодзін. Увесць часна згадваецца ў кнізе незвычайны, праз які захаваны патрыятызм яўрэяў, якія, не маючы сваёй дзяржавы, рассяяны па свеце, захавалі і сваю мову, і любоў да даўно згубленай роднай зямлі, і ўрэшце змаглі здзейсніць традыцыйнае пажаданне пры развітанні: "Наступным годам у Іерусаліме" ... І міжволі ў многіх аўтараў-беларусаў прасочваецца падсвядомая зайдраца, вось бы і нам, беларусам, гэтак жа аддана любіць сваю Бацькаўшчыну, захоўваць родную мову...

У кнізе шмат цікавага. Там робіцца спроба як мага відочней прадставіць сённяшні дзень Іерусаліма для тых, хто там не быў. Можна даведацца пра лёс эмігрантаў з Беларусі, побыт сучаснага Ізраільцяніна, цікавыя мясціны, помнікі, музеі. Расказваецца і пра палітычную сітуацыю, якая склалася ў рэгіёне, і пра тыя праблемы, што хваляюць і падзяляюць грамадства Ізраіля. Усё гэта ўбачана вачыма людзей рознага ўзросту, перакананняў, нацыянальнасці. Таму панарама сучаснага Іерусаліма атрымліваецца аб'ёмнай і досыць падрабязнай.

Застаецца дадаць, што ўкладалі зборнік Святлана Кахновіч і Авіва Валк, рыхтаваў да друку Баляслаў Іанісян.

Л. Р.

Сярод кніг

РЭЦЭНЗІЯ  
Ў НАСТУРКАВЫХ  
БАСАНОЖКАХ

...На гіацынтаў букет  
Льесца святло Іпакрэны...

Калі б і не былі гэта радкі з папулярнай песні, дасведчаны ў беларускай паэзіі чалавек адразу адкажа: не іначай, Дранько-Майсюк напісаў.

Калі ўдалося зрабіць сваю творчасць пазнавальнай, гэта ўжо многа. Прынамсі, ёсць прастора для крытыкі: у чым адметнасць творцы ды якімі сродкамі дасягнуў. Хаця пра паэзію Леаніда Дранько-Майсюка пісалі з большага на эмацыйным узроўні: захапляліся, абураліся, упікалі, прывервалі цэтлікі...

ДАРЭЧЫ, ПРА ЦЭТЛІКІ...

Леанід Дранько-Майсюк сам правакуе чытача на такое "прымерванне цэтлікаў", сам акрэслівае паралелі між уласнай паэзіяй і паэзіяй славетных папярэднікаў... Як не трапіцца на такую "вуду" — "...паэзія Л. Дранько-Майсюка прыўносіць у беларускую культуру не толькі французскую грацыю, але і водбліскі так званнага "срэбнага стагоддзя", эстэтыку "Міра искусства", імпрэсіяністычныя вэлюмы Блока", — піша Надзея Бунцэвіч у артыкуле "Адзінота", які прысвечаны творчасці і асобе паэта ("Беларусь", N 1, 1996). Але, на мой погляд, сучасны паэт можа настолькі ўсур'ёз быць сімвалістам срэбнага веку ці "мірыскусніком", наколькі мушкецёрам ці вікінгам. Пры ўсім сваім жаданні. Бо нельга двойчы ўступіць у адну і тую ж раку. Кантэкст часу вымушае падшукваць новыя назвы для падобных з'яў (ці ўсё-ткі толькі знешне падобных?). Тым больш калі паэт, падсмейваючыся з даверлівага чытача, падкідае яму новыя і новыя алюзіі для "цэтліка": "Успомніце маіх любімых паэтаў і зразумейце: яны вычылілі ў мяне". Прамое містыфікаванне: дапушчальнасць поўнага атаясамлення з "тымі" пльямі, адмаўленне часовай прывязкі творчасці. Сімвалізм, эстэцтва, імпрэсіянізм, Уайльд, Рэмбо, Аполінер, Верлен, Элада, Еўропа, егіпецкая ружа... І ўсё гэта пераплятаецца з рэаліямі беларускага мястэчка ды апаэтызаванымі кучоткамі сучаснага

Мінска... І калі я маю так многа для таго, каб вывесці аўтара ў "інтэлектуальна-эстэтычна-сімвалічнага мадэрніста" на беларускай глебе, я пачынаю падазраваць, што аўтар проста містыфікуе мяне, і прывервае эклектычны "інтэлектуалізм-эстэтызм-сімвалізм-мадэрнізм" на сваё пітава плячо, як карнавальны плашч з "Фантазіі у манеры Кало". Так, не Верлен-Цютчаў-Блок згадаўся, а Гофман з яго няўрымснай фантазіяй і пастаяннымі містыфікацыямі, а ад яго асацыяцыя перакідваецца на Джойса, увесь тэкст якога — найвялікшая містыфікацыя XX стагоддзя, што прымусіла літаратуру ўзняць сваіх коней на дыбкі і пакіраваць іх убок ад наезджанай дарогі, шукаць невядомыя скарбы па карце прыдуманнага вострава.

Паэт працуе з унутраным хаосам, з апрацоўкі якога з'яўляюцца мастацкія творы. Але час змясціў акцэнт каштоўнасцяў у літаратуры, і ўжо Расэл папракаў Джойса ў недахопе гэтага першаматэрыялу. Хаця, можа быць, справа не ў недахопе, а ў тым, што, перш чым выйсці на ўзровень мастацкага твора, гэты першаматэрыял прапускаецца скрозь значна больш складаную сістэму вобразна-сімвалічных шкельцаў, а часам — скрозь цэлыя алтычны лабірынт, выбудаваны інтэлектам і фантазіяй творцы. Можа быць, у выніку і атрымаўся стыль мадэрні, які, падобна калейдаскопу, пераліваецца алюзіямі, рэмінісцэнцыямі і бліскучымі вобразнымі знаходкамі... Ці не праўда, нагадвае паэзію аўтара пазычнага зборніка "Стомленасць Парыжам", прачытанне якой і натхніла мяне на гэтак глабальныя развагі:

Ты, — памножаная на неба  
І падзеленая на страх, —  
Здабываеш са смутку срэбра  
Старажытных вяслых драхм.

Ты далей, чым слова далёка,  
І чысцей за ўсе халадны...  
Неўрадлівы пясок сірока  
Засыпае твае сляды.

Сама назва зборніка ўтрымлівае выклік:

САМОТА АДЗІНОТЫ

Як бы там ні было, але пасля доўгага вывучэння самога сябе я ўстанавіў глыбокую двухаблічнасць чалавечай прыроды... Дакажышы сабе сваю адзіноту, я мог аддацца слодычнай, мужнай самоце.

А. Камю

Сярод сучасных аўтараў Вітаўт Чаропка вылучаецца пэўнай парадаксальнасцю. Гэта вынікае ўжо адно толькі з назваў ягоных твораў. Малады пісьменнік адважваецца на стварэнне "Храма без Бога"; імкнецца давесці, што ў жыцці часцей за ўсё раскашае "Перамога ценю", а не святло; спрабуе разабрацца ў прычынах нараджэння і патрэбы ў "Геніі смерці"; замахваецца на "Малую падарожнюю кніжку". У празаіка хапае рашучасці на адваржэнне сталых ісцін. Часта ён падыходзіць да іх асвятлення з нечакана новых пазіцый, не баючыся закрануць нутро прыхаваных псіхічных і фізіялагічных комплексаў, пашыраючы кола не дазволенай яшчэ нядаўна тэм.

Разам з тым адчуваецца, што творца не прэтэндуе на абсалютную неабвержнасць выказаных думак. Ён не лічыць заганным прызнацца, што арыентацыя ў сваёй творчасці не на абстрактнага чытача, а на сваё "я", выявіць сумненне ў нейкім выключным прызначэнні ўласнай персону. Не кожны, нават дзеля пазёрства, адважыцца прамовіць: "Хто сказаў, што я пісьменнік?"

У гэтай, на першы погляд, амбіцыйнай фразе няма нічога ад таннай манернасці. Прыкметна (няўжо пакуль?) кіданне ў вочы жаданне празаіка рабіць канкрэтную справу, а не вызначаць сваё адметнае месца ў літаратурным жыцці. У адным з абразкоў-роздумаў ён так вытлумачае сутнасць чалавечага прызначэння: "Калі ёсць душа, дык трэба яе ратаваць, каб апраўдаць сваё нараджэнне".

У тым, што душа ёсць, В. Чаропка, які

Чаропка Вітаўт. Перамога ценю. Аповесці, апавяданні, эсэ. Мн., 1996.

здольны пабудоваць сваю ладдзю "Арго", нястомна шукаць залатое руно мастацкага слова і адначасова самотна разважаць над недасканаласцю чалавечага "я", ніколі не сумняваецца: "І я кажу, што ёсць у нас душа: трапяткая, як вогнік свечкі, пазычная, як плач жалейкі, пшчотная, як сонечны промнік, гарачая, як купальскае вогнішча, добрая і закаханая, летуценная і ўзнёслая, ахвярная і мужная, чыстая, як сляза радасці і гора".

Выходзіць, як ні намагаўся пісьменнік паказаць цёмнае, адлюстравыць сполахі змрочнага ў нашай псіхіцы, як ні настойваў на абьяквасці, схіленасці, падпарадкаванні чалавека абставінам і так званым уладарам жыцця, здольнасці лёгка ўзняць руку на лёс і жыццё іншых, усё ж канчаткова ён мусіў прызнаць (дакладна — у эсе "Малая падарожняя кніжка", больш шырока — падтэкстам іншых твораў зборніка) перавагу высокага, горняга над зямным, сцвердзіць у якасці вызначальнай рысы прасветленасць душы Духам Любоўі.

Такое прызнанне адразу здымае правамоцнасць зробленага вышэй заключэння адносна парадаксальнасці творцы. Хутчэй за ўсё В. Чаропка, як і кожнаму мастаку-псіхологу, важна дабрацца, прабіцца да вытокаў любой з'явы, прычынаў тых ці іншых душэўных зрухаў, канкрэтных учынкаў асобы. Вопыт папярэднікаў, сучаснікаў тут можа быць карысным, але не ўзаемазамыняльным, плённы, але не адкрыццём. Пісьменнік, мастак увогуле шукае і знаходзіць у адзіноце. Магчыма, адсюль яго самота, якая найчасцей ёсць аднакай самасці і ўсіх вытворных ад яе паняццяў. У тым ліку і адзінкавасці. Ад гэтай да адзіноты адзін крок.

Трымаючыся ў літаратуры свайго месца і зрэздэ адрываючыся ад яго ў творчых пошуках новых тэм і сродкаў мастацкага самавыяўлення, стамляючыся ад гісторыі хвароб іншых (з уласнага прызнання пісьменніка), В. Чаропка тым не менш піша сваю гісторыю

"Стомленасць? Парыжам?! Колькі ж гэны давід-гарадоцкі хлопец быў у Парыжы, што ажно паспеў ім стаціцца? У той час як мы, незэстэтувачая большасць, толькі марым пра тое, каб на свае вочы пабачыць Эйфелеву вежу..."

На свае вушы чула гіпотэзу: "Ды не быў ён там зусім.. Усё прыдумаў..."

А старанна падабраны лексічна-вобразны рад: астры, вербена, гіацынт, бальзамін, крышталь, тэатр, балет, філігрань, гранатавыя каралі, настуркавыя басаножкі, матыльковая флейта... Цені — ажурныя, пазіранне — аперэтаннае, якасці — вакхічныя... У васьмі вышэйпрыведзеных радках — і срэбныя драхмы, і пясок сірока... Нават падкрэсліванне месцачковых рэаліяў нагадвае уайльдаўскае бравіраванне плебейскім паходжаннем. А па аналогіі са "срэбным векам" расійскай паэзіі ўспамінаецца міфічная Чэрубіна да Габрыяк, створаная гарзэным геніем Максіміліяна Валашына. Ціпляя пачынаючая пэтка Елізавета Дэмітрыева па плане старэйшага сябра пад засенню гучнага псеўданіма пісала вычварна-вытанчаныя вершы, вытрыманыя ў салонна-экзатычнай стылістыцы. Прыклад аднаўрэніцкай містыфікацыі. Містыфікацыя Джойса і Борхеса, ці таго ж Браўнінга, пры жыцці якога было створана таварыства вытлумачэння ягоных твораў — іншага ўзроўню, бо тут немагчыма вызначыць мяжу, дзе канчаецца містыфікацыя і пачынаецца літаратура. З другога боку, той жа Верлен, адзін з улюбёных паэтаў Дранько-Майсюка, сцвярджаў, што вершы павінны быць па-за літаратурай, яны — музыка, паўтон, бесцялеснасць. У прынцыпе, Дранько-Майсюк стараецца вытрымліваць гэтыя інструкцыі. Славуная А. у настуркавых басаножках толькі аднойчы набывае плоць — у вобразе іншай, канкрэтнай, жанчыны... Але калі вершы Верлена сапраўды былі герметычнымі, вершы Дранько-Майсюка я б такімі не палічыла, нягледзячы на тое, што запярэчу некаторым даследчыкам. У герметычных вершах поле дзеяння — душа аўтара, і ўсё, што выглядае

хваробы. Гэтак жа старанна, як і адрозныя ад яго ў сваім адвечным жаночым одуме пра ўвесь белы свет праз свет малы Г. Багданова і М.Вайццяшонак, непрахавана іранічныя ў апошніх творах А. Асташонак і У. Арлоў, алегарычныя Б. Пятровіч і А. Наварыч.

Цалкам дапушчальна выкарыстаць гэты метафарычны назоў для характарыстыкі і азначэння ўсёй сучаснай літаратуры. Народжаны фантазіяй А. Федарэні (памятаеце яго "Гісторыю хваробы?"), якога зусім незаслужана зрабілі ў апошні час аб'ектам крытычнага абстрэлу свае ж браты па пяры (а як жа, сам падставіўся, акрэсліў нейкія там два літаратурныя лагеры...), ён дакладна адпавядае стану сучаснага грамадства, літаратуры, у якіх навідавоку перавага болек, ценю, разбуральнага самазнішчэння.

Якая ж яна, гісторыя хваробы аднаго з многіх і ўсё ж адметнага В. Чаропкі? Найперш — хваляючая. І гэта за стрыманасцю празаічнага радка, адсутнасцю эпатанжасці ў думках і справах героя і відочнай адмовы аўтара хоць неяк іх прыхарошваць. Пісьменнік не абмяжоўваецца старанна сабраным аманезам, ён даследуе хваробу ў развіцці, амаль заўсёды да яе выпявання, крытычнай кропкі. Перанесены крыз выявіць наяўнасць імунітэту ці адсутнасць яго, што абумовіць далейшыя паводзіны асобы, яе адносіны да іншых, да свету наогул, стане прычынай яе радаснага ўзлёту ці трагічнага падзення пад цяжарам выпрабаванняў жорсткасцю, непаразуменнем, няўможнаму збегам абставін.

Аўтар назваў сваю аповесць "Шчасце страцей" (прыведзены прыклад, здаецца, не адзіны выпадак не заўсёды ўдалых і адпаведных зместу назваў твораў). Няшчасці змалку накінуліся на яе героя бездапаможнага, кволага Міцьку Мархеля, які жыве са сваімі пакутамі, жывіцца дробным крадзяжом, падпарадкоўваецца інтэрнатаўскаму "імператару" Чэрніку. Але аднойчы, даведзе-ны да мяжы адчаю здэкамі пераростка,

рэаліямі, на самай справе — код псіхалагічнага стану. У вершах жа “для А.” пры ўсёй іх тонкасці і абстрагаванні ад сацыяльна-грамдскіх рэалій хапае ўласна рэалій, ёсць сюжэт і дзеянне, якія паддаюцца аналізу логікі, ёсць прывязка да канкрэтнага месца ў прасторы і, што самае, бадай, істотнае — амаль статычны псіхалагічны фон. Герой вершаў не належыць да “праклятых паэтаў”, як называюць сябе і сваё творчае пакаленне Верлен. Ён не выяўляе трагічнай раздвоенасці сябе як асобы і як паэта, несупадзення рэальнасці жыццёвай і рэальнасці паэтычнай, пра што сам і гаворыць: **Я ведаю жыццё сваіх паэтаў / І не хачу іх вопыт пераймаць...**

Адным з прынцыпаў улюбенага паэтам сімвалізму быў “жыццёва-творчы прынцып”, максімальнае атаясамленне сваёй асобы і лірычнага героя. Яшчэ “бацька рамантызму” Жэар дэ Нерваль вызнаваў прынцып “ўласна паэта”. Сцерці мяжу між рэальным і “яўленым” намагаліся і намагаюцца многія. Няцяжка ўбачыць паслядоўніка гэтага прынцыпу і ў Дранько-Майсюку: і арыстакратычна падвоенае прозвішча, і элеганцкія строі, манера паводзін, выверанасць кожнага адказу ў гутарках...

Зборнік “Стомленасць Парыжам” увабляе пошук аўтарам гармоніі, і пошук удалы. Усё ўлісваецца ў межы стылістыкі: назва, фотаздымак аўтара, віртуозна выбудаваная паслядоўнасць твораў: напачатку — дзённікі, затым — вершы для А., датаванне якіх пераклікаецца з датамі дзённікавых запісаў і пры жаданні могуць дапаўняцца адно адным; затым — эгзэс, у якім усё тэма ж тэмы развіваюцца на іншым узроўні. Аўтар артыкула “Адзінота” Н. Бундэвіч мае рацыю — творчасць паэта калі з чым і параўноўваць, дык з музыкай, з сімфоніяй, у якой партыі асобных інструментаў зліваюцца і дапаўняюць адзін аднаго.

Абраная паэтам стылістыка патрабуе ад яго віртуознасці выканання. Каб была яго творчая задача выканана на менш высокім узроўні, мы б мелі яшчэ адну “фанэру над Парыжам”. Каб на больш высокім — хто ведае — новы віток беларускай паэзіі. Пакуль што мы маем паэта Дранько-Майсюка, на якога, у сувязі з вышэйказаным, навешваю “цэтлік” аўтаміфалагізаванага неамадэрніста (у адрозненне ад постмадэрністаў, якіх аплякуе Валянцін Акудовіч).

Хача моцна падазраю, што гэты “цэтлік” пратрымаецца не даўжэй за іншыя.

## ДАРЭЧЫ, ПРА ПРЫГАЖОСЦЬ...

Той жа Максіміліян Валашын сцвярджаў: “Калі для свету матэрыяльнага праўдзівы і неабходны прынцып дэмакратызму, то для свету духоўнага настолькі ж неабходны прынцып арыстакратызму”. Згаданы прынцып

для кнігі “Стомленасць Парыжам” актуальны. Гэта арыстакратычная кніжка. Але арыстакратызм яе — не “па крыві”, а “ад розуму”. Арыстакратызм адукаванага “разначыцца”, які не можа дазволіць сабе тыя разнавольныя, шакіруючыя ўчынкы, якія з боку князя ў дзесятым калене выглядаюць як пікантная прыкмета, а з ягонага боку ўспрымаюць як сведчэнне плебейства... Ці, прынамсі, ён так думае.

Леанід Дранько-Майсюк адлюстроўвае свет паслядоўна прыгожа, вытрымліваючы прынцып класічнага мастацтва, сфармуляваны Гегелем, якога з часоў вывучэння “трох крыніцаў” мы ўсе недалюбляем: ідэал мастацтва — прыгажосць, мэта — гармонія, таму ўсё, што трапляе ў поле зроку мастацтва, эстэтычнае, ператвараецца ў гарманічна ўспрымаемы аб’ект. У эстэтызацыі рэальнасці Дранько-Майсюк дэманструе сапраўднае майстэрства, у самым шырокім дыяпазоне, і нават дае свой варыянт вербалізацыі прадметаў і з’яў, якія могуць быць выяўленыя ненармаўна лексікай. Па вершах рассыпаны вобразы, якія можна трактаваць як філічныя сімвалы, “падсвечныя бронзавы і свечка залатая”, “галінка глогу, апушчана ў сэрца, не вырываючы карэнняў” і г.д. Магчыма, гэтыя вобразы і не маюць па задуме паэта эратычнай афарбоўкі, але ў падсвечы наступнага апісання могуць яе набыць: “...чорная рука, поўная гасціннай расы, авалодала адамавай сцяблінкай і не супакоілася да той хвіліны, пакуль не напілася навальнічнага нектару...”

Праніклівы чытач мусіць здагадацца, што перад ім — апісанне фізіялагічнага акту кахання. І як тут не згадаць словы-палярэджанне самога аўтара: “Прыхільнікі “праўды” ў літаратуры — бы ўдыхаецца, што мая паэзія нежыццёвая, бо занадта прыгожая”.

Але праўда і ў тым, што “занадта прыгожага” не бывае.

Ёсць прыгожае — і не. Паэт, традыцыйна ставячы эстэтычны прынцып над усім астатнім, падымае на верх сваёй шкалы каштоўнасцяў зніваная з эстэтычным этычным прынцып. Але — не ўраўнаважвае іх. Таму і з’яўляюцца дакоры-расчараванні ў паказе паэтай “амаральнасці”...

Але маральнасць — гэта для іншай стылістыкі. Калі стылістыка — галоўнае.

## ДАРЭЧЫ, ПРА МІФ...

Усе паэты міфатворцы ў той ступені, у якой ім удаецца стварыць свой варыянт свету. Гэта не ўласна неаміфалагічная традыцыя, якая ўзнікла на пачатку стагоддзя. Гаворка — пра ўласцівасць мастацтва да непазнавальнасці, адзінавадзі пераўвасабляе рэальнасць пры захаванні адчування рэальнасці. Свет, які паўстае ў зборніку “Стомленасць Парыжам”, сапраўды прыгожа, хача наконт адчування рэальнасці можна паразважаць... Месцамі яна

відавочна падменена дэкарацыямі (а можа, і паўсюль? Памятаеце прыведзенае меркаванне пра тое, што паэт у Парыжы не быў). Але паколькі свет кнігі містыфікаваны, штучнасць, гульня, карнавал у ім прадугледжаныя. Можа быць, для таго, каб міф зрабіўся рэальным, аўтару не хапае менавіта “расколіны ў сэрцы”, як у яго ўлюбёных паэтаў, трагічнага разладу ў свядомасці між рэальнасцю і марай. Але жадаць, няхай і паэту, — праклёну, трагедыі, пакуты — абсурд, тым больш што паэты набываюць гэтыя атрыбуты па-за ўласным жаданнем. Удалося камусьці захаваць свой духоўны свет цэласным, гарманічным — віншую і зайздросчу, няхай той спакой уяўны. І нездарма так непакоіць паэта ім самім вызначаны ўзроставы цэнз для паэтычнай творчасці — сорок гадоў... Старэнне, прыгасанне эмоцый, звязанае з ім непрыгожа сапраўды могуць унесці ноту дысгармоніі ў паэтычны свет. Вобраз, старанна выбудаваны, пачне рассыпацца, асядаць, ператварацца ў пародыю... Але і гэтая дысгармонія ўяўная і ў трагедыю, хутчэй за ўсё, не перарасце, чаму маем шмат прыкладаў як у сусветнай, так і ў айчынай гісторыі мастацтва. “Стомленасць Парыжам” — не дэкаданс, гэта паэзія жыцця, сапраўды вакхічная.

Застаецца пад пытаннем адно — як удацца паэту далей працягваць сваю містыфікацыю, наколькі ўдацца разнастаіць яе і дасканаліць форму стылізацыі. Дранько-Майсюк сам вызначыў абавязковыя для ацэнкі сваёй паэзіі найвысокія меркі. Было ўжо ратаванне Грэцыяй, была стомленасць Парыжам... Што далей? Скандынавія? Амерыка? (Індыю “заханіў” іншы паэт).

Але паспрабуем абстрагавацца ад перспектывы. Уявім, што ўсё, напісанае паэтам дасюль, вызначана ім, як завершаны вобраз.

Мне здаецца, “Стомленасць Парыжам” можа прэтэндаваць на завершанасць. Гэта кніжка ў кантэксце творчасці аўтара самадастатковая — у ёй сказана ўсё, што ў напярэдніх зборніках, у сканцэнтраванай форме, і крыху больш таго. Там можна вычытаць і творчы маніфест, і спробы аўтаглумачэння, і сучасную аўтаміфалагізацыю, пра якую ўжо згадана. Прынцып “кнігі кнігі”, мадэрнізму, дазваляе выявіць сваю эрудыцыю, прадэманстраваць умненне канструяваць рэальнасць. Форма дзённіка дае шлях экзізістанцыйным выяўленням. Стылістыка літаратурнай містыфікацыі разнавольвае фантазію.

Не ведаю, якімі будуць наступныя зборнікі паэта Дранько-Майсюка. Няхай там будзе не “фанера над... Амерыкай”, а “небо в алмазах”. “Помнікі разбурае стыхія, час або знішчаюць людзі. Але ж у паэтычным скверыку стыхія не шалела, і час не паспеў сабраць сваю разбуральную сілу”.

Людміла РУБЛЕЎСКАЯ

падлетак паўстае і супраць прыгнятальніка, і супраць усяго паднявольнага жыцця. Ён збягае з “парната”, яшчэ не здагадачыся, у якіх праявах дэкадэнцыя яму зведаць новы свет. А яны, гэтыя праявы, пачынаюць адольваць Мар-хера — так дражнілі героя ў школе — з самых першых крокаў на свабодзе.

Спачатку прыніжэнне вясковымі хлопцамі. “Вось яна, воля. І тут тое самае: хто мацнейшы — той і пануе”. Затым спасціжэнне таямніцы “дарослага жыцця”. Міцька, які толькі-толькі пачынае адчуваць сваю мужыцкую прыроду, адкрываць сябе, вымушаны даведацца пра паталагічны адхіленні натуры, пра парушэнне ў інтымнай сферы адносін чалавечага роду. І якімі б прыгожымі словамі аб мастацтве ні прыкрываўся Франц Іосіфавіч, як даходліва (бо на практыцы) ні даносіў да юнака азы сексуальнай граматы, “шчасце страасцей” і абяцанае імі асадода не ў стане зменшыць разгубленасць, раскол свядомасці, холад і без таго знявечанай душы Міцькі. Наперадзе ў яго толькі “трывога за заўтрашні дзень, які пужаў яго невядомацю і непрадбачанасцю”, ды перакананасць, што для яго ў гэтым жыцці няма месца пад сонцам.

Мархель зайздросціць нават бяздоннаму Алегу, які і пры такіх умовах існавання не страціў здольнасці радавацца хараству яснага зімовага дня, магчыма “жыць сваімі страасцеймі, а не падладжвацца пад людское глупства”. Жадаючы дапамагчы новаму сябру збыцца на ўсё, Міцька вырывае на вуліцы з рук незнаёма бутэльку віна. Але для таго, як і для Алега, яна, мабыць, вельмі патрэбная, бо мужычна з усіх сіл гоніцца за хлапцом. Калі ж у пошуках паратунку Мархель апынецца пасярэдзіне ракі ў палонцы, ён не прыме працягнутай для дапамогі рукі свайго нядаўняга ворага. Яго надломлена непераадольнымі выпрабаваннямі свядомасць раптам выкрэслівае-нараджае полымя, як яму здаецца, выратавальнай думкі. “Самая вялікая страасць — перамагчы смерць — адмовіцца ад жыцця. І калі ён прыме дапамогу, значыць, так і застаецца рабом”.

Магчыма, нехта пашкадуе генія смерці, якому каханая адкажа ўзаемнасцю ўжо ў новым жыцці (“Геній смерці”). Некага кране гісторыя подзвігаў і вяртання Георгія Пераможца

(“Перамога ценю”). Іншыя захопляцца даволі неардынарным тлумачэннем невідучасці Гамэра і нечаканасцю некаторых сюжэтных хадоў яго бессмяротнай “ліяды” (“Адрачэнне ад цемры”). Пошукамі ісціны, сэнсу жыцця зацікавіць героя апавядання “На кругі свая”.

Тым не менш перад усімі імі найвыразней бачыцца не прытулены нікім, поўны горкіх расчараванняў Міцька Мархель. Свет адкрываецца перад ім толькі жорсткасцю і бяздунным ўладкаваннем. Адвергнуты людзьмі, герой, па сутнасці, сваім адыходам адваргае кожнага з нас. Адыходзіць, не дачакаўшыся набыцця мудрасці праз мудрасць пражытых гадоў, маўкліва, не пытаючыся “за што”? І слязіны на яго шчаці не заўважыў ніхто. Ды і ці быў увогуле хлапчык?..

Між тым трагічна напоўненасць гэтага вобраза раз-пораз праўляецца ў іншых героях пісьменніка (напрыклад, у хлапчыку, які марыць скінуць панцыр, з апавядання “Перад маімі вачыма...”), кідае адпаведны водсвет на ўвесь змест кнігі, не зацімаючы, а толькі адценьваючы астатнія (да прыкладу, гісторыка-гераічны, выразна-сатырычны, алегарычны) стылёвыя пласты яе.

Шматлікія літаратурныя і рэчаісныя рэмінісцэнцыі ўгадваюцца ў так званым зборніку гістарычных дакументаў “Як стаць маршалам”. Перад намі сапраўдная дэкларацыя-інструктаж па авалоданні навукай падхалімажу, угодніцтва, умення ціха і бязбедна жыць за кошт іншых. А галоўнае, усё, што адбываецца ў Крайсветным лесе, вельмі ўжо адпавядае нядаўнім і сённяшнім дням, “разгулу дэмакратыі”. Дарэчы, як і лозунг, якія прамаўляюць тамтэйшыя ўладары. Паўторам некаторыя з іх: “Чакайце — можа, чаго-небудзь і дачакаецеся”; “Штодня нам вяселье жывецца”; “Хай вечер перабудовы дыхне і ў нашым лесе”. І невядома, куды прыімчыць славыты гістарычны браняпоезд пад кіраўніцтвам усякіх Даздрапермаў з дапамогай Перкосракаў, якія вынікі дадучы выбары, рэфэрэндумы, сацыяльныя апытванні пры поўным паслушэнстве розных катод, янотаў, таракашаў.

Бессэнсоўнасць, вострае адчуванне яе не толькі характарыстыка душэўнага стану абцяжаранага пачуццём віны перад паміраючай маці аднаго з герояў кнігі Анатоля

Бессэнсоўнасць — адзнака ўбоства і зміра-неласці ўсяго нашага жыцця. Іншы, як мастак са “Свята бласлаўлёнай дарогі”, у гэтай сітуацыі здольны пачуць зван, што раптам азавецца “на вежах цудам ацалелага храма”. І тым самым выратаецца ад адзіноты, ад бязвер’я. Другому ўжо ніколі не пазбавіцца адчування спрычыннасці (і не важна, прамоі ці ўскоснай) да смерці самага блізкага чалавека (“Надзея на апраўданне”). А вось, скажам, Супермена з апавядання “Пакуль не сцігне дождж” узвядзе на шлях перасычанага матэрыяльнымі шчадротамі і сексуальнай уседазволенасцю жыцця лжэвельнасць і падманнасць ідэалаў. Выходзіць, шчасце ў нечым іншым. Надыдзе момант, і Кузьма пранізліва адчуе: “Ён — выгнаннік сённяшняга дня, і нікога ў яго не засталася, апроч маленства — там яго чакаюць, там радзіма і дом”.

У крытыцы часта гукаць дакоры ў адрас творцаў за злоўжыванне матыву вяртання, якім выльчаюцца іх героі пасля таго, як страцілі лёсавызначальныя арыенціры ў віры хуткальняных дзён. Але што рабіць, калі ў жыцці мы найчасцей выратаваемся праз вяртанне: вяртанне да роднай хаты, бацькоў, маленства, успамінаў ці нечага яшчэ.

Гэтак жа і Супермен. Міжвольна ён імкнецца ў край дзяцінства. “Трэба было паспець трапіць на вясёлку”, “трэба спяшацца падніцца на яе, каб быць шчаслівым”.

Цалкам магчыма, што аднойчы пасля дажджу той з вас, хто ўмее бачыць, заўважыць недзе на фіялетавай смуткуоучай стужцы вясёлкі не толькі Супермена, але і самога пісьменніка. Тады паспрабуйце запытаць ці проста заўважыць:

— Я думаю, ты закамлексаваўся ў смакаванні сваёй адзіноты і смутку. Як бы любіўся імі...

І не здзіўляйся, калі пачуецца ў адказ:

— Чаму закамлексаваўся?.. Мы ж усе адзіночкі.

На гэты не запярэчыш. Кожны з нас павольна адзіночкі. Кожны адзіночкі, але ж не нуль, воля якога можна маніпуляваць. Асабліва спецыялістам з сумна вядомага зязюлінага гнязда. Варта задумацца пра тое.

В. ШЫНКАРЭНКА

г. Гомель

Бліц-крытыка

## ГЭТА НАШ НАЦЫЯНАЛЬНЫ СКАРБ

**Сёння ў рубрыцы — выказванні пра “Дзённікі” Максіма Танка, надрукаваныя ў часопісе “Полымя” (NN 9, 10 за 1996 г.) прыводзім спіс тых, хто ўдзельнічаў у апытанні, у алфавітным парадку, які не супадае з парадкам друкавання адказаў: Валянціна Аксак, Аляксей Бадак, Пятро Васючэнка, Адам Глобус, Таіса Грамадчанка, Леанід Дранько-Майсюк, Аляксей Канпелька, Уладзімір Марук, Аляксей Пашкевіч, Алена Яскевіч.**

Ёсць цікавыя мясціны, але ўвогуле я быў расчараваны, бо многа пра гэтыя “Дзённікі” чуў, быў настроены на нешта выбітнае. У параўнанні з “Лісткамі календара” нашмат слабей. Як філосафа, асобы — я аўтара не убачыў.

У “Дзённіках” паўстае вобраз чалавека, якому балела. Балела за свой народ, за яго культуру, што, дарэчы, не заўсёды можна ўбачыць у яго творах, што друкаваліся ў той час.

Публікацыі любых дзённікаў заўсёды чытаю з задавальненнем, а Танка — асабліва, бо мне цікава, адкуль ён узяўся, як паэт, цікава прырода яго таленту, што ён чытаў, чым сам цікавіўся.

Можа, таму, што маю даволі павярхоўнае ўражанне, засталася незадаволенасць ад прачытанага. Мала філасофіі, шмат нязначных побытавых дэталей. Перакідваўся са старонкі на старонку ў пошуках істотнага, мабыць, і згубіў тое істотнае. У параўнанні з “Лісткамі календара” эстэтычна “Дзённікі” значна ім саступаюць.

Гэта наш нацыянальны скарб. Танк — класік. Усе яго дзённікавыя запісы трэба выдзяць асобна, аднесціся да іх з грунтоўнай павагай.

Сапраўдны дзённік мусіць пісацца для сябе, і, адпаведна жанру, не ўтрымліваць хлусні пра сябе. І Танк, калі пісаў гэты свой дзённік, відаць, і не думаў яго друкаваць. Я — за такія дзённікі, якія могуць шмат расказаць пасля смерці аўтара пра яго асобу.

Не чытаў. Мяне той перыяд беларускай літаратуры мала цікавіць. Я — эгаіст, і для мяне цікава толькі тое, што мае адносіны да мяне асабіста.

Відаць, чалавек пісаў шчыра, спавядаўся. Пасля прачытання прыходзіць усведамленне, што Танк — асоба, якой у нас яшчэ доўга не будзе. Шкада, што ён у многім быў зняволены.

Хоць і выказаўся Максім Танк яшчэ ў 1950 годзе аб тым, што яго “Дзённік... — гэта шлях з верставымі слупамі — паказальнікам”, усё ж думаецца, што гэтыя яго запісы — найперш шчыры экскурсавод па паэтавай творчай дарозе. І дзякуй Богу, што не адпрэчыў, не “скараціў” Максім Танк (як раілі яму сябры) гэтага шматгадовага “гіда” — у паэтычным кніжным музей-скініні ягоны дзённік — праваднік самы надзейны...

Гэта не для друку. Аднастайна, з дня ў дзень апісвае, як рабіў адно і тое ж.

Наступным разам для абмеркавання пранаоўваюцца “Зацемкі” Леаніда Галубовіча, якія друкаваліся на старонках перыядычнага друку. Нагадваем, што аўтары адказаў маюць права патрабаваць, каб іх адказы падпісваліся. Выказаць сваё меркаванне можна, патэлефанаваўшы рэдактару аддзела крытыкі “ЛіМа” Людміле Рублеўскай па тэл. 233-19-85.

Днямі атрымаўшы запрашэнне на адкрыццё нямецкага культурнага цэнтра Гётэ ў Мінску, я зрэшты падумаў: ці не запозненае адкрыццё, сам жа Цэнтр пачаў дзейнічаць летам 1993 года з прыездам яго дырэктара пані Веры Багальянц. Помню недзе на пачатку верасня таго года нямецкі перакладчык, вялікі сябра беларускай літаратуры Норберт Рандаў запрасіў мяне ў гасцініцу Акадэміі навук, дзе і адбылося знаёмства з пані Багальянц і абгаворвалася ідэя аб размяшчэнні Цэнтру ў Доме літаратара. А ўжо вясной 1994 года Цэнтр і пачаў функцыянаваць у пісьменніцкім доме. Тры мінулыя гады ўсталёўвалася гаспадарка Цэнтру, вырашаліся кадравыя пытанні і ўжо пачалі ажыццяўляцца культурныя праграмы па тэатры, кіно, жывапісе, фотамастацтве. Другі важнейшы кірунак Цэнтру — арганізацыя курсаў нямецкай мовы, дапамога выкладчыка германістам, распрацоўка навучальных матэрыялаў, зместу іспытаў і вучэбных планаў разам з мясцовымі адукацыйнымі ўстановамі, вызначэнне стыпендыяў для павышэння кваліфікацыі і інш. Трэці накірунак — бібліятэчная справа.

І вось, пачынаючы з сёлета кастрычніка, грамадскасць Мінска мае магчымасць карыстацца ўсімi паслугамі ўзорна наладжанай бібліятэкі Цэнтру. Трохгадовы перыяд фарміравання нямецкага культурнага цэнтра Гётэ нарэшце завяршыўся. Днямі адбылося яго афіцыйнае адкрыццё.

У лісце Іахіма Зарторыуса, генеральнага сакратара інстытута Гётэ (Мюнхен), у склад якога ўваходзяць 150 такіх культурных цэнтраў свету, у выступленні пасла Германіі Готфрыда Альбрэхта, міністра адукацыі Рэспублікі Беларусь Васіля Стражава, намесніка міністра культуры Уладзіміра Рылаткі, дырэктара Цэнтру пані Веры Багальянц узнімаюцца розныя пытанні мінулага і цяперашняга жыцця нямецкага і беларускага народаў: уклад культуры ў спыненне халоднай вайны, неабходнасць пабудовы агульнаеўрапейскага дома, далейшага наладжвання нашых эканамічных і культурных узаемаадносін.

Свае мерапрыемствы Цэнтр праводзіць у цесным партнёрскім супрацоўніцтве з Міністэрствам культуры Рэспублікі Беларусь, рознымі культурнымі ўстановамі, у тым ліку з Нацыянальным мастацкім музеем, Беларускай федэрацыяй "Кінаклуб", з пісьменнікамі, мастакамі, дзеячамі культуры. Пісьменніцкай грамадскасці асабліва добра запомніўся вечар паэтак Эльке Эרב (Германія) і Ніны Мацяш (Беларусь), праведзены ў Доме літаратара пад дэвізам "Паэце, дзякуй за верш!"

Мне, як супрацоўніку Саюза беларускіх пісьменнікаў, хочацца пажадаць калегам з Цэнтру плённага нямецка-беларускага супрацоўніцтва ва ўсіх галінах культуры і не менш шырока — у літаратуры, бо як сказана ў святым Пісанні: "На пачатку было слова".

Аляксей ГАРДЗІЦКІ

**ДРУГІ ТОМ  
"БЕЛАРУСКАЙ  
ЭНЦЫКЛАПЕДЫІ"**

У выдавецтве "Беларуская энцыклапедыя" імя Петруся Броўкі выйшаў чарговы, другі па ліку том Беларускай Энцыклапедыі, якая, як вядома, запланавана ў 18 тамах. Ён увабраў у сабе матэрыялы ў межах слоў "Аршыца" — "Беларусцы". Першае — назва ракі ў Аршанскім раёне, а "беларусцамі", як вядома, называлі рознаэтнічнае насельніцтва Белай Русі (жыхароў Полацкага, Віцебскага, Мсціслаўскага і часткова Мінскага ваяводстваў Рэчы Паспалітай, а таксама заходняй Смаленшчыны, паўночнай Чарнігаўшчыны, паўднёвай Пскоўшчыны. Гэтая назва ўжывалася ў афіцыйных документах рускай дзяржавы ў XVII—XVIII стст., а ў XIX ст. яна трансфармавалася ў этнонім "беларусы".

Том багата ілюстраваны — змешчана 927 ілюстрацый, у тым ліку 142 партрэты, 58 картаў.

**І ПІСЬМЕННІКІ  
ЛЮБЯЦЬ ПЧОЛ...**

Што ўсе — не будзем сцвярджаць, а вось што пазт Павел Вераб'ёў іх любіць (і мёд таксама!) — сумнявацца не даводзіцца. У свой час ён скончыў Смільвіцкі сельскагаспадарчы тэхнікум па спецыяльнасці "пчалярства". Прафесію, праўда, неўзабаве памяняў на журналісцкую, ды з пчоламі не развітаўся. Але адна справа — трымаць іх для сябе і іншая — дзяліцца сакрэтамі з іншымі. Так і нарадзілася ў П. Вераб'ёва ідэя выпуску спецыяльнага выдання. Нядаўна ў газетных кіёсках і паявіўся першы нумар газеты "Человек и пчела", заснавальнікам і галоўным рэдактарам якой і з'яўляецца П. Вераб'ёў. Газета разлічана на ўсіх, хто любіць пчол, жадае займацца іх развядзеннем, хоча лепш ведаць усё, што тычыцца пчалярства.



**ТУТ, ПАД  
РОДНЫМ  
НЕБАМ...**

**БЕЛАВЕЖСКАЕ**

Блытаўся ад стомы ў снежках-павуціне,  
Што зьяры сьнавалі не адзін мо год,  
Раздзіраў гушчэчы колкае шчацінне,  
Ці паднырваў,

быццам пад калочы дрот.  
"Немарач якая... Во залез у нетры...  
Як не ў нашым лесе, а ў глухой тайзе..."  
Пах дзіка пачуўся, патыхнула з ветрам.  
"Недзе ж лёг-стаіць..."

Дзе ён толькі, дзе?"

Не паспеў падумаць...  
Вепр як вухне-рохне,  
Быццам чорны выбух страсянуў кусты.  
Трушчыў дзік падлесак гнуткі,

пруткі, крохкі,  
І праз хвіляў колькі след яго прастыў.  
Пёр і я з імпэтам у другім напрамку  
(Чуў жа баек многа пра дзіковую люць!),  
На паляну сонца ірвануў я брамку...  
Вось дзе можна ўпасці,

можна адначуць!  
Дагары зваліўся на духмян чабору,  
Дзе матыль-завеза, дзе цымбал-пчала.  
Чуў, як рык зубрыны вырываўся  
з бору,

Як рачулка булькат-гутарку вяла.  
Дыхаю ўсё болей я спакойна, ціха,  
Сэрца ад лагоды млее, растае,  
І здаецца, знікла на зямлі ўсё ліха,  
І даю ўсім людзям усяго стае.  
Я раскрыжываўся на зямлі радзімай,  
Быццам быў прыбіты, рукі —  
чым шырэй!

Што яшчэ зрабіць мне для яе, ранимай?  
Як далей павесці свой жыццёвы рэй?  
Я ўсяго казюрка...

А каб мог, каб здолеў,  
Затуліў сабою б ад усіх нягод.  
Дзякаваў бы Богу за такую долю,  
Славіў бы Хрыстова на зямлю прыход.  
Раскрываю вейкі... Знік ружовы полаг...  
Сонца — стрэл сліпучы

аж да дна вачэй...  
Я саджуся. Тонкі матыльковы шлох  
Бас кмялёў калматых заглушае ўшчэнт.  
Булька не рэчка, а ручай-крынчыка,  
Хоча прыхвацацца вунь у тым бары...  
Ну а што ж так пахне

з болей настальгічным?  
Не суніцы, іх тут — колькі хоч бяры.  
Не чабор вішнёвы, дзе п'янеюць пчола,  
І не верас ломкі, ён пчэ не цвіце...  
Я папоўз на ветрык, нахіліўшы голаў,  
Нюхаю ўсю зелень, што наўкол расце.  
Кусцік нейкі... Пырнік?

Не, відаць, мятліца...  
Лісце далікатна, стромка мкне ўгару.  
Я схіліўся... Божа! Як тут не здзівіцца:  
Траўка гэта сніцца кожнаму зубру!  
Праўду, а мо казкі лесаўчане баюць  
Пра траву зуброўку, пра саміх зуброў,  
Быццам яны сілу ад зуброўкі маюць,  
Ім яна бунтуе ў дзень вясновы кроў.  
Быццам гэта траўка

з пушчы Белавежы  
Не дае забыць ім родны свой куток,  
Бо зубры і пушча — вечная залежнасць,  
Адзці не могуць з пушчы ні на крок.  
З былкаў зуброўкі сеў ля ручайны.  
"Зайчыкі" нярэсцяць лісце на кустах...  
О, каб той зуброўкаю, любяя краіна,  
Твой прастор шырокі на вякі прапах!  
У зуброў нам, людзі, павучыцца трэба.  
Адганяюць заездз — рой густы спакус,  
Дома застаюцца, тут,  
пад родным небам...  
...Дзе цябе не стрэнеш, братка-беларус!

**МНЕ ОТМЩЕНИЕ  
И АЗ ВОЗДАМ...**

Не, не спіць мужычок,  
бо вясна на дварэ,  
Сонца грэе бачок,  
конік борзда арэ,  
Дый сусед ужо сее занята, упарта.  
Чым найбольш, на захоп,  
і не трэба падкоп.

Ёсць у "зону" праход,  
пакажы толькі "код" —  
Перад поўнай бутэлькай  
не ўстоіць і ворта.

Чалавек, чалавек!..  
Хіба робіш на здзек?  
Не шкадуеш сябе,  
усё мала табе...

Што — не сам спажывацьнеш атруту,  
нукліды?  
Дык каму ж ты арэш,  
плугам дзёран дзярэш?

Супыніся, пастой,  
калі ты з галавой,  
Не вычэрчвай плужком  
аксіёмы Эўкліда!

Прах з-пад плуга курыць..  
Баразна к баразне...  
Як ратая спыніць?

Памажыце вы мне!  
Ён жа брацкую ўсім нам магілу капае!  
Ці ўжо свету канец?

Размахаўся касец  
І пракосы кладзе,  
як у Судны той дзень,  
І галовы ляцяць, імі дол высцілае...

Чалавек, чалавек...  
Не ствараў Бог калек.  
Быў разумнік Адам,  
жонку Бог яму даў

Прыгажуню,  
не знойдзеш такіх у прыродзе.  
А як склаўся народ,  
то пайшло ўсё на звод,

І ляцім, як з гары, —  
"Чорт усё набяры!" —  
І штодзень касяком у магілы сыходзім...

**АПАКАЛІПСІС**

Бяздожджыца, бяздожджыца,  
Спякота і сухмень...  
Як млісна, як ён доўжыцца  
Нясцерпны летні дзень!

Не думалі, не цямілі,  
Куды ўсё прывядзе,  
З апошняй балацявіны  
Адкрылі шлях вадае.

Парэпіны-расколіны...  
Іду — кару ламлю...  
Як рак — грызе паскорана  
Эрозія зямлю.

Зямелька, маці родная!  
Як церпіш гэта зло?!  
Не бомба вадародная  
Табе прынесла тло.

Пра бомбу — лішне сказана...  
Ці ж можа што цвісці,  
Дзе здушана ўсё газамі,  
Дзе едкі смог вісці?

Гараць палі балотныя,  
Лясы пылаюць скрозь,  
Кідае сцеккі родныя  
І крот, і рысь, і лось...

Маўчлівай чорнай хмараю —  
Як нашыя грахі —  
Адною скуты мараю,  
Ляцяць, ляцяць гракі...

Пра вырай зноў успомнілі?  
Было ж — забылі "рай"...  
Куды ж падацца гомінус?  
Кладзіся, памірай?

Ляціце, неразумныя,  
Абы вам, каб ляцець.  
А нам куды ў дні судныя?  
Як людзям ацалець?

Чуць крыкі паднябесныя,  
Як звон той вечавы  
Расколаты, надтрэснуты, —  
То плачуць журавы.

А гусі мае, лебедзі —  
Бы лісце ў лістапад...  
І ў небе смерць заглезелі:  
Ападваюць назад.

Не гусі ўжо, камлычыны...  
Дзе ваша пер'е, пух?  
Няўжо каму пазычылі?  
А самі —

бух,  
бух,  
бух...

А я ж прасіў, замучаны:  
"Мне скіньце па пярцу!"  
Не для сябе — для ўнучачак...  
Мне што... Я ўжо к канцу...

"Усё, што існуе — ёсць сон;  
усё, што не сон — не існуе"

Маседоніе Фернандэс.

Можаче мне паверыць: гэтая гісторыя ўзятая з жыцця. І я мог бы назваць той маленькі палескі гарадок, дзе яна адбылася, калі б не выселілі яго пасля Чарнобыля. Застаўся ён цяпер толькі на старых мапах. І я не хачу згадваць ягонае імя, каб не турбаваць памяць былых тубыльцаў, расселеных па розных кутках Беларусі. Зрэшты, думаецца мне, не надта істотна, дзе і калі гэта здарылася і ці здарылася наогул. Бо нават тыя, хто пазнае выпадак, ведаюць не ўсю праўду.

Дык вось, герой наш А. жыў у невялікім гарадку на поўдні Беларусі. Набліжаўся Міжнародны жаночы дзень 8-е Сакавіка і А. вырашыў парадаваць сваіх жанчын (жонку і двухгадовую дачку) добрымі падарункамі да свята. У іхнім гарадку была толькі адна вялікая крама — універмаг, дзе можна было набыць нешта вартае. Пасля працы і невялікага міжсабойчыка ў гонар заўтрашняга свята, А. развітаўся з жанчынамі сваёй канторы і пайшоў ва універмаг. Пайшоў пехам, бо ў гарадку ўсё блізка было, ды і час дазваляў яшчэ прагуляцца — да закрыцця ўнівермага засталася хвілінаў трыццаць.

Задавалены сабою, сыты і трохі прыбадзёраны чаркай, лёгка і шпарка крочыў А. да крамы. У галаве ягонай нейкай салодкай песня круцілася, накішталт: "А-а-а, а-а-а, а-а-а, а-а-а..." (улавлі мелодыю?). Ішоў А., забытыя словы песні прыгадваў, і раптам убачыў, што ў хату ягонае калежанкі па канторы Б. праз вакно нейкі мужчына лезе. Ужо і ўлез — азадак толькі тырчыць ды стаптаная падэшва чаравікаў. А. добра ведаў, што Б. засталася ў канторы (хвіліну назад у ішчаку пацаловаў — павіншаваў і развітаўся), а муж сйны В. на тыдзень у камандзіроўку ў Магілёў з'ехаў і вярнуцца раней ніяк не мог — навошта такая радасць? "Злодзей лезе!" — натуральна падумаў А. і вырашыў прасачыць, што будзе далей. Сцішыўся ён каля плоту (а ўжо добра звечарэла) так, каб яго нябачна было, а хата Б. яму як на далоні была відна, і пачаў назіраць то за расчыненым вакном, то за замкнутымі дзвярыма.

Ішоў час, а з хаты ніхто не паказваўся. А. стаў ужо думаць, што прымоўіўся яму той азадак мужчыны, што ніхто і не залазіў у вакно. І чым больш ён так думаў, тым больш упэўніваўся, што і сапраўды нічога не бачыў, а проста віхлянулася фіранка ў расчыненым вакне. Блазнен-ветрык пагарэзаваў... Зрэшты, не, нехта ўсё ж лез, бо вакно — расчынена. І гэта ў першыя вясновыя дні, калі снег яшчэ не ўвесь сшыўся... "Ай, няхай самі разбіраюцца", — адчайна падумаў А. і нават рукой махнуў у такт думкам. Ды толькі памкнуўся падыбаць дамоў (спачатку зайшоўшы, памятаеце, ва універмаг), як з-за фіранкі высунулася рука і ўказальным пальцам паклікала-паманіла яго да сябе, у хату. А. азірнуўся, быццам рука магла паклікаць не яго, а кагосьці іншага, хто стаяў за ім, і, нікога не ўгледзеўшы, сумеўся: яму не хацелася йсці ў хату. Вельмі не хацелася. То быў найперш страх, а потым прадчуванне нейкіх неспрымнасцяў... Але перамагла цікаўнасць і прыдуманая ўпэўненасць: то В. прыехаў з Магілёва, ключы згубіў і праз вакно ўлез, а цяпер яго ўбачыў і да сябе на пляшку паклікаў, знарком гэтак таямніча. З В. яны былі амаль сябрамі. Колькі разоў прыходзіў ён разам з Б. у кантору на міжсабойчыкі перад святамі, і А., перасліўшы страх канчаткова, рашуча ступіў у двор.

Уваходныя дзверы былі зачынены. А. патузаў-патузаў іх за коўзкую ручку і агледзеўся. У вакне з'явілася тая ж рука і паказала, каб ён абыйшоў веранду і зайшоў з тылу. Там былі, успомніў А., яшчэ адны дзверы, праз якія выносілі корм жывёле.

"І чаго гэта В. выпендрываецца, — падумаў А., — чаго пальцам з-за фіранкі ківае, а сам не паказваецца?" — і паплёўся нехача да другіх дзвярэй. Яны былі адчыненыя, бо адчыняліся знутры. А. штурхнуў іх і пераступіў парог. В. стаяў у паўзмроку голы. ("Вось чаму не паказваўся", — падумаў А.), спінаю да яго. І было ў ягонай постаці нешта не натуральнае, прыгледзеўся А., зусім не мужчынскае, а цалкам жаночкае. Праўдзівей кажучы, не нешта, а ўсё: найперш тоўстыя ляшкі, крутыя і шырокія клубы (адразу бачна — шырэішыя за плечы), мяккая, белая бабская скура і, нарэшце, доўгія валасы (гэта ў даўно лысага В.?).

"Што за херовіна, — падумаў А., — чаму В. голы і да сябе не падобны?" Падумаў, і пачаў паціху адступаць назад, да дзвярэй, адно толькі не хрысцячыся, бо не ўмеў, ды і не ведаў, што ў такіх моманты гэтак трэба рабіць.

І тады В. павольна павярнуўся... Гэта быў, вядома ж, не ён. Перад А. стаяла незнаёмая яму жанчына. У А. ад здзіўлення адвісла сквіца і палезлі на лоб вочы. Нават у паўзмроку было відаць, наколькі вабная і пекная была жанчына. І гэтая пекната нейкім чынам адганяла жах, які павінен быў апанаваць А. Ён адчуў раптам сібе мужчынам і толькі, забыўшыся на тыя

абставіны, у якіх ён зараз знаходзіўся, забіўшыся на ўсё на свеце. Ці не ўпершыню ў жыцці бачыў ён гэтак блізка ад сябе (і даступна) прыгожую жанчыну (жонку нельга лічыць — бо якая там прыгажосць праз чатыры гады сумеснага жыцця...) А ап'янеў раптам, перад вачыма ягонымі паплылі кругі, папоўз туман, яму падалося, што ён не стаіць на падлозе, а вісіць у паветры. Гэта доўжылася імгненне (менш, чымсьці вычыталі) — якраз столькі, колькі жанчына паварочвалася. А яшчэ вісеў у паветры ад нечаканага вабнасці голага жаночага цела і твару, як жанчына загаварыла (яна, аказваецца, магла гаварыць!), такім, як сама, мілым, лагодным голасам, які звінеў і пералавіўся па верандзе, журчэў, нібы вясновы ручаёк.

— Чаму ты не ўлез праз вакно? — спытала яна, і гучала гэтае пытанне не стрэга, а ласкава і пашчотна, як маці кажа малому, маленькаму, немаўляці...

А маўчаў, як прысаромлены школьнік.

сябе паводзіць, каб канчаткова не адпалохаць яго. Дзе й падзелася яе ранейшая ўпэўненасць.

А насупіўшыся стаяў насупраць яе, насупраць сваёй амаль здзейсненай мары. Мары?.. Такой дробязнай і несур'ёзнай — быццам і не ягонай. Нездзе глыбока ў свядомасці ўсплываў успамін, што некалі з кімсьці нешта падобнае было: ці то ў кнізе прачытанай, ці то ў фіلمе бачаным... Там таксама спраўдзілася зусім не тое, чаго хацеў герой. Але ж той хацеў і нешта рабіў дзеля таго, а на А. звалілася гэтае "збыццё" раптоўна, як няшчасце.

Жанчына моўчкі сядзела на канапе, чакала яго, а сама (ці не ад хвалявання) не ведала, куды падзець рукі. Яны перашкаджалі ёй, яны былі лішнія. Калі б была яна апранутая, то паціху распраналася б цяпер і тым супакоілася і знайшла б выйсце. Да таго ж, распрананнем можна было б адцягнуць і ягоную ўвагу, адарваць ад назойлівых думак. Не асляпіць, як адбылося, а зача-

чаканая і жаданая" сустрэча. Замест таго, каб адразу сашчапіць абдымкі, яны перакідваюцца непатрэбнымі словамі, а час ідзе.

А разумеў, што калі з'явіцца ён гэтак позна дамоў з пустымі рукамі, простым скандалам не абыйдзецца. Развод, не менш, запатрабуе жонка і пойдзе жыць да сваёй маці. З-за нейкага глупства... І справа тут не ў крыўдзе. Рэч у тым, што ёй і сапраўды цяжка цэлымі днямі сядзець у чатырох сценах. І чакае яна нейкай, хоць бы зусім малой радасці...

— Паслухай, — звярнуўся А. да жанчыны, — а ты не магла б выканаць адну маю просьбу?

— Якую?

— Дзіўна, мне ўвесь час здавалася, што чытаеш мае думкі, як бывае ў снах, я лічыў — ты ведаеш пра што я думаю.

— Я ведаю.

— Дык чаму ж ты пытаеш, што трэба выканаць?

— А ты лічыш, што ў тваёй галаве цяпер

Барыс ПЯТРОВІЧ



# СПАЖУШЭННЕ

Ды і што ён мог сказаць у сваё апраўданне?

— Праз цябе мы дарма страцілі гэтулькі часу... Мы і цяпер робім толькі тое, што губляем яго, — зноў загаварыла жанчына, — я чакала цябе так доўга, так доўга, што кожная хвіліна сталася венасцю...

— Хто ты? — спытаў А.

— Я твая мара, твой сон, тваё самае запаветнае жаданне... Не распытай мяне доўга. Усялякі сон — не вечны. Салодкі — тым болей. Ён можа скончыцца надта хутка, пакінуўшы толькі шкадобу...

"Няўжо я сплю?" — падумаў А. і ўшчыпнуў сябе за руку. Боль быў востры і натуральны.

— Ты не спіш, — патлумачыла жанчына, — гэта я з тваіх сноў...

"Няпраўда, — аспрэчыў жанчыну ў думках А., — я цябе бачу ўпершыню. Калі і сніліся мне жанчыны, дык значна маладзейшыя".

— У кожнага чалавека ёсць у жыцці такі момант, — працягвала жанчына, — калі самы патаемны сон раптам спраўджваецца...

Да А. падчас гэтае размовы паступова пачалі вяртацца пачуцці і магчымасць цвяроза думаць і разважаць.

— Калі ты мой сон, то чаму выбрала для спаткання гэтую веранду чужога хаты, чаму не прыйшла да мяне дамоў? — спытаў ён жанчыну.

— Куды? У тваю аднапакаёўку, дзе ўвесь час сядзіць дэкрэтная жонка?

"А й сапраўды, — пагадзіўся ў думках А., — там не да сноў на яве. Там ява — змрачнейшая за страшны сон..."

— А ты агледзься. Тут не так ужо і дрэнна. Даволі прыстойна... В. у камандзіроўцы. Б. пайшла да свайго хахалі і сёння заначуе ў яго... Нам ніхто не перашкодзіць. Ідзі да мяне, ідзі хутчэй... — паклікала жанчына і прысла на канапу.

"Калі гэта сон, — падумаў А., — то ў сне можна ўсё. Бо прагнуўшыся, не давядзецца адкаваць за свае ўчынкi. Але што такое сон на яве? Гэта ява ці сон? Што найперш? Калі сон — усё зразумела. А калі ява? Я добра памятаю ўвесь сённяшні дзень, я памятаю, як сюды патрапіў, я ведаю, што мне трэба яшчэ зайсці ва ўнівермаг і купіць падарункі жонцы і дачцэ. Я памятаю ўсё да драбніц і адчуваю сябе самаго рэальна ў рэальным свеце. Значыць, ява... Няўжо і сапраўды сёння тут матэрыялізуваўся мой самы запаветны сон? Няўжо я марыў адно пра тое, каб пераспаць з прыгожаю жанчынаю? І толькі?... Мне гэтак часта апошнім часам снілася мая вёска, старыя бацькі, знаёмства з маленства мясіны. Чаму я не патрапіў туды, не прайшоўся босы па ўтаптанай сцяжынцы, па ласкавай аксамітна-халоднай траве, альбо па калючай пожні?... Чаму? Чаму, урэшце, не спраўдзілася мая мара пра новую, трохпакаёвую кватэру?.. Чаму?" — прыгадаўшы гэта, А. ўжо з непрыхвамай варажасцю зірнуў у бок жанчыны. Яна, здаецца, не заўважыла злога агню ў ягоным позірку, перахапіўшы яго, зноў пашчотна-ласкава паклікала А.:

— Ну, што ж ты стаіш? Ідзі, хадзі сюды... — і дала зусім нечакана: — дурачок...

Бачна было, што яна не чакала гэткай ягонай нерашучасці, не была гатовая да яе і, мажліва, сама не ведала цяпер, як далей

раваць. А так яна толькі збіла яго з тропы. І пра сон дарэмна сказала. Ці ж зразумець тое яму, вырванаму з жыцця, у якім галава была занята зямным жаданнем, зямным клопамат: не спазніцца б ва ўнівермаг...

Я не ведаю, чые былі гэта думкі? ці жанчыны, ці А. Мажліва, я й сам прыдумаў іх цяпер, пракручваючы тую сітуацыю. Зрэшты, па вялікім рахунку, гэта таксама не істотна.

А. стаяў, міжволі склаўшы рукі крыжам на жываце, і пазіраў на жанчыну. З кожнай хвіліны яму ўсё больш і больш рабілася шкада яе — голай, бездапаможнай і разгубленай. "Ёй, пэўна, халодна сядзець вось так, у чым маці нарадзіла, — думаў ён, — мяне і ў касцюмчыку прабірае на халоднай верандзе вечар. А што калі падыйсці да яе і... прапанаваць пінжак, каб укрылася, сагрэлася?.. Не! Накінецца зараз, вопратку парве... Не! Гэта маньячка нейкая ці вар'ятка да Б. у гэты прыхвала і мяне да сябе заманіла... Ніякі гэта не сон..."

А. адступіў крок да дзвярэй. Ціха прамовіў, быццам развітваўся не з незнаёмкай, а са сваёю калежанкаю Б., зайшоўшы да яе на хвілінку запалак альбо солі папрасіць па-суседску:

— Пайду я. У мяне спраў сёння яшчэ мільён. Ва ўнівермаг трэба забегчы, падарункі жонцы і дачцы купіць. Дый дома гара клопатаў перад святан сабралася...

— Чакай... Ты гэта сур'ёзна? Ты не хочаш, каб спраўдзілася твая запаветная мара? Хоць бы адна мара! Ты адмаўляешся... Падумай, жывычы сярод людзей, штодзень штурхаючыся між іх, ты абрасташ рознымі турботамаі, якія з часам пачынаюць табе здавацца спрадвечнымі жаданнямі, а потым перарастаюць у тое, што ты называшч марамі: вось збярэ грошай і куплю пыласос, а затым пераб'юся гадок з хлеба на квас і сценку набудзем. Як людзі... Хіба ж пыласос, сценка, кватэра — гэта мары? А я твая падсвядомая, найпраўдзівая мара. Прыгадай, колькі разоў прыходзіла я да цябе ў снах і мы мілаваліся і нішто, нават твая жонка, якая спала побач, пра гэта і не здагадваўся. Дык то ж сон. Ён ранаіцай растаў, знік і ад яго акрамя, прабач за натуралізм — што нам саромецца, — акрамя мокрых трусоў нічога не засталася. А я тут, вась я, падыйдзі, абдымі мяне, прытуліся да мяне, гаротны мой, і ты адчуеш знаёмае гарачае цела, ты адчуеш жанчыну, якая кахае цябе...

А. не надта уважліва выслухаў гэтыя палкія словы. Ён крыўдліва думаў сваё. І таму застаўся абьякавы да гарачага напору жанчыны. Да таго ж, у верандзе, як і на вуліцы, добра-такі сцягнула і ён ледзь бачыў жанчыну — яна здавалася яму нейкай шэра-жоўтаю плямінай. Зусім не жаданай, а так... А. націснуў на кнопку электроннага гадзінніка і высвеціў час — 20:05. Ва ўнівермаг ён ужо спазніўся. Жонка і дачка застануцца без падарункаў. І трэба ж было адкласці набыццё іх на самы апошні дзень... Забегнуўся, затлуміўся на рабоце, ох-хо-хо, хо-хо... Цяпер дома ніякае апраўданне не дапаможа — будзе скандал, гвалт, крык...

А. падняў галаву, угледзеўся ў жанчыну пытальна-злосна, маўляў, ну што яшчэ табе ад мяне трэба?

Жанчына быццам не заўважала ягонага позірку. Дзіўная ў іх атрымлівалася "доўга-

круціцца адна-адзіная думка?

— Пэўна, не. Але ж ёсць асноўная.

— Ты так лічыш? Ці ведаў ты, што тваёй асноўнай, найпатаемнай марай было пераспаць з такою жанчынай, як я? Ты думаў, што найважней для цябе цяпер хутчэй атрымаць кватэру. Аж не... На вось, атрымлай сваю мара — мяне...

Жанчына, размытая ў цемры, стала зусім чужой, непатрэбнай А. і ён, набраўшыся нахабства, еказаў:

— А чаму ты лічыш, што ты была маім спрадвечным, патаемным жаданнем, сном, няздзейсненай марай? Калі б было гэтак, я даўно накінуўся б на цябе, ляжаў бы ў тваіх абдымках... Нехта там, — ён паказаў пальцам уверх, — відаць, памыліўся. Не хачу я цябе. На яве не хачу. А за сны я не адказваю. На яве я хачу зусім іншага. І жадаю зараз апынуцца на парозе сваёй кватэры і не з пустымі рукамі, а з падарункамі для жонкі і дачкі. Выконвай, калі ты здзіўніш мары...

— Які ты смешны ў сваёй злосці... Падумаў, з якой гэта нагоды я павінна табе падародкоўвацца? Я да цябе і целам і душой, а ты адрынуў мяне, а цяпер яшчэ і камандуеш.

— Ты заманіла мяне сюды. Ты забрала на непатрэбныя размовы мой час. Вярні яго мне. І болей нічога. Заплаці за страчаны час вяртаннем назад.

— Я магу заплаціць толькі сваім каханнем. Ідзі сюды і ты забудзеш пра ўсё. Пра час, падарункі, жонку... І зробіцца нічымымі, смешнымі ўсе твае словы і бяссэнсавымі, непатрэбнымі клопатамі. Ідзі і ўтапіся ўва мне...

А. падумаў, што гэта і сапраўды не сон. Бо ў снах сваёй ён заўсёды адчуваў сябе слабым, нямоглым, цалкам залежным ад абставін, якім ён не мог супраціўляцца. Ён проста пляў па сюжэце сну. І ўвесь жах сну быў якраз у гэтым: у бездапаможнасці. Цяпер такога адчування не было. Яму здавалася, што гаспадар становішча менавіта ён, а не гэтая жанчына-сон. І ён рашуча сказаў:

— Давай запалім святло. Тут надта цёмна.

— Цемра — сябар маладых і закаханых. Цэ ж не тваё гэта ўлюбёнае некалі выслоўе?

— Калі тое было... Ты ж ведаеш: з узростам чалавек не толькі старэе, але і змяняе звычкі.

— Ты стаў смейлейшым з жанчынамі? Я не сказала б...

"У адным ёй не адмовіш, — падумаў А. — Яна мяне добра ведае. Адкуль? Хто яна?" — выпытаць тое ён і захацеў, забіўшыся на момант, што жанчына можа чытаць ягоныя думкі. Але тут жа прыгадаўшы гэта, ён зноў асунуўся, адчуў інтэлектуальным... І ўсё больш А. пачало здавацца, што гэта ніякая не матэрыялізацыя ягонага сну, а проста розыгрыш. Жанчына зараз засмяецца, растлумачыць, хто яна і адкуль ведае яго, і ўсё стане на свае месцы. А калі гэта і ява сну (што зусім не выклочаў А.), дык няхай другім разам будзе больш абачлівай і сустрэне яго па-іншаму. Сёння ж яму гэтага гульні абрыдла... А павярнуўся да выхаду, ступіў крок...

— Чакай! — нечая халодная рука лягла яму на плячо. Жанчына была ў трох метрах

ад яго, калі ён паварочваўся, і калі б нават яна скочыла ўслед, то так хутка не паспела б перапыніць яго. Ды і грукат у пустой верандзе ад скачка быў бы неймаверны. А тут цішыня і адразу — холад рукі. У А. дрыжыкі прабеглі па ўсім целе, мароз пранізаў нутро, і зрабіўся ён нібы драўляным ад жаху.

— Чакай, — ужо лагодна сказала жанчына над вухам. — Не спяняйся. Проста пабудзь са мною. Мы ж ніколі больш з табою не ўбачымся. Надзеі на яшчэ адну сустрэчу няма...

"Ашчаслівілі мяне, называецца: сон збыўся, — падумаў А. — Я не хацеў бы, каб мне і снілася такое, не тое што — збылася. І навошта я ў веранду гэтую сунуўся..." І тут раптам успомнілася яму, чаму да хаты Б. ён спыніўся: убачыў, як у яе праз вакно мужчына нейкі ўлазіў. Дык што, і ў таго тут сёння таксама сны збыліся? З гэтай самай жанчынай? Дзе ж ён, шчаслівы, цяпер? Куды падзеўся? А павярнуўся да жанчыны. Зблізка яна была надта голай. Такой, што недзе гэтая гожаць няўлоўна пераходзіла ў пачварнасць. І рука ў яе была залужа халоднаю, і пальцы — доўгія ды кастанавыя.

Жанчына ва ўсе вочы пазірала на А., быццам хацела нешта ўнушыць яму, альбо прачытаць ягоныя думкі. А сціпла апусціў павекі. Відаць (гэта зноў умешваюся я ў жаданні штосьці патлумачыць вам і сабе), не магла яна "прабіць" нейкую заслонутарчу, што акаляла А., каб цалкам авалодаць ім. Пастаяўшы яшчэ трохі, жанчына зняла руку з пляча А. і прамовіла:

— Такая ноч болей не паўторыцца. Хочаш, мы зараз з табою злётаем у Парыж альбо ў Нью Ёрк, пасядзім у найлепшай рэстараты. Хочаш — у Лондан махнём? А мо на Эйфелеву вежу? Альбо на Гаваі, Багамы?.. Дзе цяплае мора і высокае сонца. Пагуляем і вернемся. І ночы не пройдуць. Згадкайся. Больш такой мажлівасці ў цябе не будзе. Я ведаю. Павер мне. Скінь усе комплексы. Ты ж разумны хлопец. Забудзься. Раскрыйся. Адпачні.

"Вядзьмарка... — здагадаўся А. — Дык вось куды я патрапіў. На баль запрашае — Маргарыта, тваю маць..." І тут, у роспачы, мільганула ў ягонай галаве думка: "А, можа, і пагадзіцца? Безвыходнае ж становішча. Яна свайго ўсё роўна даб'ецца. Прынамсі, не адпусціць, пакуль не даб'ецца... А ў Парыжы, глядзіш, жонцы падарунак куплю. Там жа крамы ўсю ноч адчыненыя". А. пакорліва зірнуў на жанчыну і раптам зноў прыгадаў таго мужчыну, што ўлез у хату праз вакно. "Спытаў", — вырашыў ён.

— Ну дык што, лямі? — перапыніла ягоную рашучасць жанчына.

— Вось гэтага — лясець — А. якраз пакуль і не хацелася.

— Калі ты ўсё можаш, — сказаў ён, — дык арганізуй спачатку інцімчык плюс выпіўку з закусай тут. Пагамонім, вып'ем, а там пабачым.

— Нарэшце, — раздобрылася, палагандзела жанчына, здаецца, нават ушыркі распылася, — глядзі!

Яна падыйшла да далёкага, самага цёмнага кута веранды і быццам двума пальцамі, як фокуснік, пстрыкнула. Загарэўся цмяны начнічок і высвеціў маленькі зграбны столік, на якім стаяла пачатая пляшка з імпартаю наклейкай, заморскага садавіна — бананы, пазнаў А., апельсіны, нешта небачанае раней шэра-зялёнае, карычневаваласатае і іншае невядомае. Далей — закуска з мясных дэлікатэсаў, рыбных — у А. сліні паясклі. Незразумела было толькі, якім чынам умяшчалася ўсё гэта на драбнюсенькім століку. І яшчэ, заўважыў А., начнічок высветліў край канапы, якая заканчвалася глыбока ў цемры. А з-пад канапы — А. ажно перасмыкнула — тырчэлі босыя мужыцкія ногі... Зноў пабеглі халодныя хвалыкі па целе А. і ён адчуў, як млоць коціцца да галавы. Начнічок паплыў перад вачыма А. "Значыць, не сплю..." — паспеў падумаць ён перад тым, як асеў на падлогу...

Прачнуўся ён на канапе. Над ім схілілася жанчына. Маленькі, колеру цела, і таму раней незаўважаны, крыжык, які звісаў з ейнае шыі, казытаў А. па грудзях, па твары. Ад гэтага казытання, а не ад слоў жанчыны, якія толькі цяпер пачуў, ён і прыйшоў у сябе. "Крыжык!" — здзіўіўся А. — У вядзьмаркі?.. Жанчына, між тым, гаварыла пра А., але ў трэцім асобе, быццам паведмаляла пра яго камусьці, прагнавала ягоныя паводзіны, нібы экстрасэнс на выступленні:

— ... Зараз ён ачнешца, расплюшчыць вочы, і пачуе мой голас. Яму стане добра і лёгка. Мой голас яго супакоіць, як голас жонкі. Ён забыў ужо, дзе знаходзіцца і хто побач з ім. Ён думае, што побач з ім ягоная жонка і зараз яна ляжа да яго ў ложак...

Аднак А. не забыў нічога, і не збіраўся думаць, што побач з ім ягоная жонка. Ён бачыў перад сабою тую самую чужую, незнаёмую жанчыну, якую нават не ведаў, як завуць.


— Як цябе завуць? — слабым голасам спытаў А.

— Г., — назвалася імям жонкі жанчына. "Г. дык Г., — абьякава падумаў А. — Хай будзь Г..." — і не стаў спрачацца.

(Працяг на стар. 14—15)

МАЙСТАР

Яўгену ЦІХАНОВІЧУ — 85



Знаёмства з творчасцю Яўгена Ціхановіча можна пачынаць з яго экслібрэсаў. Некалькі трапных штрыхоў — і паўстае перад гледачамі вобраз Скарыны, Купалы, Міцкевіча, Багушэвіча... Гэта далёка не поўны спіс дзеячаў, увабленых мастаком у кніжных знаках. Партрэтныя экслібрэсы Ціхановіча сталі прыкметнай з'явай у сучаснай беларускай графіцы, у іх ярка выявіўся талент мастака пераканаўча даводзіць партрэтны характарыстыкі, яго прафесійнае валоданне графічнай тэхнікай.

Творчасць Яўгена Ціхановіча, якому 25 лістапада споўнілася 85 год, вельмі разнастайная. Выявіўся ён у графіцы, вядомы і як жывапісец. Аматарам мастацтва знаёма яго карціна "Партызаны ў разведцы" (1947) — класікай пасляваеннага жывапісу назваў яе доктар мастацтвазнаўства В. Шматаў. У ёй выявіліся найбольш выразныя рысы творчага падыходу мастака: натуральнасць і характэрная беларуская добрасумленнасць жывапісу. Нароўне з гэтым можна згадаць яшчэ дзесятак алейных работ Ціхановіча, пейзажы, ілюстрацыі да кніг. Персанальныя выставы мастака праходзілі па розных гарадах нашай краіны і за яе межамі. Я. Ціхановіч пастаянна ўдзельнічае ў міжнародных кангрэсах экслібрэстаў. Паказальны факт: у 1972 годзе ў венгерскім горадзе Дунайвараш адбылася выстава экслібрэсаў Ціхановіча. Пасля яе закрыцця мастак падараваў гораду ўсе работы, калекцыя трапіла ў экспазіцыю карцінаў галерэі. З гэтай нагоды Я. Ціхановіч быў абраны ганаровым грамадзянінам Дунайварашы. Мы яшчэ раз вішнем мастака з днём яго нараджэння і зычым яму плённай працы, здароўя, натхнення, радасці.

На здымку: Я. Ціхановіч у майстэрні.  
Фота ЛІХТАРОВІЧА

СВЯТОЕ МЕСЦА



Замкавая гара — месца свяшчэннае не толькі для тураўчан. Менавіта таму на ёй і вырашана было ўзвесці манумент у памяць ураджэнца Турава царкоўнага палітычнага дзеяча, пісьменніка, публіцыста Кірыла Тураўскага. У XII стагоддзі тут размяшчаўся адзін з сямідзесяці храмаў, была школа дойлідства.

На здымку: помнік К. Тураўскаму на замкавай гары ў Тураве.  
Фота Сяргея ХАЛАДЗІЛІНА, БЕЛТА

ТАКІХ ТЭАТРАЛЫ НЕ ЗАБЫВАЮЦЬ

Юрый Арынянскі... Заслужаны дзеяч мастацтваў БССР. Упершыню на беларускіх афішах яго імя бліснула ў трыццаць дзевятым годзе. Рускі тэатр БССР паказаў прэ'меру "Падступства і каханьня" Ф. Шылера, і ролю прывядоўнага музыканта Мілера ў спектаклі выконваў малады тады выхаванец Маскоўскага тэатральнага тэхнікума (пазней ГПТС). Які гэта быў самавіты і сапраўды таленавіты музыкант! Строгі бацька сваёй любай дачкі Луізы, ён з вялікай годнасцю папярэджваў бяду, якую ў ягоны дом нясе прыгажун Фердынанд фон Вальтэр! Пра гэта мне апаўдэаў рафінаваны тэатрал Рыгор Бярозкін. А сам я адчуваў адметную сцэнічную прывабнасць гэтага тэмпераментнага і адмысловага майстра сцэны, калі захапляўся яго Паўлам Пратасавым ("Дзеці сонца" М. Горькага) або Андрэем Прозаравым у чэхаўскіх "Трох сёстрах", бязлітасна помслівым і разумным Макферсанам ("Рускае пытанне" К. Сіманова) або загартаваным армейцам Ермашовым ("Брэсцкая крэпасць" К. Губарэвіча), разважлівым "бацькам" у экіпажы маладых Сцяпанам Сердзюком ("Іркуцкая гісторыя" У. Арбузава) або насцярожана імпазантным і пагрозна згаістым Карэніным у інсцэнізацыі славутага рамана Л. Талстога, каларытным Лыбышам у драме "Папараці-кветка" І. Козела — і нават безыменным сапёрам у "Людзях, якіх я бачыў" С. Смірнова...

Акцёрскія ўдачы Ю. Арынянскага пазначаны яго глыбока псіхалагічным і маральным асэнсаваннем чалавечай прыроды і па-мастацку выразна акрэсленым грамадзянскім напалам. І ў сваёй рэжысуры ён, паводле тагачаснай пазытыві сцэнічнага мастацтва, умоўна кажучы, дапытліва вытрымліваў лінію абуджэння сумлення ў героях п'ес, якія жывуць і дзейнічаюць у розных гістарычных абставінах.

Але, Юрый Андрэевіч перакананы ў тым, што мастацтва толькі тым і служыць людзям, калі абуджае ў гледачах актыўнае пачуццёвае суперажыванне з персанажамі спектакля, якія ў самых нечаканых здарэннях і прыгодах адчуваюць выратавальны голас уласнага сумлення ці збавіцельную яго сілу ў хвіліны непазбежнага пакаення. Па-акцёрску кідка і маляўніча раскрываў ён тое ў сваіх сцэнічных героях. І ў пастаноўках такіх твораў, як "Выклік багам" А. Дзялендзіка, "Сэрца на далоні" І. Шамякіна (разам з раманістам Ю. Арынянскі інсцэніраваў гэтую прозу), "Чалавек за бортам" Я. Пасава, яго рэжысёрская думка шукала ў арыгінальным драматургічным матэрыяле магчымасць паказаць у промнях рампы жывога чалавека з нязгасным агенчыкам сумлення ў душы. Асабліва дарагія былі для яго рэжысёрскія тлумачэнні п'ес Л. Талстога, А. Чэхава, М. Горькага.

Не, я далёкі ад намеру гэтак вызначаць

галоўную тэму творчасці таленавітага акцёра і рэжысёра. Спрабую сказаць пра тое, чаму такія дзеячы сцэны западаюць ва ўдзячную памяць гледачоў-тэатралаў. Артысты ж, што працавалі пад кіраўніцтвам Юрыя Андрэевіча ў Мінску, Брэсце, Гародні і Гомелі, мабыць, помняць ягоную звыклую спасылку на любімага максіміліста: "Агіды варты не той, хто не дасягае мэты, а той, хто нікуды не імкнецца". Галоўны рэжысёр Арынянскі дадаваў, што сам гатовы зняць капялюш і пакланіцца акцёру, які здольны вольна і тут без якой-небудзь падрыхтоўкі паўстаць перад намі рымскім легіянерам з войска Цэзара, які ўмее насіць туніку і меч... або лясным салдатам-партызанам, што ў пошуму хвой чую рэха далёкага ляскату танкавых гусеніц... або сучаснага хірурга, які збіраецца ў аперацыйную і без слоў запэўнівае родзічаў хворага ў надзейнасці свайго ланцэта... Сам Ю. Арынянскі тог мог зрабіць адразу ж. Выразна, каларытна, з псіхалагічным апраўданнем кожнага руху.

Юрыю Арынянскаму спаўняецца 90 гадоў. Ён цяпер піша мемуары, у якіх вяртаецца на вулікі старога Брэста, на ўзбярэжную Нёмана, да сляпых прыдняпроўскіх дуброў, да сустрэч з калегамі, разам з якімі ён аддаў службу праўдзе і харасту жыцця.

Б. БУР'ЯН

Кіно

ВІД З ЧАРОЎНАЙ ГАРЫ

ТЫДЗЕНЬ ШВЕЙЦАРСКАГА КІНО ў МІНСКУ

**Швейцарыя — невялікая, добра ўладкаваная нейтральная краіна цэнтральнай Еўропы, якая всаціруецца ў нашым уяўленні з гарадамі, дзе праходзяць мірныя канферэнцыі, месцаца шматлікія банкі, вырабляюцца безадмоўныя гадзіннікі, куды ездзяць турысты дзівіцца з экзотыкі азёр і іншых шчадрот цывілізацыі. Палітыкі спасылаюцца на гэтую краіну як на ўзор дэмакратыі, якая забяспечвае суснаванне чатырох дзяржаўных моў (нямецкай, французскай, італьянскай, рэтараманскай). Меней вядома пра культуры федэрацыі, падзеленай на кантоны, кожны з якіх мае сваю канстытуцыю. А на пытанні, ці ёсць там свая кінематаграфія або якія фільмы ствараюцца — наўрад ці пачуеш пэўны адказ...**

Дасведчаная ў гісторыі кінематографіа адшукаюць кінаслоўнік, дзе пазначана: у Швейцарыі ў 1918 годзе была ўтворана першая нацыянальная кінакампанія Л. Тамбе, у 20-я гады ў буйнейшых гарадах краіны (Берне, Базеле, Жэневе, Лазане, Цюрыху) было каля трыццаці кінастудыяў, у 1924 г. пастаўлены значны на той час мастацкі фільм "Паходжанне Канфедэрацыі" (аб Вільгельме Тэле). А 1929г. памятна тым, што ў Жэневе адбыўся Кангрэс незалежных кінематографістаў, у якім удзельнічалі вядомыя дзеячы савецкага кіно С. Эйзенштэйн, Г. Аляксандраў, Э. Цісэ. Апошні нават зняў для фірмы "Прэзэнс" карціну "Жаночае няшчасце, жаночае шчасце". У наступныя гады ў Швейцарыі здымаліся фільмы дакументальныя, мультыплікацыйныя, ігравыя (да пятнаццаці ў год). Прозвішчы рэжысёраў А. Танера, К. Гарэта, К. Шампіньёна, Д. Шміда патрапілі ў абойму вядомых у Еўропе. У 80-я гады з'явіўся тэрмін "маладыя швейцарскае кіно"... З 1946г. Лакерна стаў месцам штогодніх Міжнародных кінафестываляў (зараз яны праводзяцца ў іншых гарадах краіны — Жэневе, Ніоне, Салатурне, Веце — усяго ў 9-ці). Час ад часу асобныя швейцарскія фільмы трапілі ў праграмы міжнароднага Маскоўскага кінафестываля, дзе некаторыя і мне давялося бачыць. Эпізодычныя сустрэчы не магл даць колькі-небудзь пэўнага ўяўлення аб кінакультуры краіны асаблівага статусу.

І вось у сталіцы нашай рэспублікі адбыўся Тыдзень швейцарскага кіно. Яго падрыхтавалі і наладзілі Швейцарскі культурны фонд "Pro Helvetia", кінавідэастудыя "Таяна" СК Беларусі, Міністэрства культуры Рэспублікі Беларусь. Кожны вечар з 12-га да 19-га кастрычніка ў кінаатры "Перамога" дэманстраваліся фільмы, прывезеныя з Швейцарыі. І той, хто здолеў размеркаваць свой час, мог паглядзець каля дваццаці кінастужак, прадстаўленых фондам "Pro Helvetia".

Кінаманы з арыентацыяй на баевікі і шок-відэішчы, вядома, не знайшлі ў гэтай праграме для сябе спажывы, а тыя, хто хацеў даведацца пра аблічча невядомага кіно, змог гэта зрабіць. Найперш, ён пераканаўся, што ў Швейцарыі ёсць дакументальнае кіно, якое з павагай ставіцца да чалавека, распавядае пра яго ў розных акалічнасцях. Рэжысёр Алан Танер зрабіў героямі свайго фільма "Людзі порта" генуэзскіх рабочых, маракі. Порт для іх не толькі праца, але і прастора жыцця, яны рамантыкі мора. Рэжысёр поўнаметражнага дакументальнага фільма "Пра-музыка" Цырыл Шлепфер прывёў нас, гледачоў, у маляўнічы мясціны цэнтральнай Швейцарыі на свята народных музычных калектываў, і мы мелі магчымасць убачыць захапленні швейцарцаў, экзотыку краю, атуленаму гарамі з квітнёчымі лугамі і далінамі. Цірольскія песні, мелодыі, непаўторныя краявіды — не антураж, а жывая душа народа, краіны, неад'емнай ад іншых еўрапейскіх і ўсё ж сваёадметнай.

Колькі мы бачылі фільмаў, тэлеперадач аб

Расіі, катаклізмах яе гісторыі, лесу народа, дзяржаўных асобах рознага рангу і ў розныя часы! Пераважна — з негатывым стаўленнем да ўсяго, што звязана з кастрычніцкай рэвалюцыяй 1917 года, з савецкім часам. Швейцарскія кінематографісты казаліся больш паважлівымі да тых, хто жыў тады. Аўтары дакументальнага фільма "Матор наш", рэжысёры Сабіна Гізігер і Марсель Цвінген, выбралі адну маскоўскую сям'ю — вядомага драматурга В. Розова. Яго жонка, яе сястра, іх-маці, якая пражыла больш за сто гадоў, дзеці дзяцей. Яны распавядаюць, як жылі, працавалі, чым захапляліся, што іх радавала і засмучала. Амаль кожны з гэтай вялікай сям'і меў дачыненне да тэатра — люстэрка свайго часу. Супаставішы іх шчыры і эмацыйны расповед з кадрамі хронікі, якая вызначала асноўныя прыкметы часу, яго дынаміку і "маторны" рытм, швейцарскія дакументалісты стварылі выразны вобраз краіны, гісторыя якой была драматычнай і велічнай, з правадырамі рознага кшталту. Апошняя з іх, Міхаіл Гарбачоў і Барыс Ельцын, вылучаны камерай з ахопленых энтузіязмам дэлегатаў XXVII — перабудовачага з'езда КПСС. Стоячы адзін за адным, яны натхнёна спявалі "Інтэрнацыянал". А што неўзабаве здарылася? Кожнаму зразумела і без аўтарскага каментарыя. У кіназале Саюза кінематографістаў, дзе адбыўся прагляд фільма "Матор наш", рэжысёр Марсель Цвінген нагадаў, што фільм з'явіўся пасля амаль чатырохгадовага назірання за жыццём Расіі, сустрэч з масквічамі, стараннага адоўжэння кадраў кінахронікі. Аўтары хацелі паглядзець на Расію без прадудзятасці. І дамагліся гэтага.

У швейцарскіх кінематографістаў, як сведчаць паказаныя ў Мінску фільмы, наогул гуманнае стаўленне да людзей, у якіх бы акалічнасця яны ні апынуліся. Спачуванне выклікаюць турэцкія эмігранты, якія нелегальна імкнуліся патрапіць у Швейцарыю, каб знайсці там лепшую долю. Фільм "Падарожжа надзеі" рэжысёра Ксаўе Калера заканчваецца трагедыяй сям'і: на цяжкім шляху праз горы памірае сын-падлетак, захварэла маці, а бацьку арыштоўвае паліцыя. Не спраўдзіліся надзеі і іншых эмігрантаў. Стваральнікі фільма не вінавацяць іх, а спачуваюць ім. Адзін з найбольш драматычна распрацаваных фільмаў праграмы — "Ягняты" рэжысёра Шулбаха. Драматычныя ўзаемаадносіны ў сям'і, дзе бацька — тыран, а дзеці з ціхіх і пакорлівых (нібы божыя агнеці) ператвараюцца ў зайбойцаў. Аднак сам працэс ператварэння недастаткова матываваны драматычна, дзеці ўнутрана статычныя; драматызм вызначаны аўтарамі сітуацыі раскрываюць дарослыя — маці (Брыгьіт Руан) і бацька (Рышар Беры). Дзякуючы ім карціна ўзнімаецца на ўзровень небанальных твораў (як тог сталася, напрыклад, з фільмам "Заўсёды і вечно" рэжысёра Саміра).

Я з цікавасцю глядзела стужкі без кінематографічных навацый "Пацалунак Тоскі", "Бітва каралеў", "Чароўная гара". Кожная з іх адметная зместам, а разам яны складаюць каларыт-

ную панараму жыцця натуральнага і "разыграннага" так, што на экране нібы сама натуральнасць. У "Пацалунку Тоскі" камера з замілаваннем сочыць за былымі прымадоннамі оперы і іх партнёрамі, якія і ў доме для састарэлых (пабудаваным у Мілане вялікім кампазітарам Вердзі) не расстаюцца з вобразамі, што калісьці стваралі на сцэне. Праз іх "Блюзнерсты" і ўспаміны рэжысёр Даніэль Шмід і аператар Рэната Верта ўводзяць нас у чароўны свет музыкі Вердзі і Пучыні (опера апошняга "Тоска" і дала назву фільму-назіранню). У праспекце праграмы "Бітва каралеў" сцэнарысты Катрын Эртол і рэжысёра Пер-Антуана Гіро прадстаўлена як "вострасюжэтная камедыя". Вастрэны асаблівай там не адчуваецца; бітва кароў-каралеў уражвае, а вайна маладой фермершы з мясцовай мафіяй не дужа; на карціну працуюць камічныя сітуацыі, лад жыцця фермераў з горнага паселішча. Вось праз такі антураж і пазнаеш краіну, яе людзей. І ў гэтым плане найбольш адметны фільм "Чароўная гара" Анкі Шмід. Розныя прыгоды здараюцца з тымі, хто ідзе да яе вяршыні. А яна вабіць то пераменлівай формай (адным нагадвае чароўны замак, другім егіпецкія піраміды ці проста вялізную цукровую галаву), то фарбамі. І пад гэтыя паўмістычныя пераўтварэнні вядзецца размова аб радзіме, яе вобліку. Гучаць цудоўныя цірольскія песні на горных дарогах, на пляцоўках ля падножжа гары-чароўніцы. Скарыстаўшы інтэрв'ю з жыхарамі краю, пейзажныя панарамы, мультыплікацыйныя здымкі кадраў-уяўленняў, Анка Шмід і аператар Чыра Капелары дамагаюцца свайго — ствараюць вобраз загадкавага і чароўнага сімвала Радзімы, якой, паводле аднаго з персанажаў, нельга выракацца, каб не згубіць сябе...

На працягу гасці дзён кожны сеанс прагляду пачынаўся кароткаметражнымі дакументальнымі або анімацыйнымі фільмамі. Дакументалісты занатавалі воблік краіны праз ландшафты, народныя музыкі, што захаваўся ў аддаленых ад гарадоў кутках цэнтральнай Швейцарыі. Анімацыя цікавая тэхналогіяй выканання, арыгінальнай графікай, спробай спалучыць малюнак, адпаведны сцэнарнай сітуацыі, з вобразамі філасофскага зместу ("Практыкаванні ў чаканні", "Роберт Крып").

З усю прагледжаннага можна зрабіць некалькі высноў. Не маючы сталай дзяржаўнай кінавытворчасці, акружаная кінадзяржавамі, краіна імкнецца захаваць паніцце "швейцарскае кінематографія". Не прэтэндуе на стварэнне шэдэўраў сусветнага кіно, Швейцарская федэрацыя падтрымлівае тых, хто ажыццяўляе сціплыя кінапраекты, скіраваныя на паказ краіны ў розных праявах жыцця. Пастаноўшчыкі і акцёры — з розных краін, аднак бачны пэўны кірунак: ствараць фільмы за малых грош, без жорсткасці і грубага натуралізму, якія запаланілі экраны свету і якім не супрацьстаяць нават самыя прэстыжныя кінафестывалі, — пэўны ўрок і для нашай кінематографіі.

Хачу асобна падкрэсліць, што пры цяперашняй дыскрэдытацыі кіно як мастацтва (крызавымі баевікамі і сексуальнымі жарсцямі) кінастатр "Перамога", яго дырэктар Р. Крол робіць вельмі карысную асветніцкую справу. Тут прадстаўлялі ўкраінскае і польскае кіно, цяпер вольна — невядома многім швейцарскае. Спадзяюся, што праяваць цікавасць да асветніцкай дзейнасці праз кіно і прадстаўніцтва Балгарыі, Чэхіі і Славакіі, Венгрыі — краін адметнага кіно.

Е. БОНДАРАВА, прафесар

# ІЗНОЎ — СУСТРЭЧА З РАСТРАПОВІЧАМ

Як вы думаеце, што можа быць агульнага між сусветна вядомым дырыгентам, вяланчэлістам і піяністам Мсціславам Растрэповічам, амерыканскім дырыгентам Каліфорніі Дэвідам Андрэ і ахвярамі Чарнобыля?

Але ж спачатку — крыху згадак. Амаль 30 гадоў назад я, студэнтка, рэнтавала невялічкі пакойчык у кватэры асабістай сакратаркі выдатнага кампазітара Дзмітрыя Шастаковіча Зінаіды Аляксандраўны Гаямавай. Да яе прыходзілі многія знакамтыя і вельмі цікавыя людзі, з якімі я, “залёная” студэнтка, мела гонар і шчасце пазнаёміцца, а таксама шмат чаму навучыцца. У яе бывалі Яўген Еўтушэнка, Ірына Архіпава, сам Дзмітрый Шастаковіч, Ларыса Пампееўна Александровская, Мсціслаў Растрэповіч... Ці магла я нават падумаць тады, што сустрэну кагосьці з іх у Амерыцы???

Але я ўжо разумела, што Бог даў мне унікальную магчымасць дакрануцца да самай сутнасці высокага класа мастацтва і музыкі.

Я была сведкай першага выступлення маэстра Растрэповіча як дырыгента “Яўгенія Анегіна” Чайкоўскага ў Вялікім тэатры...

Я была сведкай першага выканання 14-й сімфоніі Дзмітрыя Шастаковіча ў Вялікай зале Маскоўскай кансерваторыі...

Я была сведкай шчаслівых творчых сустрэч і ціхіх разоў на кухні за шклянкай гарбаты. Я апынулася сярод людзей, якія на ўсё маё жыццё пакінулі ў маёй душы незабыўныя ўспаміны і навучылі любіць сапраўдную музыку, людзей. І мастацтва... і творчасць...

І калі я сядзела ў куточку на сцэне Вялікага тэатра і слухала першае выступленне дырыгента Мсціслава Растрэповіча, я бачыла ягоныя вочы, якія былі зусім не падобныя да тых, што бачыла, калі ён наведваў Зінаіду Аляксандраўну... Ягоны дух лунаў над аркестрам, распаўсюджваючы на гледачоў непаўторнае адчуванне. Гэта быў акт сапраўднай творчасці, якая нараджалася зараз, на вачах гледачоў, зачараваных ягоным гіпнозам любові да гэтай чароўнай музыкі...

Шмат кветак прынеслі тады да ягоных ног. А ён толькі сціпла і ціха паўтараў: “Дзякуй... дзякуй вялікі... Дзякуй усім вам”... Вось так нарадзілася зорка маэстра-дырыгента, вядомага ўжо вяланчэліста. Пазней ён толькі на 5-6 гадзін прылятаў з Токіо


альбо з Лондана, каб прадыргаваць “Яўгеніем Анегіным”, і зноў адлятаў на свае канцэрты — як ён любіў тады гаварыць, “пилить свой ящик”.

Я была сведкай, як Растрэповіч заступіўся за Аляксандра Салжаніцына. І тады пачалося... Кацярына Фурцава, у той час міністр культуры Савецкага Саюза, праракла: “Вы за гэта ніколі не будзеце ездзіць за мяжу. Я пакараю вас! Вы будзеце выконваць свае канцэрты нават не ў Маскве, а далёка-далёка на ўсходзе... на Далёкім Усходзе”. А маэстра адказаў: “А я не думаю, што выкананне перад маімі гледачамі альбо слухачамі ёсць кара для мяне. Я буду іграць для іх з асалодай, дзе б яны ні былі — ці на Далёкім Усходзе, ці на вёсцы, ці ў горадзе”. З часам усялякіх прыніжэнняў і “кіраўнічых наказаў” дадалося, і ўрэшце сям’я Растрэповічаў вымушана была застацца за мяжой...

За 17 гадоў кіраўніцтва Нацыянальным Вашынгтонскім сімфанічным аркестрам маэстра Растрэповіч узяў яго да сусветнага ўзроўню. Ён, як ніхто з жывых выканаўцаў, мае шмат розных ганаровых адзнак, сярод якіх Дзяржаўная прэмія СССР, Ганаровая ўзнагарода Кенэдзі-Цэнтра, Рыцарская Прэмія Брытанскай Імперыі, Афіцэрскі Хрост Ордэна Германіі, ордэн Пачэснага Легіёна Францыі і г. д... Маэстра Мсціслаў Растрэповіч вядомы як піяніст-канцэртмайстар сваёй жонкі, сусветна слаўтай спявачкі Галіны Вішнеўскай.

...І вось маэстра Растрэповіч ізноў у ЗША — запрошаны на святкаванне 100-годдзя Пітсбургскага сімфанічнага аркестра (штат Пенсільванія). А таксама, што было, на мой погляд, самае галоўнае, — маэстра ўзяў удзел у зборы сродкаў для беларуска-амерыканскай арганізацыі “Фонд дзіцячага здароўя”. Гэты фонд быў усталяваны амерыканскім прафесарам Томасам Фолі, кіраўніком эндакрыналагічнага цэнтру пры Пітсбургскім універсітэце, а таксама доктарам медыцыны Уорэнам Групі і амерыканскім доктарам беларускага паходжання Марыяй Дэмковіч. А ганаровым прэзідэнтам гэтай арганізацыі з’яўляецца вядомая беларуская гімнастка Вольга Корбут, якую яшчэ любіць і памятае сярэдняе пакаленне амерыканцаў і якая жыве ў Амерыцы.

Цэлы канцэрт маэстра Растрэповіч прысвяціў беларускім дзецям — ахвярам Чарнобыля...



Зала была поўная людзей (а білет жа каштаваў 100 долараў)... Вольга Корбут раздавала аўтографы, а доктар Марыя Дэмковіч прадавала беларускія кніжкі і сувеніры. Аўтарка гэтага артыкула пайшла падзякаваць маэстра Растрэповіча за ўдзел у акце дабрачыннасці і міласэрнасці. Праўду кажучы, і не думала, што ён пазнае мяне — столькі гадоў прайшло, столькі людзей змянілася, такія розныя падзеі адбыліся за гэтыя 30 гадоў!.. Але ж я вельмі моцна памылілася.

Пазнаў!.. І ўспомніла тады я свой маленькі пакойчык на Агарова, і цудоўнага чалавека Зінаіду Аляксандраўну Гаямаву, і дзівоснага і чароўнага кампазітара Дзмітрыя Шастаковіча, якіх ужо няма сярод жывых. Нібы і не мінула 30 гадоў...

Потым я пазнаёміла маэстра Растрэповіча з другім маэстрам, маім добрым сябрам Дэвідам Андрэ, які спецыяльна прыляцеў з Каліфорніі, каб узяць удзел у нашай

праграме, прысвечанай беларускім ахвярам Чарнобыля. Дэвід Андрэ добра вядомы беларускай публіцы, бо неаднойчы бываў у Мінску, дырыгаваў духавым і сімфанічным аркестрамі. Гэты амерыканец таксама неабякавы да нашай бяды. Будучы ў Беларусі, ён пабачыў, колькі людзей цяжка хварэе ад чарнобыльскіх наступстваў. І, прыехаўшы ў Каліфорнію, праз Ротары-клуб і вядомую міжнародную арганізацыю ў Санта-Барбары маэстра Дэвід Андрэ накіраваў у Беларусь шмат патрэбных і медычных прэпаратаў і лекаў.

І, як сказаў на тым канцэрце амерыканскі прафесар Томас Фолі, “дзесьці ў далёкай ад Амерыкі Беларусі нейкае хворае дзіця будзе ўдзячнае кожнаму, хто дапаможа яму акрыяць...”

**Вацлава ВЯРБОЎСКАЯ**

г. Пітсбург, ЗША

На здымку: Вацлава ВЯРБОЎСКАЯ, Мсціслаў РАСТРАПОВІЧ, Дэвід АНДРЭ.

## ПРАЦЭС... АДЗІН НА ЎСІХ

ЛЯЛЕЧНЫЯ СПЕКТАКЛІ НА МІЖНАРОДНЫМ ФЕСТИВАЛІ “БЕЛАЯ ВЕЖА”

**Фестываль, які адбыўся ў Брэсце з 3 па 6 кастрычніка, аб’яднаў прадстаўнікоў лялечнага і драматычнага мастацтва. Наўрад ці гэты саюз стаўся выпадковым. Узаемапрасякнулася эстэтыка, спосабаў акцёрскага існавання, фармальнага прыёму паміж драмай і анімацыйным тэатрам доўжыцца й доўжыцца. Працэс гэты мае ўстойлівасць, пашыраецца, вымагае даследаванняў і тэарэтычнага асэнсавання, але не лічыцца з ім ужо немагчыма.**

Адзінага конкурсу не было: лялечныя і драматычныя спектаклі ацэньваліся журы па асобных намінацыях. Тым больш цікава было адзначыць уплыў анімацыйнага і маскавага тэатра на найбольш яркія ды відэавішчныя драматычныя спектаклі, якія сталіся фестывальнымі падзеямі, — “Ідыліі” В. Дуніна-Марцінкевіча Нацыянальнага тэатра імя Янкі Купалы (рэжысёр М. Пінігін, мастак З. Марголін) і “Сна на Іванаву ноч” У. Шэкспіра Кіеўскага тэатра “На Падоле” (рэжысёр В. Малахаў, мастак С. Маслабойшыкаў).

Яшчэ больш відавочнымі тэндэнцыі былі ў лялечнікаў: гэта даўжэйшы першы конкурсны спектакль — містэрыя-міф (так вызначылі жанр аўтары) “Дрэва багоў” У. Сідарука (рэжысёр В. Грыгалюнас, мастак В. Рачкоўскі) Брэсцкага тэатра лялек, дзе персанажы ўвасабляліся адначасова і лялькамі, і акцёрамі. Між іншым адзначу, што вызначэнне “містэрыя” робіцца модным у тэатры. Магчыма, з часам мы здолеем наблізіцца да ягонага сэнсу, адзін з ягоных аспектаў якраў у тым, што містэрыя, як і міфы, маюць на ўвазе рэлігійнае светаадчуванне — як аўтараў сцэнічнай прапановы, так і гледачоў. А з ім, рэлігійным светаадчуваннем (прычыны абсалютна зразумелыя), у цяперашняга пака-

лення пэўныя неўразуменні.

Героі спектакля берасцейскіх лялечнікаў паходзяць са старажытнаславянскага пантэона, сярод іх — Сварог ды Сварожычы, Род, Каляда, Змей-Яшчур, стыхійныя Духі. Намаганне тэатра зірнуць на свет вачыма нашых далёкіх продкаў гэтаксама і смелае, і натуральнае, таму што без усведамлення вытокаў нацыянальнае культуры немагчыма яе далейшае паўнаважнае развіццё. Але ў берасцейскім выпадку задума падалася мне куды цікавейшаю за вынік. Брак дастатковых мастацкіх ды навуковых распрацовак у галіне язычніцкай культуры падвялі мастака і рэжысёра да стэрэатыпных вырашэнняў. Міфа пакуль не атрымалася. Атрымалася казка. Аднак, ведаючы творчы патэнцыял Брэсцкага тэатра лялек, я падкрэсліваю — пакуль.

Другі берасцейскі спектакль на фестывалі, “Маленькія гісторыі каханьня” (рэжысёр З. Нуянзін, мастак Н. Гур’ева) пастаўлены паводле вядомых казак Г. Х. Андэрсена “Пастушка і камінар”, “Прынцэса і свінапас”, “Стойкі алаваны жаўнерык”. У музычных інтэрмедых, якія аблямоўваюць спектакль, часта гучыць слова “каханне”. Яно вынесена ў назву. Дый самая фэбула спектакля вырашана як гульні закаханых, якія распавядаюць забаўныя гісторыі, часам смешныя, часам

сумныя. У выкананні маладых акцёраў празрыстыя Андэрсенавы акварэлі раптам набылі плоць ды пэўнасць пачуццяў, на якія, зразумела, разлічаны не былі. Магчыма, я надта суб’ектыўная, але на працягу спектакля мяне не пакідала пачуццё нейкай няёмкасці за свінапаса, які вымагаў з прынцэсы ні больш, ні менш як сто пацалункаў, за алавага жаўнерыка, жарстліва закаханага ў размаляваны кавалачак кардона (ён меркаваў, што перад ім — прыўкрасная паненка), за падступлівага троля з табакеркі... Гісторыі Андэрсена не пра каханне, а пра пляшчоту. Пры ўсёй блізкасці паміж каханнем ды пляшчотай ёсць істотная розніца і намаганне памяншаць эмацыйную дамінанту гэтым разам не здалося мне справядлівым ды апраўданым.

Гродзенскі тэатр лялек прывёз “Чароўную дудку” А. Вольскага (рэжысёр М. Андрэў, мастак У. Дарашкевіч). Казка, якую можна лічыць класікай беларускай сцэны, увасоблена весела ды вынаходліва. Добры акцёрскі ансамбль, дынамічная рэжысура, удалая сцэнаграфія — усё разам дазволіла стварыць святочнае ды яркае відовішча.

Разам з нядаўнімі прэм’ерамі ў фестывальнай афішы стаялі і спектаклі-ветэраны, шаноўныя, знакамтыя, кштальту “Дзеда і жоравы” В. Вольскага Дзяржаўнага тэатра лялек Беларусі. Але пра іх ужо столькі напісана на ўсіх мовах свету, што мне, напэўна, і не патрапіць штокольвек дадаць.

Калінінградскі тэатр лялек падарыў берасцейскім гледачам сустрэчу з даўнімі французскімі знаёмцамі: сабакам Піфам, катом Геркулесам ды малым Дуду, паказаўшы спектакль “Прыгоды Піфа” А. Жукоўскай і М. Астрахана (рэжысёр В. Ваяводзін, мастак Т. Барысава).

Старажытны славянскі міф пра папараць-кветку, што расцвітае на некалькі імгненняў апоўначы, — падстава для спетакаля Вальнскага тэатра лялек “На Івана Купала” (рэжысёр А. Паляк паводле аднайменнага апавядання М. Гоголя). Тэатр здолеў спалучыць пазычэнасць народнага падання, рамантызм гоголеўскай прозы з вонкавай характарнасцю лялькі, дыдактыку — з займальнасцю дзеяння. Спектакль прызнаны лепшым у лялечным конкурсе і ягоныя стваральнікі павезлі ў Вальн габелен “Белая вежа-96”, — твор гасцінных берасцейскіх кілімшчыкаў.

Завяршаў фестывальную праграму берлінскі тэатр “Кобальт”, які прадставіў спектакль паводле оперы Д. Вердзі “Рыгалеа” (сцэнічная адаптацыя Д. Мюлера). Работа нямецкіх лялечнікаў пакінула глыбокае ўражанне найвышэйшай прафесійнасцю ўсіх складнікаў спектакля — ад выканання лялек да выбітнай тэхнікі лялькаваджэння. Пэўная суровасць сцэнаграфічнага вырашэння, прыглушаны каларыт, аскетычныя твары лялек кантраставалі з трагічнаю пляшчотай музыкі, запісанай у выкананні аркестра тэатра “Ла Скала” (вакальныя партыі гучалі ў выкананні М. Калас і Ц. Гобі). Кантраст сцэнаграфіі і музыкі ствараў адчуванне адвечнага змагання душы з жорсткімі ўмовамі року, адвечнага канфлікту, у якім даўно ўжо быў прадвырашаны пераможца... Чыннікі журы з задавальненнем паддаліся абаянню гэтага спектакля і дуэту выканаўцаў — акцёрам Сільке Тэхнаў і Дытмару Мюлеру былі аддадзены прызы за лепшыя акцёрскія работы сярод лялечнікаў.

Вядома, святы канчаюцца хутка. Праз колькі дзён пазыўныя фестывалю гучалі ўжо на цырымоніі закрыцця. Фестывальныя вынікі, аднак гэта не толькі прызы, памятнае ўзнагароды ды тэатральныя ўражанні. Для прафесійнікаў найкаштоўнымі сталіся назіранні і высновы з тэндэнцый, кірункаў, уплываў. Так бы мовіць, сам працэс. А ён... мае ўстойлівасць, пашыраецца, вымагае даследаванняў...

**Галіна АЛІСЕЙЧЫК**

Брэст—Мінск

# ЧАСАМ ІДУЧЫ ПА ЦАЛІКУ...

ДА 75-ГОДДЗЯ ЭСФІР ГУРЭВІЧ

## ПРЫВІЛЕЙ НА САМАСТОЙНАСЦЬ

Мажліва, сапраўдную вартасць гэтай кнігі ацэньваць толькі нашыя нашчадкі. Хоць кніга прызначалася найперш нам самім. Але так сталася, што яна, спазніўшыся, апырэдзіла час... Яшчэ некалькі гадоў таму назад уголас казалася пра неабходнасць такой кнігі, у якой даследавалася б і давалася б як прыклад нам сённяшнім, гісторыя самакіравання ў нашых гарадах (местах), якія атрымалі "магдэбургскае" ("майдзборскае") права. Калі б Беларусь развіталася гэтак, як нашыя бліжэйшыя суседзі, то сёння б мы не капіравалі "навамодных" назвы органаў самакіравання і пасады кіраўнікоў з расейскіх, а прыгадалі б свае: магістрат, войт, бурмістр... Ці не таму ў анатацы да кнігі Анатоля Цітова "Вольныя беларускія месцы" і гаворыцца: "Прызначана дэпутатам гарадскіх і мясцовых Саветаў, краязнаўцам, усім, хто цікавіцца гісторыяй роднай Бацькаўшчыны".

Так, Беларусь мае найбагацейшую гісторыю самакіравання месцаў, з якой нам ёсць што пачарпнуць і сёння. А таму кніга А. Цітова будзе мець, спадзяёмся, не толькі навуковы і пазнаваўчы, але і практычны характар.

Застаецца дадаць, што выдадзена кніга дзякуючы дапамозе Беларускага рэспубліканскага фонду падтрымкі дэмакратычных рэформ імя Льва Сапегі, накладам у тысячу асобнікаў.

## НЕ ЗАБЫВАЮЦА І ПРА ГІСТОРЫЮ



Чвэрць стагоддзя ўдасканальвае выхавальную работу калектыву дзіцячага садка торфабрыкетнага завода, што ў Жыткавіцкім раёне. Акрамя традыцыйных заняткаў фізкультурай, дзеці праходзяць тут загартоўванне па сістэме Парфірыя Іванова. А ў плане культурнага выхавання шмат часу надаецца гісторыі роднага палескага краю, яго традыцыям, звычаям.

На здымку: нямаля зрабіла музычны работнік Таццяна Варпаева для стварэння "сялянскай хаты".

Фота Сяргея ХАЛАДЗІЛІНА, БЕЛТА

## ПАСЯБРУЕМ З БЕЛЬГІЯЙ

Ці шмат мы ведаем пра Бельгію? Гэта невялікая еўрапейская дзяржава (памерам з нашу вобласць), якая пры дапамозе брытанцаў у свой час адасобілася ад Галандыі. Сярод іншага вядома і тым, што адмовілася ад сваіх афрыканскіх уладанняў.

Пра асаблівасці яе гісторыі і культуры гаворка ішла на адным з паседжанняў нядаўна створанага бельгійска-беларускага таварыства. Л. Дранько-Майсюк, пэст і падарожнік, распавёў пра свае ўражанні ад наведвання Бельгіі. Калі глядзець з самалёта, то яна выразна дзеліцца на дзве часткі: чырвоная чарапіца дахаў — гэта Фландрыя, а дамы, пакрытыя орным шыферам, — Валонія. Суседства колераў, стыляў, моў, царпімасць і разуменне — вось што такое Бельгія...

Сябры таварыства, людзі розных прафесій і ўзростаў, якіх аб'яднала цікавасць да гэтай краіны, абмяняліся думкамі, наметлілі планы на будучае. А як яны ўвасобіцца ў жыццё, у многім залежыць ад старшыні, доктаркі Тамары Антановіч.

У паседжанні прынялі ўдзел студэнты-стажоры з Бельгіі, а таксама выкладчыкі Лінгвістычнага ўніверсітэта. А гасцінна прытулілі ўсіх Беларуска-польскі цэнтр; ён падтрымлівае кантакты з нашай дыяспарай і не так даўно прымаў у сябе бельгійскага фармацэўта Лаўрэна Клыбіка.

Г. З.

Паводле прымаўкі, жыццё пражыць — не поле перайсці. У дадзеным выпадку жыццё яшчэ не пражыта, аднак пройдзена ўжо не адно поле, нямаюць цяжкіх шляхоў-дарог.

Векапомнай вяхой, што азначыла круты паварот у асабістым лёсе дзесяцігоддзя Эсфір Гурэвіч, як і мільёнаў яе савеснікаў, стала чорная дата — 22 чэрвеня 1941 года. Разам з аднакурснікамі яна паскорана закончае Маскоўскі педагагічны інстытут, адначасова курсы медыцынскіх сясцёр, пачынае працаваць у ваенным шпіталі. І днём і ноччу асноўная праца — знясіляваючы дзяржурствы, стогны параненых. Усё гэта нярэдка пад варожым абстрэлам.

Асабліва запомніліся Эсфір першыя дні ў вызваленым Мінску, калі шпіталь размясціўся сярод руін, на тэрыторыі 1-й клінічнай бальніцы. У вакаліцах Мінска яшчэ стралялі — ішла ліквідацыя варожых групіровак, неспакойна было і ў горадзе. Днём медыкі працавалі скальпель, вечарам бралі ў рукі зброю, ішлі на вахту. Школа вайны стала часткай біяграфіі, вызначыла ў многім далейшы ход жыцця ўсіх, хто яе прайшоў.

Пасля дэмабілізацыі Э. Гурэвіч паступіла ў аспірантуру пры Інстытуце літаратуры імя Я. Купалы Акадэміі навук БССР. У 1957 годзе выйшла з друку яе першая кніга — "Творчая гісторыя раманаў Мікалая Астроўскага". Праблема станаўлення чалавечай асобы ва ўмовах вайны, на злом эпох, вырашаецца пераважна на матэрыяле рамана "Як гартвалася сталь", аднаго з самых вядомых у свой час. Э. Гурэвіч, бяспрэчна, аддае даніну часу, аднак яна пазбягае дэкларатыўнай прасталінейнасці, звыклых сацыялагічных

схем і штампаў, дзякуючы ў многім дакладна абранаму метаду даследавання — тэксталагічнаму аналізу.

Вернасць тэксталагіі Э. Гурэвіч захавала назаўсёды. Пад знакам яе праходзіла даследаванне творчай індывідуальнасці вядомых беларускіх пісьменнікаў М. Лынькова, Я. Брыля, Я. Маўра — у грунтоўных навуковых выданнях: "Гісторыі беларускай савецкай літаратуры", кнізе "Янка Маўр", калектывнай манаграфіі "Стыль пісьменніка". Як вопытны, дасведчаны тэксталаг Э. Гурэвіч зарэкамендавала сябе пры падрыхтоўцы многіх акадэмічных выданняў збораў твораў класікаў беларускай літаратуры.

Пра два дзесяцігоддзі Э. Гурэвіч — і па абавязку памяці аб тых, хто не дажыў да перамогі, і па наказе жывой сучаснасці — піша кнігу "Пафас гуманізму", якая мае падзагаловак "Сучасная савецкая проза аб Вялікай Айчыннай вайне". Аўтарка асэнсоўвае набыты розных нацыянальных літаратур (характэрная асаблівасць усіх яе прац), прасочвае тыпалагічны паралелі, агульныя тэндэнцыі развіцця, заўважае непаўторную адметнасць. У полі зроку Э. Гурэвіч — творчасць І. Мележа, В. Быкава, І. Шамякіна, А. Адамовіча, І. Чыгрынава, І. Пташнікава, І. Навуменкі, Ю. Бондарова, В. Астаф'ева, В. Распуціна, Я. Носава, Ч. Айтматава, І. Авіжуса і іншых пісьменнікаў. У цэнтры ўвагі даследчыцы, аднак, унутраныя, структурныя змены ў літаратуры аб вайне. Як агульны якасны зрух паказваецца напавненне мастацкай праўды рэальнай праўдай жыцця. У суднасенасці гераічнага і трагічнага баюў вайны, адзінкавага і масавага гераізму, велічы і кошту Перамогі.

У доктарскай дысертацыі, а

затым і кнізе "Беларуская дзіцячая літаратура" (1970) Э. Гурэвіч прасачыла развіццё беларускай літаратуры для дзяцей за пяць дзесяцігоддзяў (1917—1967). Абагульняючы зробленае папярэднікамі, часам ідучы па цаліку, яна адкрыла ўрадлівы пласт, які ўзбагаціў яе творчы плён.

Аўтар манаграфіі выказвае слушнае меркаванне аб выключнай ролі дзіцячай літаратуры ў фарміраванні духоўнага падмурку грамадства, забеспячэнні непарывнасці эстафеты пакаленняў. На прыкладзе твораў Я. Купалы, Я. Коласа, З. Бядулі, М. Лынькова, Я. Маўра, М. Танка, В. Віткі яна паказвае, як "дзіцячая" класіка стала грунтам дашкольнай і школьнай педагогікі, стала дзейным сродкам абуджэння добрых пачуццяў, выхавання грамадзянскай свядомасці.

Пазіцыя Э. Гурэвіч адлюстроўвае разуменне ўсёй складанасці праблем выхавання і прынцыповую адназначнасць у падыходзе да іх вырашэння: максимум увагі і павагі да асобы дзіцяці, падлетка! Свае меркаванні яна ўдакладняе, дапаўняе ў кнізе "Больш і трывогі нашы" (1986). Падзагаловак "Дзеці, вайна, літаратура" канкрэтызуе творчую задуму — паказаць, прасачыць рух мастацкай свядомасці ў асэнсаванні лёсу самых слабых, безабаронных ахвяр вайны. Аўтар абаліраецца на дакументальны матэрыял, у тым ліку вытрымкі з праколаў Нюрнбергскага працэсу над галоўнымі нямецкімі ваеннымі злачынцамі. У кнізе шмат спасылак на дзіцячыя і юнацкія дзённікі, напісаныя ў час вайны ў розных краінах і на розных мовах. Шырокі, зноў жа агульны літаратурны фон, на якім разглядаюцца творы К. Чорнага, М. Лынькова, І. Чыгрынава, І. Пташ-

нікава, А. Адамовіча, В. Хомчанкі, І. Навуменкі, Б. Сачанкі, В. Казько, Я. Сіпакова, С. Алексіевіч і іншых беларускіх пісьменнікаў.

Ідэя мастацкіх твораў і думка аўтара зыходзяцца ў агульнай выснове: дзяцінства і вайна несумяшчальныя. У сувязі з гэтым Э. Гурэвіч адзначае: "Пазіцыя сапраўднага гуманізму ў літаратуры прадугледжвае страснае, катэгарычнае непрыняццё фальшу і ружовай прыфарбоўкі ў паказе дзяцей на вайне, сцвярдзенне тых беражлівых, спачувальных, але пазбаўленых сентыментальнасці адносін да дзіцяці, якія ўмацаваліся ў народзе і патрабуюць ад дарослага высокай меры адказнасці".

Інстытуту літаратуры імя Я. Купалы Э. Гурэвіч уддала звыш сарака гадоў жыцця, азначыла па ступенях навуцы да звання доктара філалагічных навук, выдучага навуковага супрацоўніка.

Свой юбілей Эсфір Саламонаўна сустракае далёка, за акіянам. Яна доўга вагалася перад ад'ездам з Мінска, але, урэшце, падпарадкавалася сямейнаму абавязку. Аднак адвольнае яе пачуццё настальгіі. Увасобленае мастакамі ў фарбах, гуках, кнігах, яно пульсуе ў кожным лісце Эсфір Саламонаўны да сяброў, родных, — да старэйшага сына — фізіка, супрацоўніка АН Беларусі, да брата — ветэрана вайны.

З нагоды юбілею супрацоўнікі Інстытута літаратуры шлюць Эсфір Саламонаўне Гурэвіч самыя цёплыя, шчырыя словы віншавання, жадаюць ёй асабіста і яе сям'і здароўя, бадзёрасці, аптымізму, душэўнай раўнавагі.

Антаніна ЛЫСЕНКА

## Адраджэнне

# ЗНАЧЫЦЬ — ЖЫВЁМ!

Рэдакцыя часопіса "Беларуская мінуўшчына" днямі наладзіла сустрэчу з кіраўніцтвам Нацыянальнай бібліятэкі Беларусі і журналістамі. "Гісторыя і мы, гісторыя і мінуўшчына" — так вызначыў яе метад галоўны рэдактар "БМ" вядомы гісторык Л. Лойка. На яго думку, такая сустрэча абавязкова мусіла адбыцца. Іншая справа, што пэўны час, а часопіс, як вядома, малады, на такую сустрэчу калектыву не адважваўся. Цяпер падставы для "смеласці" ёсць: "БМ" ці не адзінае ў дзяржаве выданне, якое павялічыла сваю перыядычнасць — (выпускалася як штоквартальнік, а цяпер выходзіць раз у два месяцы) і, у дадатак, аб'ём. Немалаважна і тое, што да часопіса працягваюць цікавацца самыя розныя чытачы — як навукоўцы, так і далёкія ад гісторыі людзі, якія, аднак, хочуць лепш ведаць даўніну, шлях, пройдзены родным народам, нарэшце, быць нацыянальна свядомым чалавекам.

А менавіта такая галоўная задача часопіса — дапамагчы фарміраванню нацыянальнай свядомасці народа — і была пастаўлена яго заснавальнікамі. Другая вынікала з першай — дапамагчы гісторыкам у аднаўленні мінуўшчыны, знаходзіць малавядомыя і цікавыя факты, спрыяць фарміраванню новай канцэпцыі гістарычнага развіцця Беларусі. Што да заснавальнікаў, дык з цягам часу колькасць іх паменшылася і засталіся тыя, хто і на самай справе рупіцца, каб "БМ" заставалася выданнем са сваім тварам. Гэта — Камітэт па архівах і справаходстве, Інстытут гісторыі Акадэміі навук Беларусі, Радэ згуртавання беларусаў свету "Бацькаўшчына" Беларускай навукова-даследчы Інстытут дакументазнаўства і архіўнай справы.

На сустрэчу прыйшлі і прадстаўнікі заснавальнікаў на месні старшыні Камітэта па архівах і справаходстве У. Адамушка і дырэктар БНДІ дакументазнаўства і архіўнай справы У. Міхнюк. Яны, а таксама намеснік галоўнага рэдактара "БМ" С. Асіноўскі разам з Л. Лойкам і павялі гаворку аб тым, чым жыве часопіс, якія праблемы хвалююць яго, на што скіроўваецца галоўная ўвага і што робіцца дзеля таго, каб "БМ" трывала займала ўласную нішу сярод іншых выданняў гістарычнай тэматыкі, якія выходзяць у нашай дзяржаве. Сярод іх, як вядома, яшчэ два дзяржаўныя — "Спадчына" і "Беларускі гістарычны часопіс". Першы вялікую ўвагу ўдзяляе

перадруку матэрыялаў, якія з'яўляліся ў іншых выданнях раней (пры гэтым робіць пераклады з іншых моў), прапануе ўвазе чытача захаванне ў архівах. Свае спецыфіка і ў "БГЧ" — ён мае метадычны накірунак, у першую чаргу адраецца выкладчыкам гісторыі. Для прыкладу: у суседняй Польшчы толькі ў Варшаве выдаецца дзесяць гістарычных часопісаў, акрамя таго выходзяць шматлікія рэгіянальныя выданні, што маюць гісторыка-краязнаўчы накірунак.

"БМ", як падкрэслілі выступоўцы, гісторыка-публіцыстычны ілюстраваны часопіс. І сярод іншых выданняў, не кажучы пра гістарычныя, не знойдзеш ніводнага, у якім бы змяшчалася столькі ілюстрацый, у тым ліку і каларых. І, канечне ж, многія здымкі публікуюцца ўпершыню. Праўда, ёсць ахвотнікі папракаць "БМ" за акцэнтаўку на папулярнасць. Аднак ці апраўданы падобныя закіды? Па-першае, як нагадаў С. Асіноўскі, яшчэ М. Карамзін гаварыў: "І прасты грамадзянін павінен чытаць гісторыю". А, па-другое, на чым запініць увагу У. Міхнюк, у "БМ" павінна быць як мага больш навуковасці, і як мага больш... папулярнасці. Пра гэта дарэчы, і не забывае рэдакцыя.

Пастаяннымі аўтарамі на старонках часопіса сталі такія аўтарытэтных даследчыкі, як дактары гістарычных навук Г. Штыхаў, М. Касцюк, Р. Платонаў, Э. Іофе, той жа У. Міхнюк, кандыдаты навук Я. Анішчык, У. Сосна і іншыя. І, зразумела, шырока выступаюць чытачы — краязнаўцы, усе, хто цікавіцца даўнінай.

Імкнецца "БМ", па меры магчымасці, быць і першаадкрывальнікам. І гэта часта ўдаецца. Скажам, на вокладцы чарвёрга за сёлетні год нумара было каларовае адлюстраванне малавядомай дагэтуль царквы. Знаходзіцца яна на Віцебшчыне, на адным з астравоў. Гэта унікальны помнік архітэктуры, збудаваны ў XV стагоддзі, ці, магчыма, у першыя гады XVI-га. А на вокладцы пятага нумара прадстаўлены помнік грамадзянскай архітэктуры, вядомапоруная вежа чыгуначнай бальніцы ў Мінску, пабудаваная ў 1912—1914 гадах.

А хіба не цікава пазнаёміцца ў гэтым жа нумары з артыкулам Ю. Копкіца "...Учредзіць у беларускім горадзе Орше высшее учебное заведение"? І справа ў тым, што Орша ў XIX стагоддзі ледзь не стала ўніверсітэцкім горадам. Сам Мікалай І 1 мая 1832 г. выдаў на імя міністра народнай асветы князя Лівена

ўказ, у якім і гаварылася, "...Предположенное к утверждению в Белоруссии высшее училище или лицей основать в свое время, по местной удобности, в г. Орше, где и попечитель Белорусского учебного округа будет иметь постоянное свое пребывание". З ліцэя і мог бы ўзнікнуць універсітэт. Ды хутка была ўтворана Кіеўская навушальная акруга, з'явіўся універсітэт у Кіеве і... Хто ведае, як бы склаўся лёс Оршы, калі б быў утвораны ў ёй універсітэт...

Выказваліся і пажаданні... У прыватнасці, на думку У. Адамушкі, будзе не лішне, калі на старонках часопіса часцей будуць дзліцца вопытам сваёй работы архівісты, вясціся палеміка. Лепш трэба рэзюментаваць кнігі гістарычнай і краязнаўчай тэматыкі.

Дарэчы, пра палеміку. У пятым нумары яна шырока прадстаўлена ў раздзеле "Пяроспар", які ў "БМ" прысутнічае пастаянна. Тут спрачаюцца з С. Асіноўскім у ацэнцы "Очерков военной истории Белоруссии", выддзеным Міністэрствам абароны Рэспублікі Беларусь (артыкул "Очерки" супраць "Нарысаў", змешчаны ў шостым нумары "БМ" за мінулы год) А. Залескі, А. Халхоль, В. Даўжонак. Ім дадзена слова — "Чытачы павінны ведаць праўду". Але тут жа выступаюць і Г. Штыхаў, Ю. Бохан, А. Кіштымаў — "На пазіцыях ўчастваючага дня". Не прамаўчаў і сам С. Асіноўскі — "Якую праўду павінны ведаць чытачы?". А чытачы з гэтых матэрыялаў лёгка зразумеюць, што праўда акурт за пазіцыяй, занятай такім аўтарытэтным выданнем, якім з'яўляецца "БМ".

Сустрэча таксама была, так бы мовіць, палемічнай. У гаворку ўключыліся журналісты і пачалі гарача абмяркоўваць асобныя пытанні з сёвай даўніны Беларусі, некаторыя аспекты фарміравання новай канцэпцыі яе гістарычнага развіцця. Добрае веданне гісторыі засведчылі прадстаўнікі такіх выданняў, як "Цэнтральная газета", "Настаўніцкая газета", "Во славу Родины"... А ці гэта не яскравае пацвярджэнне таго, што працэс нацыянальнага абуджэння нельга спыніць?! Значыць — жывём! І ў гэтым нам дапамагае часопіс "Беларуская мінуўшчына". Памагае праўдзівым асвятленнем нацыянальнай даўніны. Бо гэта ісціна: хто не ведае гісторыі, таму цяжка і ў дні сённяшнім.

Алесь МАРЦІНОВІЧ

**Сённа ў нашай рэспубліцы існуе 11 творчых саюзаў, якія аб'ядноўваюць 7550 чалавек. Гэта адносна невялікая група творцаў, але менавіта яны ствараюць духоўныя воблік грамадства, вызначаюць яго духоўныя арыенціры. Вось чаму прэстыж і сацыяльнае становішча творчых работнікаў павінны быць у ліку прыярытэтаў дзяржаўнай палітыкі.**

**Вярхоўным Саветам аднагалосна прыняты ў першым чытанні праект Закона "Аб творчых саюзах". Камісія ВС па адукацыі, навуцы і культуры звярнулася да "ЛіМа" з просьбай надрукаваць вышэйзгаданыя заканадаўчы дакумент — з тым, каб па асноўных артыкулах заканапраекта маглі выказацца чытачы і літаратурна-мастацкія колы нашага грамадства.**

## ЗАКОН РЭСПУБЛІКІ БЕЛАРУСЬ АБ ТВОРЧЫХ САЮЗАХ

ПРАЕКТ

Прызнаючы асноватворную ролю культуры і мастацтва ў развіцці і самарэалізацыі асобы, гуманізацыі грамадства і зберажэнні нацыянальнай самабытнасці, сцвярджаючы годнасці і развіцці духоўнага патэнцыялу беларускага народа:

усведамляючы надзвычайную ролю творчых саюзаў ва ўсталяванні духоўнага падмурку сацыяльна-эканамічнага і маральна-эстэтычнага прагрэсу грамадства; канстатууючы прынцыповую адметнасць іх дзейнасці ад дзейнасці іншых грамадскіх аб'яднанняў у рэалізацыі агульнанацыянальных інтарэсаў і дзяржаўнай культурнай палітыкі, а таксама неабходнасць іх падтрымкі з боку дзяржавы ў новых сацыяльна-эканамічных умовах.

Вярхоўны Савет Рэспублікі Беларусь прымае Закон Рэспублікі Беларусь "Аб творчых саюзах".

Гэты Закон вызначае функцыянальныя напрамкі дзейнасці творчых саюзаў, асновы яе прававога, эканамічнага і арганізацыйнага рэгулявання, вызначае парадак узаемадзеяння, узаемныя правы і абавязкі творчай асобы, творчага саюза, дзяржавы, з'яўляюцца неад'емнай часткай заканадаўства аб грамадскіх аб'яднаннях.

### ГЛАВА I.

#### АГУЛЬНЫЯ ПАЛАЗЖЭННІ

##### Артыкул 1. Заканадаўства Рэспублікі Беларусь аб творчых саюзах

Заканадаўства Рэспублікі Беларусь аб творчых саюзах грунтуецца на Канстытуцыі Рэспублікі Беларусь і складаецца з гэтага Закона, Закона "Аб культуры ў Рэспубліцы Беларусь", Закона "Аб грамадскіх аб'яднаннях" і іншых актаў заканадаўства Рэспублікі Беларусь.

##### Артыкул 2. Задачы заканадаўства Рэспублікі Беларусь аб творчых саюзах

Задачамі заканадаўства аб творчых саюзах з'яўляюцца:

рэгуляванне адносін творчай асобы, творчых саюзаў і дзяржавы ў сферы ўзаемных інтарэсаў;

вызначэнне прававых механізмаў і гарантый дзяржаўнай падтрымкі творчых саюзаў, іх функцыянавання і развіцця;

стварэнне спрыяльных прававых, сацыяльна-эканамічных і арганізацыйных умоў для забеспячэння дзейнасці творчых саюзаў.

##### Артыкул 3. Тэрміны і паняцці, якія выкарыстоўваюцца ў гэтым Законе

"Творчы саюз" — добраахвотнае грамадскае аб'яднанне асоб, якія ўнеслі ўклад у развіцці культуры і мастацтва Рэспублікі Беларусь сваімі дасягненнямі ў галіне мастацкай, навуковай, тэхнічнай або педагагічнай творчасці, і створанае на аснове агульнасці іх творчых інтарэсаў у пэўным відзе творчай дзейнасці.

"Творчая дзейнасць" — гэта інтэлектуальная дзейнасць, якая завяршаецца з'яўленнем новага, не існаваўшага раней самастойнага выніку ў галіне мастацтва, літаратуры, навуцы, тэхнікі.

"Прафесійная творчая дзейнасць" — дзейнасць, якая з'яўляецца асноўнай працоўнай дзейнасцю творчай асобы, галоўнай крыніцай яе даходаў.

"Аматарская творчая дзейнасць" — непрафесійная творчая дзейнасць, якая не з'яўляецца асноўнай працоўнай дзейнасцю і ажыццяўляецца ў непрацоўны час.

"Вынікі творчай дзейнасці" — увасоб-

лены ў матэрыяльнай форме прадукт, які характарызуецца навізнай або арыгінальнасцю і называецца ў залежнасці ад яго характару творам мастацтва, літаратуры, навуковым ці навукова-тэхнічным вынікам, дасягненнем, ведамі, вынаходствам, прамысловым узорам або таварным знакам.

"Творчая асоба" — асоба, дзейнасць якой звязана з вынікам творчай дзейнасці і завяршаецца:

публічным прадстаўленнем сваіх твораў шляхам правядзення выставак, апублікавання, чытання, кіна-, тэле- або відэапаказу, або іншым шляхам, які адпавядае творчай дзейнасці;

прысуджэннем асобе ганаровых ступеняў, званняў, узнагарод, прафесійных прызоў або прэмій, а таксама прызнаннем яго грамадскасцю ў форме публічна распаўсюджанай крытычнай ацэнкі.

"Дзяржаўная падтрымка творчых саюзаў" — дзейнасць дзяржавы, якая накіравана на стварэнне прававых, эканамічных і арганізацыйных умоў і гарантый для самарэалізацыі асобы, якая займаецца творчай дзейнасцю, а таксама на развіцці творчых саюзаў, найбольш поўнай рэалізацыі іх патэнцыяльных магчымасцей у інтарэсах усяго грамадства.

##### Артыкул 4. Прызнанне дзяржаваю значнасці творчай дзейнасці ў развіцці беларускага грамадства Рэспубліка Беларусь:

стымуляе дзейнасць, накіраваную на ўзбагачэнне духоўнага жыцця беларускага народа, зберажэнне, захаванне і развіцці культурных і мастацкіх традыцый;

забяспечвае ўмовы працы і занятасці грамадзянам Рэспублікі Беларусь, замежным грамадзянам і асобам без грамадзянства такім чынам, каб яны мелі магчымасць у пажаданай для іх форме прысвяціць сябе творчай дзейнасці;

спрыяе росту попыту з боку грамадства на прадукцыю творчасці;

удасканальвае сістэму сацыяльнага забеспячэння і падаткаабкладання творчых саюзаў і іх членаў з улікам спецыфікі творчай дзейнасці;

спрыяе матэрыяльнаму забеспячэнню, сацыяльнай абароне, свабодзе і незалежнасці асоб, якія прысвцілі сваю дзейнасць беларускай культуры;

садзеінічае асобам, якія займаюцца прафесійнай і аматарскай творчай дзейнасцю, у пашырэнні міжнародных кантактаў.

##### Артыкул 5. Права грамадзяна на аб'яднанне ў творчы саюз і ўступленне ў дзеючы творчы саюз

Грамадзяне Рэспублікі Беларусь маюць права на сваёй ініцыятыве ствараць творчы саюз і ўступаць у дзеючы творчы саюз у адпаведнасці з заканадаўствам і іх статутамі.

Замежныя грамадзяне і асобы без грамадзянства могуць уступаць у дзеючы творчы саюз, калі гэта прадугледжана статутамі творчых саюзаў.

### ГЛАВА II.

#### ТВОРЧЫЯ САЮЗЫ, МЭТЫ, ПРЫНЦЫПЫ СТВАРЭННЯ І ДЗЕЙНАСЦІ

##### Артыкул 6. Мэты стварэння творчых саюзаў

Творчы саюз ствараюцца і дзейнічаюць з мэтай:

рэалізацыі і абароны правоў і свабод

асоб, якія займаюцца прафесійнай і аматарскай творчай дзейнасцю;

рэалізацыі самабытнасці, адоранасці і здольнасцей творчай асобы;

павышэння творчага патэнцыялу і актыўнасці ў галіне мастацкай, навуковай і тэхнічнай творчасці;

садзеінічання ў стварэнні, зберажэнні і распаўсюджванні твораў мастацтва, навукі, культуры;

заахвочвання наватарства, высокага прафесійнага майстэрства, ініцыятывы і культуры духоўных адносін;

сумеснай дзейнасці на аснове агульнасці прафесійных інтарэсаў прадстаўнікоў розных груп творчай інтэлігенцыі;

усебаковай маральнай і матэрыяльнай падтрымкі сваіх членаў.

##### Артыкул 7. Разнастайнасць творчых саюзаў у Рэспубліцы Беларусь

У Рэспубліцы Беларусь у адпаведнасці з дзеючым заканадаўствам і відамі творчай дзейнасці могуць стварацца саюзы архітэктараў, дызайнераў, кампазітараў, кінематаграфістаў, мастакоў, тэатральных дзеячаў, журналістаў, пісьменнікаў, народных майстроў, музычных дзеячаў, фотамастакоў, фалькларыстаў і іншыя.

##### Артыкул 8. Міжнародныя, рэспубліканскія творчы саюзы і іх аб'яднанні

На тэрыторыі Рэспублікі Беларусь ствараюцца і дзейнічаюць міжнародныя, рэспубліканскія творчы саюзы і іх аб'яднанні.

Міжнародным прызнаецца творчы саюз, дзейнасць якога распаўсюджваецца на тэрыторыю Рэспублікі Беларусь (адной або некалькіх адміністрацыйна-тэрытарыяльных адзінак) і тэрыторыю адной або некалькіх замежных дзяржаў і які мае там арганізацыйную структуру.

Рэспубліканскім прызнаецца творчы саюз, дзейнасць якога распаўсюджваецца на тэрыторыю ўсёй Рэспублікі Беларусь і які мае заснавальнікаў у большасці яе абласцей.

##### Артыкул 9. Арганізацыйныя прынцыпы дзейнасці творчых саюзаў

Творчы саюзы ствараюцца і дзейнічаюць на прынцыпах добраахвотнасці, незалежнасці, самакіравання, законнасці і галоснасці, а таксама раўнапраўнасці, узаемапавагі, узаемадапамогі, высокай патрабавальнасці і адказнасці іх членаў.

Творчы саюзы, выконваючы функцыі, якія прадугледжаны іх статутамі, дзейнічаюць у адпаведнасці з Канстытуцыяй Рэспублікі Беларусь, законамі Рэспублікі Беларусь, нормамі міжнароднага права ў галіне культуры і мастацтва.

Творчы саюзы могуць ствараць у сваёй структуры аддзяленні, секцыі, асацыяцыі, гільдыі і іншыя аб'яднанні па профілю адпаведнага віду творчасці, а таксама маладзёжныя секцыі і дзіцячыя творчыя студыі.

На супрацоўнікаў апарату творчых саюзаў распаўсюджваецца заканадаўства аб працы, сацыяльным забеспячэнні і сацыяльным страхаванні работнікаў.

##### Артыкул 10. Прынцыпы ўзаемаадносін дзяржавы з творчымі саюзамі

Дзяржава забяспечвае захаванне і абарону правоў і законных інтарэсаў творчых саюзаў, гарантуе аднолькавыя ўмовы для выканання імі статутных мэт і задач.

Дзяржава ва ўстаноўленым заканадаўствам Рэспублікі Беларусь парадак аказвае творчым саюзам дапамогу ў выглядзе:

заахвочвання і садзеінічання ў рэалізацыі іх культурных ініцыятыў, праграм і праектаў, творчых задум, эксперыментальных распрацовак;

дзяржаўных датацый, субсідый, ганаровых і заахвочвальных прэмій, стыпендыяў і іншых форм заахвочвання;

мэтавых і конкурсных сацыяльна-твор-

чых заказаў на стварэнне сацыяльна значных твораў культуры і мастацтва, іх закупкі і практычнай рэалізацыі;

стымулявання ў галіне фундатарства, мецэнацтва, дабрачыннасці прадпрыемстваў і камерцыйных структур;

ажыццяўлення палітыкі льготнага падаткаабкладання і льготнага рэжыму выкарыстання валютных сродкаў;

поўнага або частковага пакрыцця выдаткаў на правядзенне буйных культурных акцый (фестываляў, творчых выставак, конкурсаў, праглядаў, канферэнцый і інш.) у рэспубліцы і за яе межамі;

прадастаўлення правоў карыстання зямлёй, памяшканнямі, будынкамі, абсталяваннем, матэрыяламі, паслугамі, сродкамі сувязі, транспартам, энерганосьбітамі на льготных умовах;

спрыяння ўступленню творчых саюзаў у адпаведныя міжнародныя творчыя арганізацыі. Творчы саюзы сваёй дзейнасцю і вынікамі інтэлектуальнай творчасці спрыяюць рэалізацыі дзяржаўнай культурнай палітыкі ў накірунках:

уздыму нацыянальнай самасвядомасці народа, духоўнага, маральнага, эстэтычнага ўзроўню асобы;

культурнага прагрэсу і міжнароднага прэстыжу дзяржавы;

далучэння моладзі і шырокіх мас народа да сучасных дасягненняў культуры і мастацтва;

усебаковага раскрыцця таленту творчай асобы;

захавання самабытнай нацыянальнай культуры.

Дзяржаўныя органы і службовыя асобы не ўмешваюцца ў статутную дзейнасць творчых саюзаў і не нясуць адказнасці па іх абавязальнасцях, акрамя выпадкаў, якія прадугледжаны заканадаўствам Рэспублікі Беларусь.

### ГЛАВА III.

#### ПАРАДАК СТВАРЭННЯ ТВОРЧЫХ САЮЗАЎ І ПРЫПЫНЕННЯ ІХ ДЗЕЙНАСЦІ

##### Артыкул 11. Парадак стварэння творчых саюзаў і прыпынення іх дзейнасці

Парадак стварэння творчых саюзаў і прыпынення іх дзейнасці ажыццяўляецца ў адпаведнасці з Законам Рэспублікі Беларусь "Аб грамадскіх аб'яднаннях".

##### Артыкул 12. Членства ў творчым саюзе

Членамі творчага саюза могуць быць асобы якія дзейнічаюць у пэўнай галіне мастацкай творчасці як на прафесійнай, так і на аматарскай аснове, ці прадстаўляюць тую або іншую творчую прафесію (у адпаведнасці з профілем творчага саюза).

Творчы саюзы маюць фіксаванае членства.

##### Артыкул 13. Правы і абавязкі творчых саюзаў і іх членаў

Правы і абавязкі творчых саюзаў і іх членаў вызначаюцца Законам Рэспублікі Беларусь "Аб грамадскіх аб'яднаннях" і статутамі творчых саюзаў.

##### Артыкул 14. Асаблівасці прававога становішча творчых саюзаў

Асаблівасці прававога становішча творчых саюзаў у параўнанні з іншымі грамадскімі аб'яднаннямі ў Рэспубліцы Беларусь вызначаюцца гэтым Законом і прынятымі ў адпаведнасці з ім іншымі нарматыўнымі актамі.

Грамадскія адносіны, якія ўзнікаюць у сувязі з рэалізацыяй права асоб на аб'яднанне ў творчы саюз і дзейнасцю творчых саюзаў і не ўрэгуляваныя гэтым Законом, рэгулююцца Законом Рэспублікі Беларусь "Аб грамадскіх аб'яднаннях".

### ГЛАВА IV.

#### МАТЭРЫЯЛЬНА-ФІНАНСАВАЯ АСНОВА ДЗЕЙНАСЦІ ТВОРЧЫХ САЮЗАЎ

##### Артыкул 15. Уласнасць творчых саюзаў

Творчы саюзы могуць мець ва ўласнасці маёмасць, якая неабходна ім для матэрыяльнага забеспячэння дзейнасці, прадугледжана іх статутам, за выключэннем аб'ектаў, якія ў адпаведнасці з законам могуць знаходзіцца толькі ва ўласнасці дзяржавы.

Маёмасць творчых саюзаў, створаная за кошт узносаў заснавальнікаў, уступных і членскіх узносаў, адлічэнняў ад прыбытку прадпрыемстваў, якія належаць ім на праве ўласнасці, і суб'ектаў гаспадарання, удзельнікамі якіх яны

(Працяг на стар. 14)

“СОТАЧНИКАМ” — НА КОЖНЫ ДЗЕНЬ

КАЛЯНДАР САДАВОДА І АГАРОДНІКА 1997



Штораз на схіле года ці не ў кожнага з нас (маю на ўвазе свядомых беларусаў) узнікае праблема: дзе і як набыць беларускі адрыйны календар. Так, усё тая ж, можна сказаць, спаконвечная праблема! У дваццатых-трыццатых гады беларусы Заходняй Беларусі мелі магчымасць без аніякіх цяжкасцей набыць календар на роднай мове, а мы і сёння такой магчымасці практычна не маем. Бо — “наш” календар трэба шукаць, трэба апытаць сяброў і знаёмых, мо яны дзе-небудзь бачылі яго, трэба прасіць родзічаў пры нагодзе яго з правінцы і г.д.

А між тым расійскіх календароў — бяры не хачу! Прытым на любы ўзрост, густ і прафесію. Аднойчы я ажно вачам не паверыў, што іх столькі многа і самых розных. У пераходзе на плошчы Якуба Коласа ў Мінску на стале ў аднаго “карабейніка” налічыў восемнаццаць адрыйных календароў — для школьнікаў, рыбаловаў, спартсменаў, агароднікаў, “жаншчын”, юнакоў і дзячат — паасобку, для пчалара, грыбніка, аўтамагара і г.д. І — міводнага нашага, беларускага! І каторы раз з прыкрасцю ўздыхнуў: чаму ж так? Чаму мы такія недарэкі? Дзе наша самапавага і годнасць?

Памятаю тую радасць, калі колькі гадоў назад упершыню паявіўся календар “Наш край”. Гэта было сапраўднае свята! Першы блін быў зусім не камяком — і формай, і зместам. Календар цешыў вока і наталіў душу. Гэта была зусім не маленькая радасць. Календар — кніжачка на кожны дзень, і калі яна, гэтая кніжачка, зроблена, складзена з любоўю, з добрым густам і разуменнем, з дасканалым адборам фактаў і падзей, — яна саслужыць ого якую вялікую службу, прынесе людзям велізарную карысць. Яна, так бы мовіць, “томоў прэмных тяжелей”. А каб жа яшчэ поруч з ім, скажам так — агульнаграмадскім, паявіліся шматлікія “галіновыя” календары — нахштальт згаданых расійскіх!

Адзін з іх, дайце веры, з’явіўся. Маю на ўвазе “Календар садавода і агародніка” на 1997 год. Выйшаў ён у нас упершыню ў выдавецтве “Ураджай” і па ініцыятыве выдавецтва, за што яму — вялікі дзякуй! Календар шчодро “нашпігаваны” звесткамі — самымі рознымі — карыснымі для працы агародніка і садавода на сваіх “сотках”. Чытачы “сотачнікі” знойдуць на ягоных лістках ці не ўсё пра тое, як, дзе і калі садзіць, падкормліваць, прапалваць, паліваць, а пасля — сушыць, марынаваць, саліць, варыць, захоўваць... А ў дадатак у календары досыць важна (як для выдання такога жанру, аб’ёму і фармату) прадстаўлены творы і фрагменты з твораў нашых пісьменнікаў, прымеркаваныя да якога-небудзь святочнага на Беларусі дня, ці тыя, што проста апяваюць нашу

Бацкаўшчыну, яе малюнічкую красу, выказаюць клопат аб чысціні і захаванасці нашай прыроды, расказваюць аб цяжкай, але і ўдзячнай працы чалавека на зямлі. У прыватнасці, змешчаны тут вершы Янкі Купалы, Якуба Коласа, Канстанцыя Буйло, Уладзіміра Дубоўкі, Пімена Панчанкі, Максіма Танка, Станіслава Шушкевіча, Уладзіміра Караткевіча, Сяргея Законнікава, Алега Салтука, Анатоля Вярцінскага, Віктара Яраца, Рамана Тармоля, Юрася Свіркі, Пятра Макаля і іншых нашых пазтаў розных пакаленняў. Прыведзены выказванні пра нашу родную прыроду Міколы Гусоўскага і Івана Мележа. Ёсць таксама ўрыўкі з твораў рускіх пісьменнікаў (у перакладзе, вядома), а таксама замежных, найперш К. Чапэка з вядомага “Года садавода”, ёсць гумар беларускі (у тым ліку аўцюкоўскі), польскі, чэшскі, славацкі, балгарскі (габраўскі) і інш. Вядома ж, не магу не адзначыць, што адным з аўтараў-складальнікаў календара з’яўляецца колішні лімавец Аляксандр Мажэйка (ён зрабіў яго, дарэчы, разам з жонкай — Аленай Шалкоўскай).

І апошняе. Выйшаў “Календар садавода і агародніка” тыражом 20 тысяч асобнікаў. Няма! Ды як сказаць! Тыраж разышоўся надзвычай хутка, і наўрад ці пашанцуе яшчэ якому шчасліўцу напаткаць яго дзе-небудзь. Вось і выходзіць, што тыраж ягоны — мізэрны. На добры лад, ён павінен быў быць тысяч 200, не меней...

М. Г.

# АБ ТВОРЧЫХ САЮЗАХ

(Працяг. Пачатак на стар. 13)

з’яўляюцца, перададзеныя ім грамадзянамі, іншымі юрыдычнымі і фізічнымі асобамі або дзяржаваю, а таксама набытая на іншых, дазволенах дзяржаваю падставах, належыць ім на праве ўласнасці.

Члены творчых саюзаў не захоўваюць права на маёмасць, перададзеную ім гэтым саюзам ва ўласнасць, у тым ліку і на членскія ўзносы.

**Артыкул 16. Права творчых саюзаў ствараць прадпрыемствы і арганізацыі**  
Творчыя саюзы ў парадку, які вызначаецца заканадаўствам Рэспублікі Беларусь, маюць права ажыццяўляць вытворчую і гаспадарчую дзейнасць і могуць ствараць прадпрыемствы і арганізацыі, якія валодаюць правам юрыдычнай асобы, з мэтай выканання статутных задач творчых саюзаў.

Прадпрыемствы і арганізацыі творчых саюзаў уносяць у бюджэт плацяжы ў парадку і памерах, якія ўстаноўлены заканадаўствам Рэспублікі Беларусь.

**Артыкул 17. Некамерцыйны характар вытворча-гаспадарчай дзейнасці творчых саюзаў**

Творчыя саюзы з’яўляюцца некамерцыйнымі ўтварэннямі. Яны маюць права ажыццяўляць вытворча-гаспадарчую дзейнасць для дасягнення мэт, дзеля якіх яны створаны, і адпаведную гэтым мэтам.

**Артыкул 18. Забарона падзелу маёмасці творчых саюзаў паміж яго членамі**

Сродкі і маёмасць творчых саюзаў не могуць быць падзеленымі паміж членамі гэтых саюзаў і выкарыстоўваюцца толькі для дасягнення статутных мэт і задач. Дазваецца выкарыстанне творчымі саюзамі сваіх сродкаў на дабрачынныя мэты, нават калі гэта не засведчана ў іх статутах.

**Артыкул 19. Адказнасць членаў творчых саюзаў па абавязцельствах творчых саюзаў**

Члены творчых саюзаў не адказваюць па абавязцельствах творчых саюзаў, а творчыя саюзы не адказваюць па абавязцельствах сваіх членаў.

## ГЛАВА V.

### ДЗЯРЖАЎНАЯ ПАДТРЫМКА ТВОРЧЫХ САЮЗАЎ У ГАЛІНЕ ЭКАНАМІЧНАГА РЭГУЛЯВАННЯ ІХ ДЗЕЙНАСЦІ

**Артыкул 20. Фінансавая падтрымка творчых саюзаў і іх прадпрыемстваў**  
Цэнтральныя і мясцовыя дзяржаўныя органы кіравання аказваюць фінансавую дапамогу творчым саюзам у забеспячэнні функцыянавання аб’ектаў сацыяльна-культурнага прызначэння, якія знаходзяцца на баланс творчых саюзаў або арандуецца ім (галерэі, салоны, канцэртныя і выставачныя залы і інш.) і выкарыстоўваюцца выключна па мэтаваму прызначэнню.

Творчыя саюзы, іх прадпрыемствы і

арганізацыі, якія працуюць на выкананне статутных мэт творчых саюзаў, плацяць за камунальныя паслугі, электраэнергію і аранду службовых памяшканняў і памяшканняў прадпрыемстваў творчых саюзаў па тарыфах і расцэнках, устаноўленых для памяшканняў, якія займаюць бюджэтныя ўстановы і арганізацыі.

**Артыкул 21. Прадастаўленне памяшканняў творчым саюзам**

Органы мясцовага дзяржаўнага кіравання і самакіравання прадастаўляюць творчым саюзам памяшканні для забеспячэння ўмоў для творчай дзейнасці членаў творчых саюзаў (студыі, лабараторыі, майстэрні і інш.), а таксама плошчы для размяшчэння органаў кіравання творчых саюзаў. Памяшканні творчым саюзам перадаюцца ў бясплатнае карыстанне на перыяд іх дзейнасці з аплатай кошту камунальных паслуг, устаноўленага для жылых памяшканняў. Гэтыя памяшканні не могуць з’яўляцца аб’ектамі прыватызацыі.

Члены творчых саюзаў, якія ажыццяўляюць творчую дзейнасць у хатніх умовах, маюць права на дадатковую жылую плошчу ў памеры да 20 квадратных метраў з аплатай гэтай плошчы і камунальных паслуг на ўзроўні, устаноўленым для асноўнай жыллой плошчы.

**Артыкул 22. Права творчых саюзаў на атрыманне ахвяраванняў**

Права творчых саюзаў на атрыманне ахвяраванняў ад айчынных і замежных юрыдычных і фізічных асоб, міжнародных арганізацый не абмяжоўваецца.

**Артыкул 23. Вызваленне ад абкладання мытнымі пошлінамі мастацкіх твораў і вырабаў, якія ўвоззяцца на тэрыторыю Рэспублікі Беларусь або вывоззяцца з тэрыторыі Рэспублікі Беларусь творчымі саюзамі**

Вызвільваюцца ад абкладання мытнымі пошлінамі часова вывозімыя з мытнай тэрыторыі Рэспублікі Беларусь творчымі саюзамі і іх членамі вынікі творчасці і тэхналагічнае абсталяванне, неабходнае для ажыццяўлення канцэртна-тэатральнай і выставачнай дзейнасці.

Вызвільваюцца ад абкладання мытнымі пошлінамі мастацкія творы, вырабы народных мастацкіх промыслаў, матэрыялы, музычныя інструменты, тэхналагічнае абсталяванне, якія закупляюцца творчымі саюзамі за кошт уласных сродкаў і ўвоззяцца на тэрыторыю Рэспублікі Беларусь.

Парадак і ўмовы вызвалення мастацкіх твораў і вырабаў ад мытных пошлін вызначаюцца Кабінетам Міністраў Рэспублікі Беларусь.

**Артыкул 24. Асігнаванні з рэспубліканскага бюджэту на кампенсацыю транспартных выдаткаў творчым саюзам**

Творчым саюзам выдзяляюцца з рэспубліканскага бюджэту асігнаванні на кампенсацыю кошту праезду і перавозкі багажу на ўсіх відах транспарту агульнага карыстання ўнутрыдзяржаўных і міжнародных зносінах

падчас правядзення выставак, гастроляў, фестываляў і іншых культурна-асветніцкіх масавых мерапрыемстваў, якія звязаны з ажыццяўленнем статутных мэт.

## ГЛАВА VI.

### КУЛЬТУРНЫЯ АБМЕНЫ ТВОРЧЫХ САЮЗАЎ РЭСПУБЛІКІ БЕЛАРУСЬ З ЗАМЕЖНЫМІ КРАІНАМІ, МІЖНАРОДНЫЯ ДАГАВОРЫ

**Артыкул 25. Садзейнічанне дзяржавы творчым саюзам у культурных абменах**

Рэспубліка Беларусь садзейнічае пашырэнню кола суб’ектаў міжнародных сувязей у сферы творчай дзейнасці, заахвочвае самастойны працы ўдзел творчых саюзаў у культурных абменах.

На тэрыторыі Рэспублікі Беларусь могуць бесперашкодна стварацца філіялы і іншыя структуры міжнародных творчых арганізацый, дзейнасць якіх не пярэчыць заканадаўству Рэспублікі Беларусь. Любая юрыдычная асоба, у тым ліку творчы саюз, а таксама фізічная асоба маюць права ўступлення ў міжнародныя творчыя арганізацыі ў адпаведнасці з парадкам, вызначаным іх статутамі.

**Артыкул 26. Разлікі за пражыванне замежных гасцей, якія прыбылі па запрашэнню творчых саюзаў**

Разлікі за пражыванне замежных грамадзян, якія прыбылі ў Рэспубліку Беларусь па запрашэнні творчых саюзаў, і па планах, папярэдне ўзгодненых з дзяржаўнымі органамі, робяцца ў нацыянальнай валюце па тарыфах, якія дзейнічаюць для грамадзян Рэспублікі Беларусь.

**Артыкул 27. Дзеянне міжнародных дагавораў**

Калі міжнародныя дагаворы, у якіх удзельнічае Рэспубліка Беларусь, устаноўлены іншыя нормы, чым тыя, якія змяшчаюцца ў гэтым Законе, то прымяняюцца нормы міжнародных дагавораў.

## ГЛАВА VII.

### АДКАЗНАСЦЬ ЗА ПАРУШЭННЕ ЗАКАНАДАЎСТВА РЭСПУБЛІКІ БЕЛАРУСЬ АБ ТВОРЧЫХ САЮЗАХ

**Артыкул 28. Адказнасць за парушэнне заканадаўства Рэспублікі Беларусь аб творчых саюзам**

За парушэнне заканадаўства Рэспублікі Беларусь аб творчых саюзам вінаватыя ў гэтым асобы нясуць адказнасць у адпаведнасці з заканадаўствам Рэспублікі Беларусь.

Прэзідэнт Рэспублікі Беларусь

# СПАКУШЭННЕ

(Працяг. Пачатак на стар. 8-9)

Жанчына тым часам прысела ля яго на канале. А спалохана і знямела паглядаў на яе. Быў ён звычайным мужчынам, які ніколі не адмаўляўся ад любое прыгоды з жанчынаю, нават, бывала, шмат сілаў прыкладаў, каб наладзіць падобную сустрэчу, не зважаючы на жонку, але цяпер яму хацелася аднаго: уцячы адсюль. Ад настойлівае жанчыны, якая ведала, што ёй трэба.

Жанчына павольна, нібы ў замаруджаных кадрах фільма, клалася побач з А. і ён перастаў ужо і думаць, як выкруціцца з гэтае гісторыі, ён скарыўся абставінам. І тут пачуўся лёгкі і ціхі стук у васток: “Тук, тук, тук...” А потым зноў: “Тук, тук, тук...” Жанчына падхапілася і падбегла да вакна. Павярнуўся ўслед за ёю і А. Ля вакна сядзела вялікая, з курыцу, птушка. Чорная, з сіняватым адлівам. Пэўна, крумкач. Пагрозліва-чырвона блішчэлі ў святле начкі птушыныя вочы.

— Па мяне? — спытала жанчына, і А. падалося, што птушка хіснула галавою ў адказ. — Чаму так рана? Пачакай яшчэ трохі. Дай мне хоць падзвінкі, альбо паўгалдзінкі, добра?

Птушка зноў схіліла галаву. Моўчкі. А тым часам цішжом устаў з канапы і адышоўся да дзвярэй.

Жанчына спакойна, абьякава зірнула на яго, узяла накінуты на спінку крэсла халацік, якога раней А. і не заўважыў, апранула.

— Не бойся, — сказала яна, — я бачу, знерваваўся ты зусім. Сам вінаваты. Не варта было ўпарціцца... Але, ідзі бліжэй, нам на заканчэнне трэба абавязкова пагаварыць. Каб нейк па-людску было.

А. стаяў ля парогу і не адважваўся ні ўцякаць на вуліцу, ні падыходзіць да жанчыны. “Навошта мне пакінулі цвярозы розум? — думаў ён. — Хай бы лепш усыпілі, альбо напаілі, альбо галоўнаццай нейкія наладзілі, каб ачуўся я заўтра раніцай тут шчаслівы і спустошаны. Навошта мне ява такая, навошта шчасце, ад якога валасы дыбам становяцца...”

— У кожнага чалавека толькі аднойчы ў жыцці бывае падобная ноч, — сказала раптам жанчына (А. па-ранейшаму думаў пра яе “жанчына”, а не Г., як яна назвала-ся), — кожнаму скрозь жыццё даецца шанц стаць шчаслівым. Адным — на ноч, іншым — на ўсе астатнія дні і ночы. Гэта ўжо ад самога чалавека залежыць. Я не ўмала, што ёсць яшчэ і трэція, як ты, хто не здольны спазнаць сваё шчасце, завалоўдаць ім. Але, як бы там ні было, вершы ты мне ці не вершы — я твоя сон. Цяпер бачу: хутчэй кашмарны, чымсьці звычайны і тым больш — зусім не шчаслівы. Аднак,

якім ён будзе, гэты сон, залежала цалкам толькі ад самога цябе.

“Ніколі са мною мой сон ў сне не размаўляў, — падумаў А., — няўжо і сапраўды: я прагнуся і, як найчасцей бывае, нічога памятаць не буду — ні гэтай размовы, ні сэнсу словаў. Адно толькі — вабнае жаночае цела, якое належыць мне, якое скарылася мне...”

— Я твой сон... Я твой сон... Я твой сон... — забубніла раптам жанчына, як сапсаваная кружэлка: — Я твой сон... Я твой сон... Я твой сон...

Сама яна пры гэтым абмякла і быццам пачала засынаць: асела на крэсла, рукі вольна апусціліся долу і закалыхаліся, як гумавыя. А. хацеў быў кінуцца да яе, каб лапамагчы, бо спачатку падумаў, што ёй стала кепска, што яна страчвае прытомнасць, але своечасова спыніў сябе: прыдурваецца і толькі чакае, каб паспагадаў ёй і падбег сам... Звычайная бабская хітрасць.

Пакуль жанчына абмерла і заплочыла вочы, быў момант ціхенька ўцякчы і А. наважыўся гэта зрабіць. Узяўся за ручку дзвярэй і... сам асеў у жаху. Аднекуль зверну, звысоку, як з неба, пад нізкую столлю веранды пачуўся ўладарны голас: “Стоі! Ты куды гэта сабраўся!” А. адчуў, як штаны ягоныя макрэюць і па нагах цячэ нешта цёплае, нібы кроў, і спыніць яго ён не мае моцы. А апусціў вочы, згорбіўся і знямела назіраў, як па падлозе распылаецца ўшыркі чорная пляміна вільгаці, як адна ручка і імклівай вузакай кінулася ажно да ног жанчыны і спынілася, знайшоўшы дзірку між масніц. Ён пакорліва чакаў, што будзе далей.

# АБ САМЫМ ГАЛОЎНЫМ ПЫТАННІ

Квольым агенчыкам свечкі на скразняку ўспрымаўся адзінокі голас пёўчай сярод рыштаванняў і ўнутры, і звонку не дабудаванага на ўскраіне сталіцы адзінага на велізарны мікрааён храма. Не было тут магутнай прыцягальнасці зладжанага царкоўнага хору, які напаўняе душу святочнай урачыстасцю, дапамагае больш уважліва засяродзіцца на малітве, абудзіць санліваць душы. Пэўныя канфесіі менавіта ўзмоцненай увагай да музычнага афармлення службы імкнучы прывабліваць моладзь — духоўна няўстойлівую частку грамадства. Духоўную няўстойлівасць нашай моладзі нядаўна засведчыла і Беларускае маладзёжнае радыё, сцвярджаючы, што аперэджванне сексам жаніцбы — нармальнае з'ява (вячэрняя праграма за 25 кастрычніка). У гэтым храме ў той слякотны летні дзень моладзь адсутнічала наогул. Першыя ўражання, як вядома, самыя вострыя, захоплываюць. Не абмінулі яны і мяне, грэшную, і, як птушка, з галінкі на галінку, пераляталі з аднаго на другое. "Бескантрольнасць спараджае беззаконне, а, значыць, і грэх. Чаму ж тут, на полі бітвы з грэхам, у запісках-заяўках на малітвы аб здароўі ці памінані не фіксуецца (як прынята ва ўсіх храмах) памеры ахвяраванняў? Нядаўна масава цытавалі (таго, хто на акрываўлены царскі трон насадзіў атэізм), што ўлік і кантроль — вышэйшыя формы дзяржаўнай улады. "Нельга быць ля вады і не замачыцца", — сцвярджае народная прымаўка. Заўважана і наступнае: чым бліжэй да храма, тым больш спакушэнняў. Вораг не дрэмле, пільна сочыць і ставіць сілкі. Ці ж не прыцэліцца, не пашле спакушэнне каму-небудзь з грэшнікаў, што шэфлююць грамадскія грошы, частку прысвоіць сабе?.." "О-е-ей", — застагнала душа, — хіба ж сама здрадзіла я Госпаду, украля? Так, так, ні за што! Дык чаму ж адносна другіх дапускаеш такую думку?.. Але ж чаму тут так марудна ідуць справы?.. Даруйце мне, любя, калі хто пакрыўдзіцца, даруй, любя Божа, за асуджэнне, паспрыяй упанаваным на будаўніцтва хутчэй закончыць яго, каб распачаць новае, даламагай перамагаць перашкоды варожыя. Гэты раён ад храмаў цэнтральных вельмі аддалены, небяспечны, амаль што лідэр па п'янстве, злчыннасці, тут больш, чым дзе, патрэбна акармленне духоўнае... У пакоры спытала я ў матушкі, чаму ігнаруюць яны папярэдні ўлік даходаў. Недавер, падазронасць да жыцця царкоўнага ўсё яшчэ вельмі бытуе ў народзе, сцяна атэізму яшчэ даволі высокая... Яна спаслалася на манастырскую практыку... "Можна, тут справу наладзілі так, каб не засмучаць просты люд? Ахвяраванні тут значна ніжэй, чым у храмах цэнтральных... Ці не таму і ніжэй, што бачна адсутнасць кантролю, гуртам прасцей не дадаваць, нават Богу, а шчодрасць душы выяўляць праз гарэлку?.." У асяроддзі аматараў алкаголю адшчапенцам, чужынцам успрымаецца той, хто не п'е. У гэтым рабочым

мікрааёне ганарліўкаю лічаць суседзі адну знаёмую мне жанчыну за яе для іх незвычайны зварот: "Прабачце мне, людзі-суседзі мае дарагія, але не заходзьце ў падлітку да нас, каб дзеці мае не ўспрымалі п'янства, як норму паводзін". Добры прыклад бацькоў — самы магутны з рухавікоў, самы галоўны, вечны, духоўны перпетуум мобіле. Як жа быць, калі ланцуг добрых прыкладаў размыкаюць прыклады іншага кшталту? "Мамачка, — абдымаючы за шыю і абсыпаючы пацалункамі маладую жанчыну, шчабятала ў аўтобусе 3-4 гадова дзяўчынка, — ты сёння не будзеш п'яная?" Пачуўшы ў адказ "не", радасна ажывілася і адразу зноў запытала, ужо пра бацьку: "І татка таксама? І не будзе валяцца, як дзюдзя, у лужы?" — "Адстань", — злосна адштурхнула дзіця, азіраючыся па баках, маці. Колькі ж іх, гэтых брудных "дзюдзяў", пэчкаюць і сябе, і ўсё навокал? Аднак на кожным з іх пачэсная місія грамадзянскага волевыяўлення. Ці ж апраўдваюць, ці ж заслугуюць? Заўважана неаднойчы, што дадзена чалавеку Богам свабодная воля ў п'яніц лёгка падпарадкоўваецца самай цёмнай злой волі. Без перабольшвання можна сказаць, што лёс нашай краіны часам знаходзіцца ў чарцы д'яблава зеля, бо, як зазначыла з нязменнай сваёй шчырасцю і мудрай разважлівасцю Галіна Каржанеўская ("ЛіМ" за 18 кастрычніка г. г.) "атручанаму, здэградаванаму чалавеку ўсё роўна, у якой дзяржаве жыць і якой уладзе падпарадкоўвацца". Французскі вучоны Марэль параўноўваў жыццё чатырох пакаленняў хранічных алкаголікаў і прыйшоў да наступнай высновы: калі ў першым пакаленні былі проста перабольшванні ў піцці алкагольных напояў, то ў другім — п'янства з моцнымі запоямі, у трэцім ужо ярка выражанае аслабленне псіхічнага стану, іпахондрыя, меланхолія, затарможанасць думкаў і рухаў, схільнасць да забойстваў, самагубстваў, у чацвёртым жа — тупасць, ідыятызм, бясплоднасць. Мабыць, не лішне будзе ўяскова працываць прыкрай памяці нямецкага фіюрэра з нагоды яго прадказання, што савецкая пераможная вынішчыць сама сябе п'янствам. Штомесячныя жудасныя звесткі аб самагубствах, забойствах, росце злчыннасці, разгортванне гвалтоўных палітычных баталій, напэўна ж, ярка пераконваюць у шматступеннасці пакалення хранічных алкаголікаў і сярод многіх нашых сучаснікаў. Таму так востра паўстае самае галоўнае на наш час пытанне, самае неабходнае дзеля нашчадкаў і прыстойнай будучыні краіны: "Як адчувае сябе ва ўласнай душы найкаштоўнейшы скарб — сумленне?" Каб не было яго квольым агенчыкам свечкі на скразняку ў маштабе цэлай дзяржавы.

Госпадзі Ісусе Хрысце, Сыне Божы, гуртам народ Беларусі!

**Ларыса РАБЦЭВІЧ-БРАНАВІЦКАЯ**  
г. Мінск

што Б. прынесла, розум памутнеў. Зараз я прачнуся і ўсё будзе па-ранейшаму. А ў сне — можна ўсё. Гэта толькі сон..."

— Што маўчыш, як піянер-герой? Згода? — перапытаў голас.

— Згода, — хітнуў галавою ў адказ А., пра сябе ацаніўшы пачуццё гумару невядомага суразмоўцы.

Жанчына стала ажываць, прычынацца. Разамлеяла, прыгожая жанчына, якая нехаця прычынаецца — самая вабная жанчына ў свеце. А. пераступіў з нагі на нагу і плёснуў мокрымі чаравікамі ў лужыне. "А Божа ж мой! — падумаў ён рэзка, як крыкнуў, — А што ж гэта я нарабіў! І што мне цяпер рабіць мокраму?"

Нават у сне быць мокрым не надта прыемная рэч. Ды яшчэ перад жанчынаю, якая, што казаць, падабаецца (у халаціку стала яна нібы больш звычайнаю і даступнаю), і якая не супраць, больш таго павінна стаць тваёю. А тут — сон на явэ: мокрыя штаны агідна ліпнуць да ног, у чаравіках хлюпае... А. кінула ў пот ад сораму. Ён не ведаў куды падацца і спыніўся ў нерашучасці, моўчкі пазіраючы на жанчыну. А яна тым часам расплюшчыла пясчотна-вялікія вочы, ласкава паглядзела на яго, нібы нічога й не было дагэтуль, нібы проста спала яна.

— Ідзі сюды, — як і некалі раней, паклікала яна і А. патэпаў да яе па сваёй лужыне. "Хто б ты ні быў, — звярнуўся ён у думках да таго голасу, — пазбаў мяне ад гэтага сораму..." І ў думках жа нехта яму адказаў: "Прабач, што сам не здагадаўся. Ты сухі — ідзі смела".

Штаны і сапраўды зрабіліся сухімі. І


# Пятро СУШКО

20 лістапада 1996 года раптоўна абарвалася жыццё беларускага паэта Пятра Сушко. Беларуская літаратура і журналістыка страцілі яшчэ аднаго шчырага працаўніка.

Нарадзіўся Пятро Паўлавіч Сушко 1 студзеня 1937 года ў вёсцы Сушкі Мёрскага раёна Віцебскай вобласці. Пасля заканчэння дзесяцігодкі працаваў выхавателем у Аляксандраўскім дзіцячым доме, служыў у войску, вучыўся ў Беларускам дзяржаўным універсітэце імя У. І. Леніна. З 1966 года надоўга звязаный з журналістыкай: загадчык аддзела мёрскай раённай газеты "Сцяг працы", уласны карэспандэнт абласной газеты "Віцебскі рабочы", літсупрацоўнік газет "На страже Окцябра" і "Звязда", рэдактар аддзела літаратуры часопіса "Вожык", адказны сакратар штотыднёвіка "Літаратура і мастацтва". З 1989 года працаваў старшым рэдактарам выдавецтва "Полымя".

Першыя вершы апублікаваў у 1954 годзе ў мёрскай газеце. Затым выйшлі з друку зборнікі баек і мініяцюр "Ганарлівы сучок" (пад псеўданімам Цімох Дзераза", 1975), лірыкі "Пратока" (1976), вершаваных фельетонаў і гумарыстычных вершаў "Восці напатагоў" (1978), пародый і эпіграм "Парнаская кузня" (1981), кніжкі для дзяцей "Вясёлы бай" (1980), "Чмялёва гушкка" (1986), "Ехаў кот у лес па дрывы" (1990). Перакладаў асобныя творы польскіх і ўкраінскіх пісьменнікаў.

Яго лірыка была прасякнута любоўю да роднай зямлі, сатыра была надзённай і



трапнай, гумар — дасціпным і зчлівым. Літаратурныя здольнасці ў Пятра Сушко ўдала спалучаліся з выдатнымі чалавечымі рысамі: дабрывёю, сціпласцю, працавітасцю. Такім ён назаўсёды застаецца ў памяці сучаснікаў, сяброў і таварышаў.

**САЮЗ БЕЛАРУСКІХ ПІСЬМЕННІКАЎ**

## ШУМЯЦЬ ВЯРШАЛІНЫ

Памяці Пятра СУШКО

Надзейі свой "бігосаўскі паром".

Слаў навіну на Мёршчыну:

— Аснежся!

Сум на Дзвіне. І ўжо сваім цяром расіначкі ў Сушках не дакранешся.

Але відзён "спяг працы" твой, відзён; упёрся ў рум Дзісны

ганок Цімоха...

Ад Бога кожны мае столькі дзён, каб не лічылі: мала нам ці многа. На "пазтычным вечы" — твой Парнас: "Вясёлы Бай" у "гушккалі чмялёвай", "Зямля гаючых траў"...

Усё — для нас, і след —

азімінай — да руні новай.

Сяргей ПАНІЗНІК

Калектыў штотыднёвіка "Літаратура і мастацтва" глыбока смуткуе у сувязі са смерцю былога супрацоўніка рэдакцыі Пятра Паўлавіча СУШКО і выказвае шчырае спачуванне яго родным і бліжкім.

Белдзяржмузей народнай архітэктуры і побыту выказвае спачуванне загадчыку аддзела ШАКУНУ Міхаілу Львовічу з выпадку напатакушага яго гора — смерцю бацькі.

Саюз беларускіх пісьменнікаў выказвае глыбокае спачуванне дырэктару санаторыя-прафілакторыя пісьменнікаў "Іслач" ЛЫСУХУ Сяргею Рыгоравічу з прычыны напатакушага яго гора — смерці бацькі.

— Пастой! — загрымеў голас, кожнай літарай б'ючы А., як пугаю. — Чакай! Я даўно назіраю за вамі, за табою, і не разумею цябе: каму і якую вернасць ты хочаш захаваць? Пра якую маральнасць думаеш? Пра якую здраду жонцы? Не адмаўляйся, думаеш. Інакш, што цябе стрымлівае ад авалодання гэтай пекнай жанчынай? Страх? Не выдумляй. Страх першым адступае перад жаночымі чарамі. Ты ж супакоіў сябе напачатку, што гэта проста сон. А ў сне — можна ўсё. Гэты стан і сапраўды можна лічыць сном. Толькі не страшным, як думаеш ты. Што да маралі... Дык ці ўпершыню табе? І калі б такая жанчына з'явілася ў вашай канторы, дык ці не ўдзель бы ты за ёю, каб свайго дабіцца?.. Ты думаеш, цябе першага спачуе нехта? Ты думаеш, жонка твая цяперака адна? Ты думаеш, яна ніколі не здраджвала табе? Вось-вось... Прыгадай свае падазрэнні. Яны не безпадстаўныя. Дык пра якую маральнасць і чысціню ты думаеш? Ах, калі цябе сілком, пугаю, да шчасця твайго гоняць, дык што гэта за шчасце? Што гэта за здзяйсненне мары, калі цябе прымушаюць? Але ж пачыналася ўсё не так. Ты сам да гэтага давеў сваёю нерашучасцю... Словам, так: зараз прычынацца жанчына, ты паводзіш сябе з ёю джэнтльменам і ідзеш дахаты. Без пытанняў. Ніякіх навошта. А-а-а, час? Добра. Я вярну цябе ў той час, з якога ты прыйшоў. І ты яшчэ паспееш у свой універмаг, калі захочаш. Згода?

"Гэта сон... — думаў А. — Гэта проста сон, дурман, я, відаць, перапіль трохі на сабантуйчыку-міжсабойчыку і мне ўсё гэта мроіцца. Гэта, пэўна, ад той самагонкі,

лужына знікла. Як у сне... А смялей пайшоў да жанчыны, абрадавана і рашуча. Яна чакала яго.

"У сне можна ўсё..." — падумаў А., каб яшчэ супакоіць сябе і схіліўся над вуснамі жанчыны...

А. ачуўся ля плоту перад хатай Б. Адразу зірнуў на гадзіннік — 19:45. Універмаг працуе да васьмі гадзінаў вечара. "Якраз паспею! — абрадаваўся А. — не падвёў голас..." Душу распіраў прыемны ўспамін — ён памятаў усё да драбніц ад пачатку да канца свайго прыгоды, і самае апошняе, незабыўна-салодкае, зацьміла ўсе папярэднія перажыванні. Падймаючы руку з гадзіннікам да вачэй, А. адчуў, што адзенне на ім вісіць абы-як, быццам нехта, спешна і няўмеючы, апранаў яго. А. стаў распіхваць гузікі на кашулі, каб папярэць іх, і тут да ягоных вусцей даляцеў стогн з-пад плоту. А. азірнуўся. У пяці кроках ад яго, на жэўцелай леташняй траве, ляжала згвалтаваная кімсьці Б. Што яна згвалтаваная — было бачна адразу па разарванай спадніцы і панчохах, па крыві на нагах. Б. са стогнам устала, з цяжкасцю ськ-так затуліла спадніцаю ногі. А. падышоў да яе. "Што з табою? Хто гэта цябе так?" — спытаў ён. "Яшчэ і пытае, казёл!" — перагарам крыкнула яму ў твар Б. і з усяго маху пляснула даланей па шчацэ. "У сне можна ўсё!.. У сне можна ўсё!.." — п'яна закрывала Б., яўна перадрожніваючы А. І тады да яго нешта пачало даходзіць. Нешта, аднак не ўсё. Нешта — гэта значыць тое, што згвалтаваў Б., мусіць, ён. Не ўсё — значыць тое, што не разумеў ён, — памятаў, калі гэта зрабіў. І, галоўнае, —

навошта? Б. і без таго была самай даступнай у іх канторы. І пры жаданні ён мог ў любы дзень і не раз з ёю пераспаць. Пераспаць — гэта так кажучы. А на самой справе яны б проста прычыніліся ў ягоным кабінэціку вечарам, пасля працы, і — ніякага згвалтавання, усё добраахвотна, па двухбаковай, так бы мовіць, згодзе.

А. пазіраў на Б. і тужліва думаў адно слова: "Навошта?" Б. сказала зноў: "Казёл!" — і пайшла ў свой двор.

А. пастаяў яшчэ трохі каля хаты Б., а потым павольна падыбаў па вуліцы гарадка ў бок свайго дома. "Мара... — шаптаў ён. — Сон, у якім сапраўджваецца мара... Мая мара спраўдзілася... Мара ў-ся-го жыцця... Няма больш пра што марыць... мараваць... мараваць... марчыць... м-м-м-м-м..."

А. знайшлі наступным ранкам. Ружовым, яшчэ туманным вясновым ранкам, калі пачынае ўжо крапаць з дахаў і радасна чырыкаюць перазімавалыя вераб'і. Ён вісеў на сваёй папругцы на перакладзіне над нізкай брамкай у двор Б. Ногі ягоныя амаль даставалі зямлі.

Вось такая гісторыя здарылася ў невялікім палескім гарадку. Даўно здарылася, аднак прыгладваюць яе і сёння. Успамінаюць яе зямлякі, калі збіраюцца разам, пераказваюць перасяленцы сваім новым знаёмым. Надта ж уелася яна ў памяць усім. Не толькі таму, што адбылася перад самым высяленнем, а яшчэ і таму, што надта ж дзіўным і невытлумачальным быў учынак А. — сталага чалавека, добрага бацькі і вернага мужа. Мажліва, хоць гэты расповяд пральце святло на блытаняны падзеі таго цёмнага надвечорка.

**Выйшла ў свет праца А. Майхровіча, вядомага даследчыка гісторыі філасофскай думкі і культуры Беларусі. Праца невялікая, але яна змяшчае ў сабе шэраг асноваў творчых, лёсавызначальных ідэй сучаснага сацыяльна-эканамічнага, палітычнага і нацыянальна-культурнага развіцця Беларусі.**

**Нягледзячы на тое, што закранутыя ў кнізе пытанні абмяркоўваліся ў друку, аўтар прапануе сваё бачанне, якое абаліраецца на грунтоўнае веданне айчынай і сусветнай гісторыі-культурынай традыцыі, рэальную ацэнку сацыяльна-эканамічнай і палітычнай сучаснасці. Не ўсімі аўтарскія думкі будуць прыняты безагаворачна, што натуральна. Але ж, упэўнены, што пытанні і праблемы, якія вырашае і закранае А. Майхровіч, не аставяць аб'якавымі ніводнага сумленнага грамадзяніна Беларусі.**

# ШЛЯХ НАРОДА ДА САПРАЎДНАГА БЫЦЦЯ

Адначу перш за ўсё, што гісторыя беларускага народа прадстаўлена А. Майхровічам як адвечны і цяжкі шлях да ісцінага, сапраўднага быцця (дарчы, гэта аснова творчых канцэптуальных ўстаноўкаў, на якой грунтуецца яго галоўныя навуковыя працы "Беларускія рэвалюцыйныя дэмакраты", "Янка Купала і Якуб Колас", "Пошук ісцінага быцця і чалавека" і інш.). На гэтым царністым шляху беларускі народ на працягу многіх стагоддзяў, нягледзячы на ўсе перашкоды, сваім розумам, воляй, працай, потам, крывёй, мужнасцю, вытрыманасцю, цярплівасцю вырашаў тыя праблемы, якія ён лічыў і лічыць галоўнымі — гэта праблема дзяржаўнага суверэнітэту; праблема нацыянальнага самазахавання, культуры, роднай мовы; праблема эфектыўнай эканомікі; праблема аптымальнага грамадска-дзяржаўнага ладу; праблема цывілізаваных адносін з суседзямі і інш.

Адна з галоўных гістарычных праблем, якую беларускі народ вырашае ўжо не адно стагоддзе — праблема палітычнай незалежнасці, або дзяржаўнага суверэнітэту. Дзяржаўны суверэнітэт, на думку аўтара, гэта вышэйшая нацыянальна-грамадска-каштоўнасць, уласнае годнасці і недаатыманнасці народа, перададзеныя яго руху да свабоднага і паўнаважнага жыцця. Дзяржаўнасць, якую будзе беларускі народ, не абстрактнае паняцце. Як справядліва мяркуе А. Майхровіч, яна павінна мець два вымярэнні — па-першае, нацыянальнае — па-другое, дэмакратычнае — што вынікае з гістарычнага лёсу, менталітэту, палітычных традыцый, побыту, моравы беларускага народа як супольнасці. Прычым, адно знітавана з другім, паколькі ідэя нацыянальнай дзяржаўнасці, якая грунтуецца на прычыне роўнасці ўсіх народаў, што жывуць у Беларусі, можа быць здзейснена толькі ва ўмовах дэмакратыі.

Аўтар падкрэслівае, што ўсе спробы ігнараваць нацыянальны фактар у пабудове сучаснай беларускай дзяржавы, падмяняць або зацямяняць яго агульнагуманістычнай, прагматычнай

ці якой іншай ідэяй, вядзе да размывання і абясцэнвання сутнасці дзяржаўнага суверэнітэту, трактоўкі Беларусі як аморфнага эканамічнага і нацыянальнага рэгіёна. Як вядома, ідэя беларускай дзяржаўнасці бярэ пачатак са старажытных часоў. На працягу стагоддзяў яна прымала розныя, спецыфічныя канкрэтна-гістарычныя формы, але сутнасць яе ў асноўным заставалася адной і той жа. У рэшце рэшт, гістарычны вопыт паказвае, што аптымальнае развіццё народа і краіны магчыма толькі ва ўмовах дзяржаўнай самастойнасці, незалежнасці, калі зыходным, адпраўным пунктам усякай — эканамічнай, сацыяльнай, палітычнай, дыпламатычнай, культурнай, міждзяржаўнай, рэлігійна-царкоўнай, інтэграцыйнай і іншай — дзейнасці будучы ў першую чаргу ўласныя нацыянальныя інтарэсы.

Гэта разумелі і нашы папярэднікі, прычым, не толькі беларускія, але і расійскія грамадскія, культурныя дзеячы, вучоныя. Яшчэ ў пачатку ХХ ст. выдатны рускі гісторык Мацей Любаўскі, рэктар Маскоўскага ўніверсітэта (1911—1917), аўтар працы "Очерк истории Литовско-Русского государства до Люблинской унии включительно", "Основные моменты истории Белоруссии" і інш. прыходзіць да высновы, што галоўнай перашкодай на шляху натуральнага, паўнаважнага жыцця беларускага народа з'яўлялася адсутнасць уласнай, нацыянальнай дзяржаўнасці. У працэсе становлення інтэграванай беларуска-ўкраінска-літоўскай дзяржавы — Вялікага княства Літоўскага, Рускага і Жаймоўскага — М. Любаўскі бачыў як станоўчыя, так і адмоўныя моманты. У прыватнасці, ён падкрэслівае, што шмат жыццёвых сіл беларускага народа ў XIV—XVI стст. было затрачана на будаўніцтва інтэграванай, міжнацыянальнай дзяржаўнасці, грамадскай, культуры. Адным з адмоўнейшых і трагічных вынікаў такога становішча як у эпоху Вялікага княства Літоўскага, Рускага і Жаймоўскага, так і ў пазнейшыя часы, вучоны лічыў масавую эміграцыю беларусаў. Прычым, эміграцыя, ва ўяўленні Любаўскага, гэта не толькі ад'езд за мяжу, але і пераход у іншую нацыянальную супольнасць і культуру. Менавіта такая эміграцыя,

на яго думку, на працягу многіх стагоддзяў знішчала нацыю, аднімала ў яе лепшыя, прадпрыемальныя, творчыя актыўныя прадстаўнікі. Нагадаем, што ў іншых абставінах Адам Міцкевіч, магчыма, мог бы стаць вялікім беларускім паэтам, Ігнат Дамейка — прафесарам не Чылійскага, а Беларускага ўніверсітэта (калі б такі існаваў у сярэдзіне XIX ст.), а Мікалай Судзілоўскі — не прэзідэнтам Гавайскай рэспублікі, а незалежнай беларускай дзяржавы, калі б такая існавала ў яго часы. "История Белоруссии", — піша Любаўскі, — пры всем том является нам воистину, что никакое совершенствование жизни, никакой прогресс не возможен для страны и племени, если все живые и творческие силы его будут уходить на сторону, стремясь туда, где живет веселее и радостнее, чем в тихой, серой и заплаканной родине".

На думку А. Майхровіча, нацыянальная дзяржаўнасць — перадумова дэмакратычных пераўтварэнняў у сучаснай Беларусі. Менавіта яна здольная гарманічна спалучыць галоўнейшыя агульначалавечыя каштоўнасці, грамадзянскія свабоды, неад'емныя эканамічныя, палітычныя і духоўна-культурныя правы чалавека з фундаментальнымі каштоўнасцямі нацыянальнага жыцця.

Адной з асноўных умоў пераходу ад таталітарнага ладу да дэмакратыі з'яўляецца наяўнасць эканамічнай свабоды, стварэнне новай рынкавай эканомікі. Але ж гэта, як падкрэслівае аўтар, вельмі няпросты, складаны працэс. Ва ўмовах, калі раздзеркавальна-бюракратычная сістэма аганізуе, а новая сістэма рынкавых адносін яшчэ не ўсталявалася, пачынаецца панаванне "неабмежаванай дэмакратыі", утвараецца пэўны хаос, на фоне якога разгортваецца барацьба розных — прамысловых, галіновых, у тым ліку і замежных, і іншых — групавак за прывілеі і даходы. І вынікі гэтай барацьбы часта не на карысць дзяржаўным і нацыянальным інтарэсам Беларусі. Аўтар спадзяецца, што ў выпрацоўцы аптымальнай эканамічнай палітыкі істотную ролю адыграе грамадская супольнасць, думка, якія павінны скіраваць уладную структуру да сапраўдных, карэктных эканамічных рэформаў у інтарэсах беларускага народа, дэмакратычнай дзяржаўнасці.

У сваёй рабоце А. Майхровіч ставіць вельмі актуальную праблему сучаснага грамадскага развіцця — праблему духоўнай кансалідацыі, ідэалагічнага згуртавання беларускай нацыі, без чаго немагчыма яе Адраджэнне. На якіх ідэях і прынцыпах павінна адбыцца гэтая кансалідацыя, гэтае згуртаванне? На думку А. Майхровіча, цэнтральным, вызначальным прынцыпам, які змог бы аб'яднаць усе пласты беларускага грамад-

гісторыі, мовы, нацыянальнай годнасці і інш.

Ідэалогія дэмакратычнай нацыянальнай дзяржавы, адзначае аўтар, прынцыпова, якасна адрозніваецца ад ідэалогіі таталітарнага тыпу. Яна не проста ставіць каштоўнасці чалавека, асобы упоравень з каштоўнасцямі дзяржавы, а падпарадкоўвае апошнія першым, вымярае якасць і каштоўнасць дзяржаўна-грамадскіх інстытутаў мерай іх спрыяння чалавечай асобе, яе свабодзе, годнасці, дабрабыту.

У гэтай сувязі заслгоўвае ўвагі ідэя ўсталявання ўніверсальнай маралі, якая, на думку аўтара, павінна таксама адыграць істотную рэгулюючую і кансалідууючую ролю ў грамадстве побач з ідэяй нацыянальна-дэмакратычнай, прававой дзяржавы, пакласці канец існаванню групавой — саслоўнай, карпаратыўнай, класовай, партыйнай, наменклатурнай, канфесійнай — маралі, маралі з двайным альбо трайным вымярэннем, з падзелам грамадзян на сваіх і чужых, з абавязковым патрабаваннем палітычна або ідэалагічна "вызначыцца" і г.д.

Асноўным прынцыпам такой маралі, на думку А. Майхровіча, з'яўляўся б вядомы гуманістычны імператыву Імануэла Канта: чалавек ёсць мэта, а не сродак. Характарыстыкамі такой маралі былі б якасці, замацаваныя ў агульначалавечай культуры — хрысціянстве, філасофскай этыцы, маральнай традыцыі беларусаў. На першы погляд, ідэя стварэння ўніверсальнай маралі, якая магла б адносна аб'яднаць і прымірыць паміж сабой усе існуючыя сацыяльныя пласты і накірункі беларускага грамадства выглядае утопічна. Але, па-першае, такая спроба часткова ўдалася ў сусветных рэлігіях — хрысціянстве, мусульманстве, будызме.

Па-другое, спроба сінтэзу хрысціянскай і філасофскай этыкі зрабіла істотны ўплыў на маральную свядомасць эпохі Адраджэння і Асветніцтва і ў рэшце рэшт нарадзіла такія вечныя феномены, як этыка Канта. Па-трэцяе, у нацыянальнай беларускай культуры ёсць перадумовы для стварэння ўніверсальнай этыкі. Гэтыя перадумовы маюць глыбокія культурна-гістарычныя карані, якія змяшчаюцца ў спадчыне Кірылы Тураўскага, Ефрасіні Полацкага, Францыска Скарыны, Васіля Цяпінскага, Льва Сяпегі, Беняша Буднага, Сімяона Полацкага, Янкі Купалы, Якуба Коласа, Максіма Багдановіча, Максіма Гарэцкага і інш.

У заключэнні адзначу, што работа А. Майхровіча "Які ён, шлях Беларусі да дэмакратычнай дзяржавы", выйшла ў свет у выдавецтве "Права і эканоміка", што пры Інстытуце філасофіі і права АН Беларусі. На рахунку гэтага выдавецтва ўжо шмат якасных і вельмі карысных навуковых выданняў, а ўзначальвае яго Віктар Гаўрыленка. Праца адрасуецца ўсім, каго непакоіць гістарычны лёс народа і дзяржавы Беларусі, галоўным чынам студэнтам, выкладчыкам, навуковым супрацоўнікам, моладзі. Думаю, што вельмі карыснай яна будзе і беларускім палітыкам.

**Сямён ПАДОКШЫН,  
доктар філасофскіх навук**



**ЗАСНАВАЛЬНІКІ**  
Саюз беларускіх  
пісьменнікаў;  
рэдакцыя газеты  
"Літаратура і мастацтва"

**Выходзіць з 1932 года**

*Газету рэдагавалі:*

Х. Дунец	(1932-35)
І. Гурскі	(1935-41)
А. Куляшоў	(1945-46)
М. Горцаў	(1947-49)
П. Кавалёў	(1949-50)
В. Вітка	(1951-57)
М. Ткачоў	(1957-59)
Я. Шарахоўскі	(1959-61)
Н. Пашкевіч	(1961-69)
Л. Прошка	(1969-72)
Х. Жычка	(1972-76)
А. Асіпенка	(1976-80)
А. Жук	(1980-86)
А. Вярцінскі	(1986-90)

**Галоўны рэдактар  
Мікола ГІЛЬ**

**РЭДАКЦЫЙНАЯ РАДА:**  
Святлана БЕРАСЦЕНЬ,  
Міхась ЗАМСКІ,  
Галіна КАРЖАНЕЎСКАЯ,  
Жана ЛАШКЕВІЧ,  
Алесь МАРЦІНОВІЧ,  
Барыс ПЯТРОВІЧ —  
першы намеснік  
галоўнага рэдактара,  
Юрась СВІРКА,  
Віктар ШНІП —  
намеснік  
галоўнага рэдактара

**АДРАС РЭДАКЦЫІ:**  
220600, ГСП, Мінск,  
вул. Захарова, 19

**ТЭЛЕФОНЫ:**  
прыёмная рэдакцыі —  
2332-461  
намеснікі галоўнага рэдактара — 2332-525,  
2331-985  
аддзель:  
публіцыстыкі — 2332-525  
пісьмаў і грамадскай думкі — 2331-985  
літаратурнага жыцця — 2332-462  
крытыкі і бібліяграфіі — 2331-985  
паэзіі і прозы — 2332-204  
музыкі — 2332-153  
тэатра, кіно і тэлебачання — 2332-153  
выяўленага мастацтва і аховы помнікаў — 2332-462  
навін — 2332-462  
мастацкага афармлення — 2332-204  
фотакарэспандэнт — 2332-462  
бухгалтэрыя — 2682-660

Пры перадруку просьба  
спасылацца на "ЛіМ".  
Рукпісаў рэдакцыя  
не вяртае і не рэцэнзуе.  
Пазіцыя рэдакцыі  
можа не супадаць  
з меркаваннямі  
і думкамі аўтараў  
публікацый.

**Набор і вёрстка  
камп'ютэрнага цэнтру  
тыднёвіка "ЛіМ"**

Выходзіць раз на тыдзень  
па пятніцах

Друкарня  
"Беларускі Дом друку"  
(г. Мінск, пр. Ф. Скарыны, 77)

Індэкс 63856. Наклад 4815  
Нумар падпісаны 28.11.1996 г.  
Заказ 7508/Г

П #23456789/01112  
М 123456789/01112

**Міхась СКОБЛА**  
**НЕБА І ЗЯМЛЯ**  
Я нараджэнка касмічнага года...  
На лёс мой плугі і ракеты лялі.  
Н. Аксёныч

Куды мне падзецца,  
о божухна мілы?  
Нібы лабірынт, мяне блытае лёс:  
То плугам на полі кірую штосілы,  
То сяду ў ракету і — пырх да нябёс.  
Няма мне адхлання,  
няма мне спачыну,  
Такая вакол мітусня, мітульга.  
А хочацца верыць —  
усё чын па чыну,  
І стаць між пазтаў  
мне прыйдзе чарга.  
Мо мне паспрыяе ласкавае неба,

Бо ў космасе ўсё ж  
я амаль што свая:  
Чаго там і колькі  
ў паэтах тых трэба,  
І лепей прыстаць да якога рая?  
Ідзе галава ад выпэўнасці кругам,  
Хочь творчых пакуль  
што не зведала мук.  
А мо прамаўчаць,  
што хадзіла за плугам,  
І выйсці, як ёсць,  
кандыдатам навук?  
А што ні паэт, то і сіла, і веліч.  
І ў вершы ў кожным ці одум,  
ці страць.  
І што я рабіцьму, калі мне Гілевіч  
На строме, як банька,  
руку не падасць?  
Вось так і жыву, вось таму і сумую.  
Калі ўжо і небу і зямлі дагаджу?

Здаецца,  
што космас адважна штурмую,  
Ды не —  
ўсё за плугам абрыдлым хаджу.

**У ВЕЧНАЕ СПАКУСЕ**  
Кажала я Данілу са славын.  
Без памяці, няўпрытайкі,  
на людзях...  
Маіх радкоў няма на Беларусі.  
В. Аколава

Як палыхала страць —  
гайдаўся свет,  
Аж пела тлела і амаль дыміла,  
Калі, як Чалубей і Перасвет,  
Сышліся — я й каханак мой Даніла!

Без памяці я, грэшная, была,  
Хочь перад гэтым ані  
з кім не млела.  
Я на алтар каханія аддала  
Усё, што назапасіла і мела.

Мой любы паказаў за тры начы  
Славянскі спрыт і вытрымку і сілу.  
Пасталі чыгачы, як гледачы —  
Каб як жа не сурочылі Данілу!

Хапелася сказаць — ідзіце прэч.  
Ці ж мне цяпер паззіяй займацца?  
Ёсць у жыцці прыемнейшая рэч —  
З Данілам каб няўпрытайкі кахацца.

Мае радкі на ўсёй па Беларусі  
Чыгачь непаўналетнім —  
Божа збаў.  
Жыву цяпер я ў вечнае спакусе —  
Куды гэта Даніла мой праіагу?